

Хрысціянам Беларусі, якія святкуюць Раство Хрыстова 25 снежня

Дарагія суайчыннікі!
Прыміце мае віншаванні з Раствам Хрысто-
вым.
Светлыя калядныя дні прыносяць з сабой
асабліваю атмасферу, якая ўзвышае над буднямі
ў радасным чаканні чуда. Простая евангельская
гісторыя, якая адбылася больш як дзве тысячы
гадоў таму, і сёння патхня мільёны людзей ва
ўсім свеце, захочваючы іх стаць чысцейшы-
мі і дабрэйшымі, накіраваць сілы на дапамогу
блізкім, адкрышы сэрцы на сустрэчу міла-
сэрнасці і любові.
У Беларусі вернікі на старадаўняй традыцый
адзначаюць гэтак сямейнае свята ў асроддзі блі-

кіх каля дамашняга ачага, адчуваючы непару-
насьць сваяцкіх сувязяў і дзялячыся адзін з адным
усімі багаццямі душы. Узрунены, што вы, мае
дарагія суайчыннікі, сустракаеце яго ў добрым
настроі, з удзячнасцю ўспамінаючы адыхоўваючы
год і з надзеяй глядзячы ў будучыню.
Наяхай эса Раство аб'ядноўвае нас, дапамагае
рабіць добра і працаваць дзеля працівання наш-
ай іудойнай Беларусі.
Зычу вам моцнага здароўя, поспехаў ва ўсіх
справах і пачыненнях, здзяйснення жаданых, ічасця і дабрабыту.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ БЕЛАРУСІ — ГЭТА НАЗАЎСЁДЫ»

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка ўчора азнаёміўся з работай сумеснага вучэбна-даследчага цэнтру «БДУІР — INTES — Інтэлектуальныя тэхналогіі і сістэмы». Са знаёмства з дзейнасцю гэтага цэнтру пачалося навед-
ванне кіраўніком дзяржавы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Прэзідэнта праінфармавалі аб стане і перспектывах развіцця ўніверсітэта. За апошнія гады значна палепшылася матэрыяль-на-тэхнічнае забеспячэнне ВНУ, якая рыхтуе студэнтаў па 36 спецыяльнасцях. Як раскажаў рэктар ВНУ Міхаіл Батура, укаранены сучасныя тэхналогіі, якія далі магчымасць палепшыць якасць навучання.

Як і патрабуе таго Прэзідэнт, апошнім часам наладжаны добрыя сувязі паміж ВНУ і вытворчасцю. Многія вузавыя навуковыя распрацоўкі ўкараняюцца ў вытворчасць, ідзе работа над аптымізацыяй тэрмінаў навучання. Паводле слоў рэктара ўніверсітэта, спецыялістаў можна рыхтаваць за 4 гады замест 5.

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся са студэнтамі і выкладчыкамі факультэта камп'ютарных сістэм і сетак ўніверсітэта. Гэты факультэт з'яўляецца адным з вядучых у Беларусі па падрыхтоўцы IT-спецыялістаў. На факультэце функцыянуюць 11 вучэбна-навукова-даследчых лабараторый, створаных сумесна з кампаніямі IBA, EPAM, Itransition і іншымі. У складзе факультэта працуюць 6 кафедраў, 4 міжнародныя адукацыйныя цэнтры.

Згодна з вынікамі праведзенага ў 2010 годзе апытання кампаній — рэзідэнтаў Парку высокіх тэхналогій, факультэт камп'ютарных сістэм і сетак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі займае першае месца ў топ-10 факультэтаў беларускіх ВНУ, выпускнікі якога запатрабаваны ў ПВТ.

Гутарачы са студэнтамі і выкладчыкамі, кіраўнік дзяржавы заявіў аб тым, што аплату за атрыманне адукацыі трэба прытармазіць. «З гэтым трэба разабрацца», — адзначыў кіраўнік дзяржавы, звяртаючыся да кіраўніцтва Міністэрства адукацыі і Адміністрацыі Прэзідэнта. Абмяркоўваючы гэту тэму, кіраўнік дзяржавы выказаў меркаванне, што на 1-2-м курсах вучобы плата абавязкова павінна быць ашчаджальнай, а на старшых курсах — «трэба паглядзець».

Закрануў Прэзідэнт і некаторыя актуальныя праблемы ўнутранай і знешняй палітыкі. У прыватнасці, ён паведаміў, што Расія выдзеліць Беларусі крэдыт \$2 млрд пад мадэрнізацыю прадпрыемстваў. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, аб гэтым ішла размова ў час яго нядаўняга візіту ў Расію. «18 і 19 снежня адбыліся перагаворы ва Урадзе Расіі і з Прэзідэнтам Расіі па многіх-многіх пытаннях», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Я ім сказаў: вы пудумайце, калі мы родныя браты, мы павінны дапамагчы ў перыяд крызісу. Нам трэба некалькі мільярдаў долараў крэдытаў, каб ажыццявіць мадэрнізацыю нашых прадпрыемстваў».

«Павінен сказаць, мяне гэта здзівіла. Я гавару: можаце адказаць сёння не даваць, вы пудумайце. Не, адказваюць: давайце канкрэтны спіс, але пажадана сумесных прадпрыемстваў. Гэта значыць мы даём грошы, вашы прадпрыемствы — пад мадэрнізацыю, і ствараем сумесныя прадпрыемствы. Я гавару: добра, але гэта — адзін напрамак. Але і для несумесных прадпрыемстваў нам таксама патрэбны \$1 млрд», — раскажаў беларускі лідар. — «Разгледзім, мы і ў гэтай частцы дапаможам», — такі быў адказ кіраўніцтва Расіі.

Прэзідэнт падкрэсліў, што Беларусь неабходна мадэрнізаваць прадпрыемствы, інакш яна будзе на задворках. «Расія ўступіла ў СГА, і мы фактычна там, паколькі на расійскі рынак у нас амаль паваліна экспарту ідзе. Мы фактычна працуем ужо ва ўмовах СГА. Мы будзем знаходзіцца ў жорсткай канкурэнцыі, і мы нікуды не дзвенем ад гэтай мадэрнізацыі», — лічыць кіраўнік дзяржавы. Ён дадаў, што мадэрнізацыя павінна быць завязана на ўласныя рэсурсы для мінімізацыі знешняй залежнасці. «Таму я строга насядаю на міністэраў і спецыялістаў, канкрэтны кіраўнікоў прадпрыемстваў», — дадаў ён.

Таксама Прэзідэнт заявіў, што Беларусь дамовілася з Расіяй аб балансе паставак нафты ў 2013 годзе ў аб'ёме 23 млн тон. «Мы з Расіяй праводзілі перагаворы. Яны ж 18,5 млн тон прапаноўвалі, мы хацелі 23 млн тон. Мы з расіянамі, праўда, дамовіліся на пастаўку 23 млн тон нафты», — падкрэсліў Прэзідэнт. Ён дадаў: «Мы нафту атрымаем без праблем». Пры гэтым кіраўнік дзяржавы сказаў, што калі былі праблемы, то знайшлі, адкуль браць нафту — у Венесуэле, Азербайджане. Але ўжо дамовіліся з Расіяй, адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка паведаміў таксама, што Кітай прадаставіў Беларусі незвязаны крэдыт \$1 млрд. «Пры тым гэта неадрагата грошы, менавіта на практыку ўнутры краіны», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Паводле яго слоў, у Беларусі сёння дастаткова такіх праектаў. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што выдзелены Беларусі крэдыты — мізэр у параўнанні з тым, што краіна інвестуе ў сваю эканоміку. «Сродкі з бюджэту, ад прыватных прадпрыемстваў, дзяржаўных» — гэта на парадак больш, чым мы атрымліваем крэдытаў. Каб вы не думалі, што мы жывём толькі за кошт крэдытаў», — дадаў Прэзідэнт. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што пазыкі — гэта нармальнае практыка.

Адказаўчы на пытанні студэнтаў, кіраўнік дзяржавы адзначыў, што будучыніта ў Беларусі АЭС дасць вялікую эканамію сродкаў, якія цяпер затрачваюцца на імпорт энергарэсурсаў. Калі ў гэтым годзе Беларусь выкарыстае каля 22 млрд куб. м газу, то пасля ўзвядзення сваёй АЭС мы зможам адмовіцца ад імпарту 5 млрд куб. м газу. «Я хацеў бы і другую АЭС пабудавачу ў Беларусі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Расіяне, даведаўшыся аб гэтым, казалі, што гатовы пабудавачу на цяперашняй узводзімай АЭС трэці энергаблок. Пакуль там плануецца ўзвядзенне двух энергаблокаў.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў важнасць будаўніцтва АЭС для Беларусі. «АЭС, нана-, бія-, IT-тэхналогіі — гэта тое, што мы можам зрабіць, і мы гэта пачынаем рабіць», — падкрэсліў ён.

Кіраўнік дзяржавы таксама заявіў, што ў Год беражлівасці дзяржава не будзе эканоміць на даходах людзей. «Вы думаеце, мы будзем эканоміць на вас, на даходах людзей. Не, мы будзем эканоміць, каб вы былі багацейшыя», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Ён дадаў, што прыкладна 70 працэнтаў электраэнергіі, якая расходуюцца, ідзе на патрэбы прамысловых прадпрыемстваў, і тут у першую чаргу ёсць рэзервы для эканоміі і скарачэння выдаткаў вытворчасці. «Калі мы там хоць бы 1 працэнт скарацім, уяўляеце, колькі мы атрымаем мільярдаў рублёў і накіруем на мадэрнізацыю прадпрыемстваў і заробатную плату людзям. Вось у чым канцэптуальная рэч гэтай беражлівасці і эканоміі», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Прэзідэнт адзначыў, што і людзі павінны ў сваю чаргу пудумаць над шляхамі эканоміі: «Я не кажу, што халадзільнік або тэлевізар не павінны працаваць. Павінны, нават тры тэлевізары і пяць халадзільнікаў, але майце на ўвазе — за гэта трэба плаціць».

ISSN 1990 - 763X
1 2 2 4
СТАР 2



Фота Анастасіі КЕШЧУКА

ЦЫТАТА ДНЯ



Юрыі СЯНЦЮРЫН, намеснік міністра энергетыкі Расіі:

«Формула цаны на газ для Беларусі складаецца з цаны газу для спажываючых Ямала-Ненецкай аўтаномнай акругі плюс затраты на транспарціроўку і захоўванне. У 2012 годзе кошт газу для Беларусі складаў \$165,6 за адну тысячу кубаметраў. У 2013 і наступных гадах гэта лічба будзе змяняцца толькі на велічыню інфляцыі. Гэта цана значна ніжэйшая за сусветныя цэны».

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	- 8°
Віцебск	- 11°
Гомель	- 12°
Гродна	- 10°
Магілёў	- 11°
Мінск	- 12°

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 22.12.2012 г.

Долар ЗША	8540,00
Еўра	11280,00
Рас. руб.	278,00
Укр. грыўня	1055,10

БОЖАЕ НАРАДЖЭННЕ — СВЯТА ВЕРЫ

«Абвясчаю вам вялікую радасць: нарадзіўся сёння Збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан» (Лк 2, 10-11).

Глыбокапаважаныя святары, кансэкраваныя асобы, браты і сёстры!

Гэтымі словамі Евангелля ад усяго сэрца вітаю вас у радаснае і збаўчае свята Божлага Нараджэння, свята нашай хрысціянскай веры, свята, якое з'яўляецца адным з найбольш славуных і любімых ва ўсім свеце. У касцёлах яслі з Немаўляткам, Марыяй, Юзафам і хатнімі жывёламі. Над ясламі мігаціць Бэтлемеўская зорка, заклікаючы іх наведваць. У дамах — упрыгожаныя ёлкі з падарункамі пад імі. Вяселля і прыгожыя каляды і ціхая мелодыя Божлага Нараджэння. Усё гэта зачароўвае і напалуе чалавека радасцю і супакоем. Усе мы, нягледзячы на наш узорст і пасаду, ў гэтае свята становім падобнымі да дзяцей, якія асабліва яго любяць.

Але ці вонкавая прыгажосць гэтага свята на самой справе адгукаецца рэхам рэальнай падзеі, якая павінна мець месца ў нашых душах? Радасць і супакой Божлага Нараджэння — гэта толькі вонкавае адлюстраванне святачнага настрою ці спраўдана праўдлівае актуальнае падзеі?



нарадджэння Збаўцы Яго ласкай у нашых сэрцах? Божга Нараджэння — гэта свята рэлігійнае ці толькі традыцыйнае? Такія і падобныя пытанні мы павінны задаваць сабе сёння, калі свет перажывае крызіс веры і калі цунамі секулярызму з традыцыйнай хрысціянскай краін чыніць духоўную пустыню.

Год веры, які мы адзначаем, заклікае нас глядзець на ўсё вачыма веры. Таму ў яе святле адносна свята Божлага Нараджэння можа быць толькі адзін адказ — гэта боска-чалавечае свята. Нягледзячы на ўсё тое, што нам найбольш падабаецца ў свяце Божлага Нараджэння, яно, тым не менш, з'яўляецца рэальнасцю і павінна быць часткай нашага жыцця. Бо хрысціянства, як навука папа Бенедыкта XVI, — гэта не звычайны выбар ці нейкая вялікая ідэя, але спатканне з Хрыстом, які надае жыццю новую перспектыву. Таму хрысціянская вера адносіцца да асобы Езуса Хрыста і прыяўляецца ў асаблівых адносінах з Ім, які праз таямніцу ўцелаўлення Бога прыходзіць да нас.

У цэнтры свята Божлага Нараджэння знаходзіцца Немаўлятка Езус — уцелаўлены Сын Божа, — і ўсё павінна канцэнтравана вакол Яго. Сутнасць Божлага Нараджэння ў тым, што Бог прыйшоў у гэты свет у вобразе чалавека і перамагчы духоўную цемру ў святло Евангелля. Праз гэтае

святая падзея, якая адбылася больш за 2000 гадоў таму ў Бэтлеме, павінна стаць рэальнасцю ў нашых сэрцах і заставацца там, каб праз веру ў таямніцу ўцелаўлення Бога сфарміраваць нашы погляды на жыццё.

Калі б мы глядзелі на Нараджэнне Езуса толькі з біялагічнага пункту гледжання, то яму трэба было б адразаваць словы Ева са Старога Запавету: «Чалавек, народжаны жанчынай, недаўгажывучы і перажывае крызіс веры і калі цунамі секулярызму з традыцыйнай хрысціянскай краін чыніць духоўную пустыню».

Дзякуючы таму, што Бог стаў чалавекам, змяніўся свет і змяніліся погляды на жыццё, бо Ён увайшоў у іх. Яго лёс пераплёўся з нашым. Уцелаўлены Сын Божа не атрымаў ніякіх прывілеяў. Замест іх прыняў на сябе нашы цяжкасці і цяргенне: голод, смутак, злоснасць, варожасць іншых людзей, пераслед і, нарэшце, смерць. Бязмежнасць Бога ў Хрысце прыняла чалавечыя абмежаванні. Праз сваё ўцелаўленне Бог звярнуўся да чалавека з найбольш прыгожымі словамі: «Я люблю цябе, люблю гэты свет, люблю ўсё чалавецтва!» Гэтая любоў патрабуе адказу з боку чалавека. Пры гэтым Бог нікога не змушае гэтага чыніць. Бог дае чалавеку магчымасць сказаць «так» ці «не».

Дзякуючы ўваходу Бога ў жыццё чалавека гэты свет змяніўся і працягвае змяняцца, бо ў ім ёсць прысутны ў чалавечым вобразе Бог, які не дазваляе, каб нашы цяжкасці былі большымі, чым Яго, і дае сілы іх перамагчы. Гэтым самым Ён пацвярджае, што нон гэтага свету скончылася і настаў доўга чаканы дзень.



Часопіс «Польмя» дапамагае захаваць багацце духоўнай культуры беларускага народа

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыв і чытачоў часопіса «Польмя» з 90-годдзем з дня выхаду ў свет першага нумара гэтага выдання. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе кіраўніка беларускай дзяржавы.

«Гэта старэйшае літаратурна-мастацкае выданне Беларусі прайшло прыкметны гістарычны шлях і адлюстравала значны перыяд жыцця нашага народа. На старонках часопіса друкаваліся творы класікаў, пісьменнікаў даважнага і пасляважнага пакалення, якія прынеслі беларускай літаратуры прызнанне ў свеце, — гаворыцца ў віншаванні. — Ужо ў новым, XXI стагоддзі «Польмя» знаёміць чытачоў з лепшымі ўзорамі сучаснай айчынай паэзіі, прозы, публіцыстыкі, крытыкі і літаратурнаадукацыйнага характару.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў супрацоўнікам і чытачам выдання здароўя, дабрабыту і плённай працы на карысць роднай Беларусі.

Святло эпохі — на старонках

Юбілейны вечар, прысвечаны 90-годдзю з дня выхаду ў свет першага нумара літаратурна-мастацкага і грамадска-палітычнага часопіса «Польмя», прайшоў у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, якая арганізавала яго сумесна з Выдавецкім домам «Звязда».

Юбілей часопіса сулаў са знамянальным годам, абвешчаным у нашай краіне годам кнігі, а таксама юбілеям нашых класікаў Янкі Купалы і Якуба Коласа. Да таго ж сёлетня адзначалася стагоддзе аднаго з самых вядомых «пальмяніскаў» рэдактараў, народнага паста Беларускай Максіма Танка. Зразумела, што ўсяму гэтаму поўнасцю адпавядаў і настрой прысутных на вечары.

Шчырыя словы прывітання ад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнка і зачытаў першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандр Радзюк.

Намеснік міністра інфармацыі Уладзімір Матусевіч распачаў шэраг выступленняў, у якіх казаў, што «Польмя» ва ўсё часы цікавілі самыя розныя старонкі жыцця Беларусі. Міністэрства інфармацыі бачыць важным кірункам у сваёй справе клопат пра развіццё роднай літаратуры.

Першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі Геннадзь Пашкоў заўважыў, што творчы саюз быў і застаецца заснавальнікам часопіса «Польмя». Раманы і апавесці, нарысы і апавяданні, вершы і публіцыстыка ў часопісу — гэта гісторыя айчынай літаратуры, сведка творчай працы на карысць грамадству.

ШТО З ТРАДЫЦЫЙНЫХ СТРАЎ БУДЗЕ НА ВАШЫМ НАВАГОДНІМ СТАЛЕ?



Віталі ЛЕАНОВІЧ, спецыяліст аддзела арганізацыі гандлю ўнівермага «Беларусь»:

— Будзе мясная нарэзка прадукцыі Ваўкавыскага і Гродзенскага мясакамбінатаў. Абавязкова — адвараная бульба са смажанай курыцай. Дарэчы, нека жонка рабіла бульбяныя грыбочкі. Ножка і капялюшчкі — з бульбы, толькі капялюшчкі — у «мундзіры». Запякаецца ў духоўцы. Трэба папрасіць, каб на Новай год менавіта такім чынам бульбу падавала... Хлеб — «Барадзініскі» ці «Нарачанскі». З напоўў мне, па традыцыі, — трохі гарэлкі, цешчы — каньячку, жонцы — паўсалодкае шампанскае, 3-гадоваму сыну — сок. Ну і, вядома, шамат цукерак айчынай вытворчасці!



Тацяна УШАКЕВІЧ, загадчыца псіхалагічнай лабараторыі Мінскага гарадскога псіханеўралогічнага дыспансера:

— Традыцыйная стравя, якую я гатую на кожны Новай год, — качка з ярылкамі і чарнаслівам. Сёлетна думаю зрабіць пару салатаў. Адзін з іх — дакладна з морапрадуктаў, другі, пэўна, з курыцай і вінаградом... Абавязкова будзе шампанскае і мандарыны.



Дзясніс БАРЫСАЎ, начальнік IT-аддзела міжнароднай арганізацыі (г. Вена, Аўстрыя):

— Я нарадзіўся і вырас у Беларусі, у Мінску. Але вось ужо шмат гадоў жыву і працую ў Вене... Добра памятаю беларускі традыцыйны стол на Новай год. Але і тут, у Вене, гэтае свята не абходзіцца без салата «аліўе» і «селядца пад шубай». Такія стравы я дзавалюе сабе толькі раз на год. У астатні час — выключна здаровае харчаванне. Плюс рэгулярныя заняткі спортам — бег, хакей...

Святлана БАРЫСЕНКА.

«НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ БЕЛАРУСІ — ГЭТА НАЗАЎСЁДЫ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, самае гадоўнае, каб рост зарплатаў не апыраджаў тэмпа павелічэння прадукцыйнасці працы.

«Чалавек не павінен атрымліваць незаробленых грошай. Трэба імкнуцца і ствараць умовы для таго, каб чалавек, працуючы, зарабляў тое, што належыць. Гэта мой гадоўны прынцып. Чым багацейшы людзі, тым багацейшая дзяржава», — сказаў беларускі лідар.

У сувязі з гэтым Прэзідэнт нагадаў аб тым, што на канец года павінен быць дасягнуты ўзровень сярэдняй зарплаты па краіне \$500, што акумуляна рэальным магчымасцям эканомікі.

Прэзідэнт таксама заявіў аб непахіснасці прынцыпу незалежнасці Беларусі. «Усе павінны зразумець, што Беларусь — гэта назаўсёды.

Святло эпохі...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Акадэмік-секратар АДДзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Аляксандр Каваленя распеваў пра навуковыя стасункі з часопісам «Полымя».



Адзін са старэйшых членаў рэдакцыі часопіса «Полымя», вядомы пісьменнік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, ветэран Вялікай Айчыннай вайны Аляксандр Анурьевіч Савіцкі пажадаў усім літаратарам і надалей працягваць ствараць гісторыю часопіса-юбіляра.

Яўген ПЯСЕЧКІ.

Май на ўвазе

ПЕНСІІ: СПАСАБЫ ВЫПЛАТ РАНЕЙШЫЯ

У Беларусі не плануецца змяненне ўстаноўленых спосабаў выплаты пенсій. Аб гэтым паведаміла карэспанданту БЕЛТА намеснік начальніка гадоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Ларыса Яшкова.

«Заканадаўствам прадугледжана, што пенсія можа выплачывацца трыма спосабамі: праз арганізацыю паштовай сувязі, банк, арганізацыю, якая ажыццяўляе дзейнасць па дастаўцы пенсій, — падкрэсліла яна.

Дабрачыннасць

НЕ ПАКІНУЦЬ БЕЗ УВАГІ НІВОДНАЕ ДЗІЦЯ!

«Прыцягнуць увагу грамадскасці да дзіця, якім асабліва патрабуецца ўвага і падтрымка, заклікана рэспубліканская дабрачынная акцыя «Нашы дзеці», якая стартавала ў краіне 10 снежня, — заявіў у прэс-канферэнцыі ў Нацыянальным прэс-цэнтры міністр адукацыі Сяргей МАСКЕВІЧ.

«Заканадаўствам прадугледжана, што пенсія можа выплачывацца трыма спосабамі: праз арганізацыю паштовай сувязі, банк, арганізацыю, якая ажыццяўляе дзейнасць па дастаўцы пенсій, — падкрэсліла яна.

«Заканадаўствам прадугледжана, што пенсія можа выплачывацца трыма спосабамі: праз арганізацыю паштовай сувязі, банк, арганізацыю, якая ажыццяўляе дзейнасць па дастаўцы пенсій, — падкрэсліла яна.

«Заканадаўствам прадугледжана, што пенсія можа выплачывацца трыма спосабамі: праз арганізацыю паштовай сувязі, банк, арганізацыю, якая ажыццяўляе дзейнасць па дастаўцы пенсій, — падкрэсліла яна.

Прамая лінія

МЕСЦАЎ СА ШКОДНЫМІ І НЕБЯСПЕЧНЫМІ ЎМОВАМІ ПРАЦЫ СТАНОВІЦЦА МЕНШ

Колькі ў нашай краіне працоўных месцаў са шкоднымі і небяспечнымі ўмовамі працы? Якія самыя распаўсюджаныя прафзахворванні ў Беларусі? Які ўсярэднены партрэт ахвяры надзвычайнага здарэння на вытворчасці? На гэтыя і многія іншыя пытанні можна было атрымаць адказы падчас online-канферэнцыі «Практычныя пытанні па прымяненні заканадаўства аб ахове працы» на сайтах Міністэрства працы і сацыяльнай абароны і БЕЛТА.

У ёй узялі ўдзел намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Ігар СТАРАВОЙТАЎ, першы намеснік дырэктара Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Аляксандр СЕМІЧ, намеснік начальніка ўпраўлення аховы працы і дзяржаўнай экспертызы ўмоў працы Мінапрацы і сацыяльнай абароны Ірына КАМЯНЕЦКАЯ.

М. Васількоў: Колькі ў Беларусі налічваецца месцаў са шкоднымі і небяспечнымі ўмовамі працы (і якая іх удзельная вага)? Як змяніўся гэты паказчык за апошнія гады? У якіх галінах найбольшая доля шкодных працоўных месцаў?

Ірына Камянецкая: За апошнія гады назіраецца зніжэнне колькасці працоўных месцаў са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы. Напрыклад, у 2009 годзе было 732 893 працоўных месцы са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы, у 2010 годзе — 719 467 працоўных месцаў, а ў 2011 годзе — 709 681 (28,7% ад агульнай колькасці).

Акцэнтны тыдня з Вадзімам Гініным

КАНЕЦ СВЕТУ АДМЯНЯЕЦЦА, А ЕЎРАДЫПЛАМАТЫ ХВАЛЮЮЦЦА

У НАС. Беларусь, у прышчыле, краіна ціхая і спакойная. Так бы мовіць, памяркоўная — гэта наш брэнд. Аднак і ў стабільных дзяржавах могуць адбывацца скандалы. Адзін такі мейсца кжрас на гэтым тыдні.

Распачаў яго не беларусы, а дыпламатычнае прадстаўніцтва Еўрасаюза. 20 снежня яно распаўсюдзіла заяву, у якой абуралася з нагоды тэлефільма «Псеўдамадэрн», што выйшаў у нядзелю на тэлеканале «Беларусь-1».

Дзіўныя паводзіны для прадстаўнікоў краін, якія звычайна прапагандуюць талерантнае стаўленне да журналісцкай пазіцыі. Ды і што такога, калі супрацоўнікі БЕЛТА зрабілі кампанію з дапамогай запрошаных экспертаў, у тым ліку з самога ЕС, вырышлі разабрацца ў новай праграме, якая непасрэдна тычыцца Беларусі?

А разабрацца ёсць з тым. Калі адкінуць у док дыпламатычную папярэктнасць, то «Дыялог аб мадэрнізацыі», які быў запусчаны ЕС спецыяльна для Беларусі.

Дзіўныя паводзіны для прадстаўнікоў краін, якія звычайна прапагандуюць талерантнае стаўленне да журналісцкай пазіцыі. Ды і што такога, калі супрацоўнікі БЕЛТА зрабілі кампанію з дапамогай запрошаных экспертаў, у тым ліку з самога ЕС, вырышлі разабрацца ў новай праграме, якая непасрэдна тычыцца Беларусі?

А разабрацца ёсць з тым. Калі адкінуць у док дыпламатычную папярэктнасць, то «Дыялог аб мадэрнізацыі», які быў запусчаны ЕС спецыяльна для Беларусі.

На першы погляд, мадэрнізацыя — гэта якраз тэма, бліжэй беларускім уладам, нібыта рэверанс у іх бок. Але тут жа узнікае пытанне: чаму афіцыйныя прадстаўнікі суседніх і нават зусім не суседніх дзяржаў пачынаюць абмяркоўваць, які беларусам палепшыць сваё жыццё?

Урадыплатаматаў няма чаго абярэцца з-за непрыемных для іх тэлевізійных праграм. Калі яны захаваюць і надалей звучыць ўмешвацца ў справы іншых дзяржаў, то вострыя і балючыя пытанні журналісты будуць задаваць па-ранейшаму. Можна, усё ж такі, трыба не журналістаў вучыць, як ім працаваць, а нешта змяніць ва ўласнай палітыцы?

рабoтнікaў, занятых у неспрыяльных умовах працы (ад агульнай колькасці працоўных месцаў) — у арганізацыях, падпарадкаваных Міністэрству энергетыкі (49%), Міністэрству сельскай гаспадаркі і харчавання (40%), Міністэрству прамысловасці (39%), Міністэрству транспарту і камунікацый (36%), канцэрнам «Белнафтахім» і Беллесперапрам» (звыш 50%), канцэрну «Беллетпрам» (34%).

Ігар Старавойтаў: Даплата за работу са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы па выніках атэстацыі ўстанавіваюцца работнікам, занятым на работах са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы на працягу поўнага працоўнага дня. Пад поўным працоўным днём маецца на ўвазе выкананне работы са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы не менш за 80% ад працягласці штодзённай працы (змены).

Працягласць штодзённай працы (змены) вызначаецца правіламі ўнутранага працоўнага раскладу або графікам работ (зменнасці) з захаваннем нормы працягласці працоўнага тыдня, устаноўленай наймальнікам у адпаведнасці з Працоўным кодэксам Беларусі, г.зн. сума гадзін

Прадрыхтавала Святлана БУСЬКО. (Заканчэнне будзе.)

Усіх сэнсах гэтага слова). Ну а Тбілісі неабходна добра гандлявацца. Дык каўказцы ўмеюць рабіць тое выдатна!

З ГІСТОРЫІ. Напярэдадні рэферэндуму 1996 года ў вышэйшых сферах вырашалася пытанне, да якой падзеі прымеркаваць Дзень незалежнасці Беларусі. Сярод прапановаў былі і даты, звязаныя з Першым Усебеларускім з'ездам 1917 года.

Толькі вострыя гісторыкі і цяпер не могуць дакладна вызначыцца, калі пачаўся той лёсавызначальны з'езд. 95 гадоў таму, 5 снежня па старым стылі (17 снежня па-новому) ў Мінску сабраліся першыя дэлегаты з'езда. Іх было значна меней, чым чакалася — прыблізна тры з паловай сотні. Але ў хуткім часе яны абвясцілі сваю нараду з'ездам. Сапраўдны ж «вялікі» з'езд пачаўся 15 снежня, калі зарэгістраваліся 1872 дэлегаты.

Супярэчнасці ў датах звязаны з дзвюма пльнямі беларускага нацыянальнага руху, якія існавалі ў 1917 годзе. Адно, якая была больш блізкай большавікам, Узсральскай Беларускай абласнай камітат пры Усерасійскім Саўеце сялянскіх дэпутатаў. Другую, прадстаўленую ў асноўным членамі Беларускай сацыяльнай грамады, — Вялікая Беларуска-рада і Цэнтральная беларуская вайсковая рада. Асноўныя супярэчнасці паміж імі якраз і заключаліся ў адносінах да Савецкай улады, а таксама ў ступені аўтаноміі Беларусі. Аб незалежнасці краю, насуперак пазнейшым заявам, тады ў Мінску ніхто ўголас не гаварыў.

Мы дагтуль патрошчу аднаўляем дакладны звесткі пра ўсе абставіны, звязаныя з Усебеларускім з'ездам, які быў закліканы вырашыць дзяржаўную будучыню Беларусі. Зараз ужо вядома, што з яго нагоды раскалоўся не толькі беларускі рух, але ват маналітная партыя большавікоў. Ленін, Сталін, Сявядлоў і Фрунз рашуча падтрымалі праяўленне з'езда і чакалі абвясціць Беларусь савецкай рэспублікай. Мінскі большавік і Аглынкамазаха на чале з Мясніковым, Кіорным і Ландарам былі катэгарычна супраць. Яны ўжо стварылі ўласныя органы ўлады і не хацелі чуць пра нейкіх «беларускіх дзеячаў». Але тады, у пачатку снежня 1917 года, нават яны вымушаны былі на пўны час змярыцца з непазбежным. У Мінск, які паступова становіўся фактычным палітычным цэнтрам Беларусі, з'ездзіла шматлікая дэлегаты. Усе чакалі развязкі...

Урадыплатаматаў няма чаго абярэцца з-за непрыемных для іх тэлевізійных праграм. Калі яны захаваюць і надалей звучыць ўмешвацца ў справы іншых дзяржаў, то вострыя і балючыя пытанні журналісты будуць задаваць па-ранейшаму. Можна, усё ж такі, трыба не журналістаў вучыць, як ім працаваць, а нешта змяніць ва ўласнай палітыцы?

Урадыплатаматаў няма чаго абярэцца з-за непрыемных для іх тэлевізійных праграм. Калі яны захаваюць і надалей звучыць ўмешвацца ў справы іншых дзяржаў, то вострыя і балючыя пытанні журналісты будуць задаваць па-ранейшаму. Можна, усё ж такі, трыба не журналістаў вучыць, як ім працаваць, а нешта змяніць ва ўласнай палітыцы?

Урадыплатаматаў няма чаго абярэцца з-за непрыемных для іх тэлевізійных праграм. Калі яны захаваюць і надалей звучыць ўмешвацца ў справы іншых дзяржаў, то вострыя і балючыя пытанні журналісты будуць задаваць па-ранейшаму. Можна, усё ж такі, трыба не журналістаў вучыць, як ім працаваць, а нешта змяніць ва ўласнай палітыцы?

Урадыплатаматаў няма чаго абярэцца з-за непрыемных для іх тэлевізійных праграм. Калі яны захаваюць і надалей звучыць ўмешвацца ў справы іншых дзяржаў, то вострыя і балючыя пытанні журналісты будуць задаваць па-ранейшаму. Можна, усё ж такі, трыба не журналістаў вучыць, як ім працаваць, а нешта змяніць ва ўласнай палітыцы?

Урадыплатаматаў няма чаго абярэцца з-за непрыемных для іх тэлевізійных праграм. Калі яны захаваюць і надалей звучыць ўмешвацца ў справы іншых дзяржаў, то вострыя і балючыя пытанні журналісты будуць задаваць па-ранейшаму. Можна, усё ж такі, трыба не журналістаў вучыць, як ім працаваць, а нешта змяніць ва ўласнай палітыцы?

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 25 января 2013 г. ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ КОНФИСКОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

Table with 2 columns: Сведения о конфискации, Предмет торгов (наименование, местонахождение, характеристика продаваемого имущества), Начальная цена, Сумма задатка, Организатор аукциона.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.

Физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 26.12.2012 по 23.01.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок: (017) 327 40 22 — УП «Минский городской центр недвижимости».

Падпіска-2013

КАБ КОЖНАЕ СЛОВА — ДЫ У ДОБУРУ ГЛЕБУ


«Калі мы сапраўды беларусы, то павінны ведаць сваю мову і выпісваць «Звязду»

Шматлюдна цяпер па поштах краіны. Яно і зразумела: людзі спяшюцца «дадаць даўгі» — камунальнікам, банкам, апэратарам мабільнай сувязі, замовіць падарунку ад Дзеда Мароза, купіць віншавальныя паштоўкі, аформіць падпіску...

На гадоўнай пошце Шчучына зрабіць гэта можна ў Снягрукі, без чаргі; у апэрацыйную залу вынесены спецыяльныя столікі. Там каталог — з пералікам безлічч выданняў, там асобныя газеты і часопісы... І менавіта там (хай на нейкую гадзіну-другую) з'явілася днёмі... працоўнае месца журналістаў «Звязды».

Раскаваць пра сваё выданне яны, вядома ж, могуць... Найперш таму, што любяць яго. І маюць што сказаць. Як-нікак за спінай газеты 95 гадоў гісторыі, шэраг дадаткаў («Местное самоуправление», «Чырвоная змена», «Краіна здароўя», «Журналдаў...»), правераны часам, любімыя чытачамі рубрыкі «Хатняя энцыклапедыя», «Крынічка», «Але, народ на провадзё!», «Фотасалон», імёны калег — у тым ліку аўтары кнігі і фотальбомаў...

Але ж куды больш перакачана гучаць выступленні чытачоў, тых, дзеля каго, уласна, працуем.



Аператар паштовай сувязі Алена БАЙЧАРОВА афармляе падпіску на «Звязду Ніне Харытонаўна ХВАЙНІЦКАЯ.

У Шчучын на прэзентацыі «Звязды» з вёскі Балічы (за 14 кіламетраў!) прыехала Ніна Паўлаўна Бакун. Расказала ўсім, што пасматрала з газетай... 36 гадоў таму, што пакуль настаўнічала, знаходзіла ў нас вельмі шмат матэрыялу, падрабэжна для працы. Ды і цяпер «інфармацыя» — на які хочаш густ?

Маеш участак зямлі — прачытаеш, як вырасціць добры ўраджай, — казала падпісчыца, — любіш гатаваць — знойдзеш рэцэпты, цікавішся літаратурай, пазыяй — будзеш у курсе ўсіх навінак, узнікнуць праблемы са здароўем — газета падкажа ратунак... Добра, што выходзіць у колеры і ляць разоў на тыдзень. Але ж самае гадоўнае, што ўсё там напісана на нашай роднай мове. І таму — калі мы сапраўды беларусы — то павінны ведаць яе, павінны прысваць «Звязду»...

Нельга казаць, што да гэтай высовай людзі адразу ж прыслухаліся і сталі афармляць падпіску. Але ж слова — яно, як зерне, мае ўласнасць «узыходзіць» пазней. Гадоўнае — кінучы яго ў добрую глебу. Мы спрабавалі гэта зрабіць. А яшчэ — пакінулі на ўстапін пра газету прыгожыя календары і віншавальныя паштоўкі, добрыя кнігі, а таксама (дзякуючы журналістам мясцовага радзё) найлепшыя пададаны шчучынцам на Новы год.

Падпіску пакуль аформілі далёка не ўсе, — казаву начальнік вузла паштовай сувязі Уладзімір Тадэвушавіч Федасевіч. — Любімы мы ўсё адкладаць на апошні дзень... Але ж часу яшчэ трохі застаецца. Нашы пашталёны і апэратары працуюць. Думаю, на леташні ўзровень раён на «Звяздзе» выйдзе.

А можа і прыбіваць? Калі, напрыклад, тыя, хто любяць газету, параяць яе іншым.

Я ў сваёй час сваім суседзямі панавала, — казала, прынамсі, Ніна Паўлаўна Бакун. — Яны засталіся задаволеныя, дзякуючы «Звяздзе», у сваю чаргу, дзякуючы Ніне Паўлаўне... Усім, хто і на новы год выбраў «Звязду», каб чытаць на роднай мове.

Вялічэнне о созыве и проведении внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк»

Наименование и место нахождения Банка: Открытое акционерное общество «Технобанк», место нахождения: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.

Повестка дня Общего Собрания акционеров: 1. О доизбрании Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

Уважаемые акционеры ОАО «Белдортехника» 27.12.2012 г. в 15.00 состоится внеочередное собрание акционеров ОАО «Белдортехника».

Повестка дня внеочередного собрания акционеров ОАО «Белдортехника» 1. Об увеличении Уставного фонда Общества.

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ

ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ по предмету торгов № 77 на 131-ом открытом аукционе по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, который назначен на 28 декабря 2012 г.

«Універмаг Беларусь» і вас падрыхтуе да Новага года!



Гандлёвае камунальнае ўнітарнае прадпрыемства «Універмаг Беларусь» — рэнтабельнае гандлёвае прадпрыемства з 30-гадовай гісторыяй.

Суп-пюрэ і катлетка на пары

Два гадзі таму сталовая «Універмаг Беларусь» перажыла капітальны рамонт і адчыніла свае дзверы для ўсіх ахвотных (да таго моманту гэта была сталовая выключна для свайх супрацоўнікаў). Зала разлічана на 160 месцаў. Гатуюць стравы высокакваліфікаваныя кухары. Пакуль яны шчыруюць на сваіх працоўных месцах, інжынер-тэхнолаг сталовай Людміла РАМАШЭУ-СКАЯ расказвае, чым тут можна парадваць сябе падчас абеду:

— Для нас важна, каб наведвальнікі заставаліся задаволенымі не толькі якасцю, але і асартыментам. Уключаем у меню самыя разнастайныя стравы, у тым ліку і дыетычныя, посныя, карысныя для здароўя. Заўсёды ёсць кефір, тварог, сырнікі, паравыя катлеткі... Супы — ад малочнага да салянага, ёсць і харчо, супы-пюрэ. Сярод другіх страў — натуральныя катлеткі і адбійныя, манчакі, аладкі, піражкі з мясам, бабка бульбяная... Халодныя закускі — заліўныя, салаты мясныя, з гародніны, фірменныя. Кампоты з бяжыкаў з яблыкамі, вішні з яблыкамі, чарніц з яблыкамі. Прапануем і дэсерты — жэле, крэм «Пінгвін». Каля 30 найменняў складае толькі выпечка ўласнай вытворчасці. У вялікай разнастайнасці яна паступае ў нашы буфет, бар і харчовую секцыю самога ўнівермага...

Сталовая «Універмаг Беларусь» працуе на 5-м паверсе з 11.30 да 16.00.

А ў бары пап'ём кавы

Сёлета на 4-м паверсе ўнівермага адкрыўся новы бар. Ён невялічкі, але надта ўтульны, прыгожа аформлены, са зручнымі столікамі і пасадчымі месцамі. Буфетчыца Тамара ЧАРНЫХ ветліва вітае наш каманду журналістаў і гасцінна прапануе пакаштаваць кавы. Каштуем і разглядаем смачныя і недарагія стравы: блінчык з вяндынай і сырам — 9 550 рублёў, лаваш запечаны з каўбасой варанай і сырам — 10 850, аладка бульбяная, фаршыраваная мясам — 12 800, тарталетка «Апетытная» запечаная — 7 350, бутэрброд з сыравэнджанай каўбасой — 7 800, бутэрброд з філе сёмгі — 10 350, памідоры, фаршыраваныя яблыкамі і сырам — 5 550, язык ялавічыны заліўны — 8 550. Жэле шматслойнае — 2 550, крэм «Пінгвін» — 4 100. Кава на згусчаным малаце — 4 100.



Дырэктар «Універмага Беларусь» Мікалай МЯТЛІЦКІ.

Плошча вакол ўнівермага прыведзена ў належны парадак, а таму нарадзілася ідэя заздзейнічаць будынак ўнівермага ў правядзенні самых розных гарадскіх мерапрыемстваў і свят. Зараз мы ўстаўляем каля нашага фасада святлодыёдны экран, які стане не проста сучасным «дэкарацыйным» элементам, а актыўным «удзельнікам» самых розных культурна-масавых мерапрыемстваў. Ён можа

Пра рэканструкцыю

— Мы ўжо вельмі многае зрабілі для ўкаранення сістэмы самаабслугоўвання. Універмаг стаў сапраўды сучасным, прыгожым і больш зручным для пакупнікоў. Аднак, на жаль, яшчэ не завершаны работы па замене эскалатараў, паралельна працягваецца і рамонт падлогі. Першую лінію эскалатара мы ўсё ж такі запусцім да новага года. Затым прыступім да дэмантажу і замены другой лініі, якая будзе гатова праз пару месяцаў. Прыносім нашым пакупнікам прабычкі на нязручнасці, звязаныя з гэтымі работамі...

Плошча вакол ўнівермага прыведзена ў належны парадак, а таму нарадзілася ідэя заздзейнічаць будынак ўнівермага ў правядзенні самых розных гарадскіх мерапрыемстваў і свят. Зараз мы ўстаўляем каля нашага фасада святлодыёдны экран, які стане не проста сучасным «дэкарацыйным» элементам, а актыўным «удзельнікам» самых розных культурна-масавых мерапрыемстваў. Ён можа

Пра эксперт

— Перад ўнівермагам, як і перад іншымі аб'ектамі гандлю, ставіцца, у прынцыпе, досыць нязвычайная задача — эксперту прадукцыі. Таму ў лістападзе ў Смаленску мы адкрылі выставачны павільён «Універмаг Беларусь» прадстаўляе... — гэта пункт гандлю, які працуе пастаянна, і ўжо сабраў шэраг станоўчых водгукаў ад мясцовага насельніцтва і адміністрацыі горада. Павільён прадстаўляе досыць шырокі асартымент беларускіх тавараў.

Пра дасягненні

— Сёння каля 75% тавараў, даступных нашаму пакупніку, — аўчыннай вытворчасці. Надалей мы плануем яшчэ крыху павялічыць гэтую долю. Вучымся праводзіць разам з вытворцамі сумесныя акцыі па зні-

Наведвальнікаў бара сустракае буфетчыца Людміла КАРЭНДА.

жэнні цэн і больш актыўным прасоўванні аўчынкі тавараў. Вытворцы, са свайго боку, зніжаюць кошт, мы — надбавку. Рост тавараабароту цяпер складае ў параўнанні з мінулым годам 170%, у супастаўляльных цэнах — 110.

Надрэна развіваюцца нашы філіялы. Чатыры гады таму да нас далучылі гандлёвы дом «Акцябрскі». Зараз гэта сучасны, прыгожы і насычаны таварам магазін «Прамысловыя тавары», размешчаны на вуліцы Маскоўскай 1/2 з гандлёвай плошчай звыш 1000 кв. м. Яшчэ адзін наш магазін, «Прама-тавары», размешчаны на вуліцы Сяляцкага, 105, а магазін «Харчовыя тавары» — па вуліцы Тучаўскага, 48.

З задавальненнем запрашаю ўсіх да нас па пакупкі. Нашы прадаўцы дапамогуць кожнаму пакупніку ў выбары падарункаў да бліжэйшых свят для вашых блізкіх і любімых.



«Універмаг Беларусь» працуе з 9.00 да 22.00 — 24, 26-29 снежня, з 9.00 да 21.00 — 23, 25, 30, 31 снежня, 2-7 студзеня. Не працуе ўнівермаг 1 студзеня.



Набліжэнне навагодняга свята відэа ў афармленні ўнівермага.

Журналісцкай камандай мы перш за ўсё шукалі ў магазіне прыкметы падрыхтоўкі да Новага года. І гэта быў няцяжкі пошук. Гандлёвыя аддзелы, вітрыны — усё ўпрыгожана святковымі ёлкамі, шарамі, гірляндамі. А знакаміты на ўсю сталіцу Дзед Мароз, які спявае песні, ужо заўважаны ў той дзень у зале, але пакуль моўчкі, бо чакаю пераамішчэння ў больш ганаровае месца, дзе яго змогуць убачыць як мага больш малых і дарослых.

Па ўсім ўнівермагу працуюць некалькі секцыяў продажу навагодніх ёлак, гірляндаў, мішуры і цацак, па-



Кветкі ўпрыгожваюць кожны стол, — зазначылі маладыя супрацоўнікі сталовай Уладзіслава БІЛЬМАН, Артур МІНЬКОУСКІ, Мікіта БАЛАБОЛАЎ, Мікіта КАСЯКОЎ.

У ПЕРАДСВАТОВЫМ НАСТРОІ

казвае спецыяліст аддзела арганізацыі гандлю прадпрыемства «Універмаг Беларусь» Віталій ЛЕАНОВІЧ. Усё для зручнасці пакупнікі — каб не нервваліся, не сталі ў чэргх. Каб зручней было разглядаць заўсёды прывабныя і чароўныя ёлачныя шарыкі.

Прабегліся мы і па іншых аддзелах — нехта з нас ацаніў шырокі асартымент бытавой хіміі, камусьці спатрэбіўся аддзел касметыкі і парфумерыі, нехта зазірнуў у аддзел дзіцячых цацак. Разам зайшлі і ў харчовы магазін, размешчаны на першым паверсе. Тут мы пабачылі і смачныя булочки ўласнага кандытарскага цэха, і тварожныя дэсерты. Вядома, не ўстрымаліся — атаварыліся. Словам, «Універмаг Беларусь» да сустрэчы Новага года гатовы! А што вы зрабілі для таго, каб пахваліцца тым жа самым?

Святлана БАРЫСЕНКА, Алена ДАЎЖАНОК. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.



Святлана БАРЫСЕНКА, Алена ДАЎЖАНОК. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

3 новымі пакупкамі!

Дырэктар прадпрыемства «Універмаг Беларусь» Мікалай МЯТЛІЦКІ:

— Шчыра вітаю ўсіх нашых пакупнікоў, а таксама работнікаў ўнівермага з надыходнымі Калядамі і Новым годам! Жадаю ўсім моцнага здароўя, удачи ў справах, багата грошай і кішэняў! Верце ў цуд і ствараце цуд самі! Няхай будучы год замяшчы і падарожжы, а новыя пакупкі вам забяспечыць «Універмаг Беларусь»!

БОЖАЕ НАРАДЖЭННЕ — ХРЫСЦІЯНСКІЯ ТРАДЫЦЫІ СВАТКАВАННЯ КАЛЯД

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На жаль, нашы сэрцы не заўсёды хочучы прызнаць гэты факт. У выніку чаго ранак Божлага Нараджэння не асвятляе наша жыццё. Імкненне ж да грахоўных здавальненняў з'яўляецца толькі павярджэннем неразумнага неабходнасці прысутнасці Божлага Нараджэння ў нашым жыцці.

Трэба зразумець таксама і тое, што Божое Нараджэнне — гэта не сентыментальнасць, не пазія і не дзіцячы рамантызм, але вера, якая збаўляе чалавека; вера ў тое, што Бог стаў чалавекам для нас і для нашага збаўлення і сваёй крывавай смерцю і ўваскрэсеннем сказаў апошняе слова ў драме гісторыі гэтага свету. Таму святкаванне Божлага Нараджэння павінна адбіцца моцным рэхам у глыбіне нашых сэрцаў. Тады Бог нарадзіцца ў іх, падобна таму, як Ён нарадзіўся ў Бэтлееме, каб святла Божлага Нараджэння працягвалася вечна.

А як з намі? Ці святла Божлага Нараджэння з'яўляецца святлам глыбіні веры? Ці яго ёсць святлом святла, якое заззяла ў цэнтры і асвятляе зямлю, каб стаць санктуарыем нашага жыцця? А можа, яно — гэта толькі прыгожая традыцыя?

Тут трэба прыгадаць, што святла Божлага Нараджэння атрымала свой адметны вобраз толькі ў IV стагоддзі, калі замяніла рымскае святла так званага *непеламожнага Бога сонца*, указваючы на нараджэнне Хрыста як на перамогу праўдывага святла.

Асаблівае значэнне ў развіцці традыцыі і паглыбленні сэнсу Божлага Нараджэння належыць святому Францішку Асіскаму, які наглядным чынам у яслях паказаў праўду безабарончай і бязмежнай любові Бога. Яго пакару і дабрыню, якія вучаць нас новай форме жыцця і любові, дзякуючы якой Бог стаў адным з нас — Эмануэлем.

Папа Бенедыкт XVI, у той час кардынал Ёзаф Ратцынгер, казаў, што той, хто не зразумее тямніцы Божлага Нараджэння, не зразумее сутнасці хрысціянства. Хто яго не прыняў, не можа ўвайсці ў Нясёснае Валадарства. Аб гэтым хацеў прыгадаць свету святы Францішак Асіскі.

Менавіта ён арганізаваў першыя жыўныя яслі, дзе знаходзіліся хатнія жывёлы, сярод якіх

былі вол і асёл. Адкуль яны там уззялі, калі пра іх не ўспамінае евангельскі апавед аб нараджэнні Хрыста? Да іх вядзе вера Касцёла. Ужэ прарок Ісаа казаў: «Вол ведае свайго ўладальніка і асёл — жолаб гаспадара свайго; але Ізраэль не ведае, Мой народ не разумее» (Іс 1, 3). Кардынал Ёзаф Ратцынгер падкрэслівае: Айці Касцёла ў гэтых словах бачылі праорцтва, якое ўказвае на новы Божы народ, што складаецца з выбранага народа і рыскаў і рыскаў. Перад Нараджэннем Хрыста людзі не разумелі сэнсу гэтага праорцтва, але Немаўлятка Езус, якое знаходзіцца ў яслях, адкрыла ім вочы, так, што ў простых яслях яны распазналі свайго Пана.

А мы? Ці распазнаём мы? Жывёлы пазнаюць Бога, а Мой Народ не, — кажа прарок Ісаа. Гэтыя словы актуальныя і ў наш час. Тое сёння не разумее і не прымае Бога? Як і чаго можна распазнаць Яго? Нам вельмі часта здаецца так, што людзі простага і чыстага сэрца пазнаюць Бога і жывуць Яго праўдай, а занадта разумныя — знаходзяцца далёка ад Яго?

Каб адказаць на гэтае пытанне, неабходна вярнуцца да сцэны Божлага Нараджэння, якую прадстаўляе нам Евангелле. Хто пазнаў прыйсца Пана, а хто не? І чаму так сталася?

Да тых, хто не пазнаў прыйсца Збаўцы ў свет, належыць Ірад. Нават калі мудрацы з Усходу распавялі яго аб гэтай гістарычнай падзеі, ён у сваёй духоўнай слепяце, боязі згубіць уладу і маніі пераследу не пазнаў Яго. Да іх належыць і увесь Ерузалем, належыць апранутыя ў мяккія адзенні знатныя асобы (Мц 11, 8) — гэта азначае тыя, якія клапоціцца выключна аб сваім багацці; належыць кніжнікі і фарысеі, якія добра ведалі Божую праўду, але ён не жылі (Лк 20, 46).

Тыя ж, хто Яго распазнаў, былі простымі пастушкамі з чыстым сэрцам і мудрацамі з Усходу, якія шукалі праўды.

А як ёсць з намі? Можа, мы знаходзімся далёка ад ясляў, бо лічым сябе асаблівымі і самадэстатковымі? Можа, нашая адукцыя і ганарлівасць не дазваляюць нам наблізіцца да ясляў і пакланіцца Новаму Нараджэнню Збаўцы? Можа, сучасныя ўплыўныя секулярызму і лібералізму,

жыццё так, як быццам Бога зусім няма, дух спахывальніцтва, матэрыялізму і прапаганда ідэі першынства мець над быццём, не дахоп духоўнай свабоды, якая ёсць падмуркам кожнай іншай свабоды, вера толькі ў тое, што бачна і што можа даказаць навука, адмаўляе ад духоўнасці, памяншаюць годнасці чалавечай асобы і сям'і як адзінага бачнага і непорушнага саюзу мужчыны і жанчыны, рознага роду задушэння, высокая пасада і г.д. не дазваляюць нам з пакарай Хрыста перадаць і задушэння над тямніцай уцелаўлення Бога, якая змяняла свет, каб з верай яе прыняць?

— А можа, мы згубілі ў сучасных ліберальных і нязгодных з духам Касцёла інтэрпрэтацыях Святога Пісанія, у доках аўтэнтэчасна гістарычнага месца і часу Нараджэння Збаўцы, так, што ўжо не можам ні ўбачыць, ні пацнуць Немаўлятку Езуса? Ці мы часам не занадта моцна ўладкаваліся ў нашым Ерузалеме, у расчужылі яго прысла дажджу вакол нашых гарадоў палацаў, і замкнулі ў сабе, у нашай самадэстатковасці і г.д., так, што не чуем голасу анёлаў, якія абвешчваюць Нараджэнне Збаўцы і заклікаюць пайсці да ясляў і пакланіцца Яму (Лк 2, 10-12)?

У сучасным свеце вельмі шмат гаворыцца пра правы чалавека і пра іх парушэнне. Гэтаму няма чага дзівіцца, бо там, дзе губляецца вера і сэнс Божай годнасці, не захоўваецца таксама і годнасць чалавека. Сваім уцелаўленнем Бог вярнуў грэшнаму чалавеку яго годнасць як створанага па вобразе і падобнасці Божым (Быц 1, 27), што надае святлу Божлага Нараджэння яшчэ большае і наземнае значэнне.

У сённяшняю святую ноч Нараджэння Хрыста фігуры з ясляў глядзяць на нас з пытаннем: «Ці ты, сучасны чалавек, разумееш, што табе кажа Бог?», «Ці ралігія сапраўды яднае цябе з Богам, які нясе шчасце?»

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. паўсюль з'явілася шмат плакатаў з надпісам: «Рэлігія — опіум для народа». Аднойчы адзін веруючы чалавек сеў у брычку і папрасіў адзедзі яго дадома. Па дарозе яны сустрэлі вялікі плакат з такім надпісам: Фурман працягаў яго і сказаў: «Якая выдатная думка! Вось я

захварэў і пайшоў да лекара, які мне даў крыху опіуму, і усё прайшло. Таксама і з рэлігіяй. Калі жыццё становіцца няясным, неабходна памаліцца, і на душы стане лягчэй». Напэўна, такой трактоўкай не былі б задаволены тыя, якія ў часы ганенняў прапагандавалі думку аб рэлігіі як опіуме для народа. А што сказаў бы Карл Маркс — аўтар гэтага слогава?

Людзі опіумам ці іншымі наркотыкамі стараюцца зняць стрэс, забяцця, адсыці ад свайх клопатаў і г.д. Гэтым, аднак, яны не вырашаюць праблемы, а толькі нішчаць саміх сябе. Фурман з гэтага апаведу гаварыў, што дзякуючы малітве чалавек знаходзіць супакой у цяжкай сітуацыі, але не казаў, што малітва забурэе яго жыццё.

Глыбокаважаныя браты і сёстры!

Сёння мы святкуем прыйсца Бога ў свет, каб яго асвятліць і даць нам вечнае жыццё. Гэтая падзея, якая адбылася больш за 2000 гадоў таму, адбываецца і ў наш час і завершыцца другім прыйсцем Хрыста напрыканцы часоў. Хрысціянства — гэта сустрэча з асобай, з Богачалавекам, вера ў якую з'яўляецца фундаментам нашага аптэмізму. Дзякуючы сваіму ўцелаўленню Бог напайняе сабой нашы жыццё. Таму Нараджэнне Хрыста — гэта праўда нашай веры. Мы павінны яе вызнаваць!

Божае Дзіцятка, падымі сваю руку і благаславі нашы Бацькаўшчыну — Беларусь!

На знак духоўнай аднасці з усімі вамі, браты і сёстры, дзялюся аплаткай і ад усяго сэрца благаслаўляю ў ім Айца, і Сына, і Святога Духа. Амэн.

Арцьёскуп Тадовіч Мітраслаў Мінска-Магілёўскі. Мінск, 2012 г.

Са святкам, дарагія! Віншую католікаў і тых хрысціян, якія сёння адзначаюць Нараджэнне Хрыста. Віншую праваслаўных, якія перажываюць пост і рыхтуюць дарогу прыходзячому Збаўцу. Праўда ад уцелаўлення Бога павінна аб'ядноўваць нас у веры і змаганні хрысціянскіх каранёў, будавання на духоўных каштоўнасцях, што з'яўляецца нашым самым вялікім і актуальным заданнем у час крызісу веры.

Віншую ўсіх людзей добраго волі!

Няхай святла Божлага Нараджэння стана святлам усіх людзей! Няхай унясе ў наша асабістае жыццё і жыццё нашага грамадства супакой і ўзаемнае раўнавагу! Няхай прынесенае Хрыстом святло асвятляе наш жыццёвы шлях! Няхай усім нам спадарожнічае радасць і шчасце!

Божае Дзіцятка, падымі сваю руку і благаславі нашы Бацькаўшчыну — Беларусь!

На знак духоўнай аднасці з усімі вамі, браты і сёстры, дзялюся аплаткай і ад усяго сэрца благаслаўляю ў ім Айца, і Сына, і Святога Духа. Амэн.

Арцьёскуп Тадовіч Мітраслаў Мінска-Магілёўскі. Мінск, 2012 г.

Ялінка

Сёння нельга акрэсліць нават прыблізна, з якіх часоў хвойнае дрэва пачало атажамлівацца са святкаваннем свята Божлага Нараджэння. Аднак вядома, што ў многіх культурх і ралігіях дрэва, асабліва хвойнае, з'яўляецца сімвалам жыцця, пладавіцасці, адраджэння і трываласці.

Амаль што ва ўсіх дахрысціянскіх рылігійных ушаноўвалася якое-небудзь «святное» дрэва. У хрысціянства традыцыя ставіць ёлку, хутэй за ўсё, нарадзілася падчас хрысціянізацыі земляў Еўропы. Жрацы кельцкіх народаў Галіі і Брытаніі — друіды — ушаноўвалі толькі «жывыя» дрэвы, якія зімой застаюцца зялёнымі, бо на іх, як яны верылі, пасяліліся і жыўе Бог. Германскія народы асабліва ўшаноўвалі ёлку — сімвал жыцця. Існуе таксама факт, што на адной з гароў 1553 года каля ясляў можна ўбачыць піхтавае дрэва, аздобленае зоркай і ліхтарыкамі.

У Сярэднявеччы (XVI стагоддзе) жыхары нямецкага Страсбургга пачалі ўпрыгожваць на Каляды ёлку калеровай паперай, фруктамі і цукеркамі. Гэты звычай нарадзіўся ў мяшчэнскіх нямецкіх, аўстрыйскіх сям'ях, і распаўсюдзіўся, асабліва з XIX ст., па ўсёй Еўропе, і не толькі.

Немалаважным было і аздабленне ёлкі. Упрыгожванню таксама надавалі глыбейшы сэнс. На вершліны запальвалі зорку, якая сімвалізавала зорку Віфлеемскую, у навшаных яблыках бачылі рэха біблейнага яблыка Адама і Евы, ланцугі з паперы распазнавалі як аквы грошнага зьявення, асвятленне ёлкі павінна было ўказваць на Хрыста, які прыйшоў на свет як «святло жыццёвае». Жывое ж зялёнае дрэва павінна было б сімвалізаваць Хрыста — крыніцу ўсялякага жыцця. Варта пра гэта памятаць, упрыгожваючы сваё святочнае дрэва. А упрыгожваецца яго менавіта ў вілігіны вечар. А каб запаліць свечкі, трэба дачакацца з'яўлення на небе першай зоркі.

Аплатак

Дзяленне аплаткам, хоць неабавязковае ў вілігіны, практыкавалі ўжо старажытныя хрысціянне — атрымлівалі яго тыя, хто не быў на Імшы. Здаўна, адразу ж перад вячэрай, дзяліліся аплаткамі з членамі сям'і, сядамі, калядоўнікамі і, безумоўна, з духамі продкаў. Нават жывёла атрымлівала аплатак ад свайх гаспадароў.

Няма дакладных вестак аб тым, калі і пры якіх умовах гэтая традыцыя нарадзілася ў Беларусі. Найстарэйшыя ўспаміны паходзіць з канца XVIII стагоддзя. Сёння гэта добры звычай, першапачатковым значэннем якога з'яўляецца паяднанне. Дзялячыся аплаткамі, складаем узаемныя пажаданні ўсёга добрага, забываем пра крыўды, прабаваем усмі.

Каляды


Выраз «каляда» паходзіць ад лацінскага слова «calendae» і азначае першы дзень месяца. У старажытным Рыме асабліва ўрачыста адзначалі студзенскія каляды, калі консулы займалі свае пасады ва ўсёй рымскай імперыі. Паводле календара (46 г. да н.э.), устаноўлена Юліем Цэзарам (адсюль і паняцце «юльскія каляндар»), удзень 1 студзеня зацверджаны як пачатак адміністрацыйнага года. У Рыме гэта адзначалася вельмі ўрачыста. Наведвалі адно аднаго, адорвалі падарункамі. Пры гэтым гучалі прыгадоўныя спевы. Разам са з'яўленнем хрысціянства гэтыя звычкі паступова спалучылі з пачаткам адлічэння новага часу «новай зры», ці Нараджэннем Хрыста. Каляда ў Беларусі — гэта першы за ўсё рэлігійны спей, тэматычна спалучаны з Нараджэннем Хрыста. Найстарэйшая калядка «Zdrow badz kroliu anielski» паходзіць з 1424 года, хоць сам тэрмін усталёўваўся толькі ў XVII стагоддзі. У той час з'явілася шмат калядак і пастаналак. Адны спявалі законнікі, іншыя — арыстакратыя. Мелі таксама свае калядкі купцы і іншыя саслоўі.

Калядныя падарункі


Паўсюдная практыка ўзаемнага адорвання каляднымі падарункамі (асабліва дзяцей) была звязана першапачаткова з культам і постацю св. Мікалая, біскупа, влікага дабрадзей, які жыў у IV ст. Яго незвычайная шчодрасць, клопат пра бедных сталі сімвалам і ўвасабленнем любові да бліжняга, асабліва ў перыяд клят Божлага Нараджэння і знайшлі сваё лагічнае ўвасабленне ўжо ў Сярэднявеччы. Сённяшняю традыцыя рабіць святочныя падарункі мы маем дзякуючы Марціну Лютэра, які ў 1535 годзе намаляваў, каб пратэстанты заняліся звычайна святыха Мікалая, а падарункі рабілі сваім дзедам быццам ад самога «Дзіцця Езуса». З часам усё хрысціянскія краіны, у тым ліку каталіцыя, прынялі гэтую практыку. Аднак след даўняй традыцыі біскупа, св. Мікалая і цяпер можна распазнаць у постаці Санта-Клауса, ці Дзеда Мароза. Гэта ён у вілігіны Божлага Нараджэння прыносіць падарункі, і дзеці пішучы яму лісты.

Падрыхтаваў ксёндз Аляксей ЮРКАЙЦЬ.


Агонь, запалены ад Нязгаснай лампады ў базіліцы Раства Хрыстовага ў Віфлееме, перадалі на мяжы прадстаўнікам беларускіх моладзевых арганізацый польскіх харчары. Яго даставілі ў Гродзенскі кафедральны сабор і запалілі ля алтара. Скаўты з розных куткоў Беларусі адвезлі агонь у свае прыходы — Смаргонь, Мінск, Баранавічы, Ваўкавыск, Ліду і інш. Агонь паспрабуюць даставіць да самога Уладзівастока.




Агонь, запалены ад Нязгаснай лампады ў базіліцы Раства Хрыстовага ў Віфлееме, перадалі на мяжы прадстаўнікам беларускіх моладзевых арганізацый польскіх харчары. Яго даставілі ў Гродзенскі кафедральны сабор і запалілі ля алтара. Скаўты з розных куткоў Беларусі адвезлі агонь у свае прыходы — Смаргонь, Мінск, Баранавічы, Ваўкавыск, Ліду і інш. Агонь паспрабуюць даставіць да самога Уладзівастока.



Агонь, запалены ад Нязгаснай лампады ў базіліцы Раства Хрыстовага ў Віфлееме, перадалі на мяжы прадстаўнікам беларускіх моладзевых арганізацый польскіх харчары. Яго даставілі ў Гродзенскі кафедральны сабор і запалілі ля алтара. Скаўты з розных куткоў Беларусі адвезлі агонь у свае прыходы — Смаргонь, Мінск, Баранавічы, Ваўкавыск, Ліду і інш. Агонь паспрабуюць даставіць да самога Уладзівастока.



Агонь, запалены ад Нязгаснай лампады ў базіліцы Раства Хрыстовага ў Віфлееме, перадалі на мяжы прадстаўнікам беларускіх моладзевых арганізацый польскіх харчары. Яго даставілі ў Гродзенскі кафедральны сабор і запалілі ля алтара. Скаўты з розных куткоў Беларусі адвезлі агонь у свае прыходы — Смаргонь, Мінск, Баранавічы, Ваўкавыск, Ліду і інш. Агонь паспрабуюць даставіць да самога Уладзівастока.



Агонь, запалены ад Нязгаснай лампады ў базіліцы Раства Хрыстовага ў Віфлееме, перадалі на мяжы прадстаўнікам беларускіх моладзевых арганізацый польскіх харчары. Яго даставілі ў Гродзенскі кафедральны сабор і запалілі ля алтара. Скаўты з розных куткоў Беларусі адвезлі агонь у свае прыходы — Смаргонь, Мінск, Баранавічы, Ваўкавыск, Ліду і інш. Агонь паспрабуюць даставіць да самога Уладзівастока.

Жырандоля

Выпуск № 41 (170)

Ваш выхад!

«Брэменскім музыкантам» у Беларусі вольна



«Каб любіць Беларусь нашу мілую»... Безумоўна, каб зразумець у якой краіне ты жывеш, вельмі карысна ў многіх краях бываваць. Ці хаця б пагутарыць з гасцамі. Тым больш, з тымі, хто аб'ехаў увесь свет, а таму падчас размовы раптам можа беларусаў здзівіць, звярнуўшы ўвагу на тое, да чаго беларусы ўжо прывыклі і лічаць нормай.

дзіна з Бергама». Привезлі «Вяселле ў Малінаўцы», «Сабаку на сене», «Брэменскіх музыкантаў». Спектаклі прыгожыя — за іх не сорамна.

Цікава, што ў гэтым тэатры няма маніроўшчыкаў. Уздзелнікі спектакля самі развешваюць дэкарацыі. Для «Пеярбургскай аперэты», якая шмат і часта гастролюе, створаны лёгкія кулісныя канструкцыі, што дазваляе падрыхтаваць любую пляцоўку за лічаныя гадзіны. Яны і самі, па сутнасці, падобныя да «Брэменскіх музыкантаў», бо пакуль што ў Пецеры свайго творчага дома тэатра ў калектыве няма.

— Наша жыццё — у асноўным гастролі. Вось у Оршы выступалі. Прыехалі на пляцоўку, а там наогул нічога нельга развесці. Зала цудоўная, але ж для тэатральных паказаў не прызначана, — працягвае рэжысёр. — Вельмі крыўдна, калі прывозіць усю гэтую прыгажосць і ёю нельга карыстацца. Добра, што хлопцы мясцовыя, якія адказваюць за гук і святло, дапамагалі, і спектакль адышоў. Яны зрабілі ўсё, каб нам дапамагчы. А ў расійскіх гарадах першае, пра што пытаюцца ў адказ: майляў, што я буду з гэтай мець? У вас па-іншаму.

Паводле работ Сяргея Анатольевіча, сярод слаўнага тэатра ёсць беларусы. Напрыклад, Андрэй Быкоўскі і Таццяна Вароніна вучыліся ў Пецеры ў кансерваторыі.

— Добрая сяброўка мая —

прымадона беларускай аперэты, народная артыстка Наталія Віктараўна Гаіда. Яна — вялікая артыстка, — не ўтойвае кампліменту гасць з Пецера. — Прыязджаю да яе на юбілей і спяваю. Мы, дарчы, у 1990-х пачыналі «адну гісторыю», сумесныя праекты. Але ў лікві 1990-я не знайшлося людзей, якія маглі б дапамагчы з фінансаваннем... Цяпер хацелі бы з Наталіяй зрабіць спектакль. Ёсць і п'еса добрая. Адна праблема — узгадніць нашы графікі.

Што такое для яго Беларусі? — Я прыязджаю да вас і дыхаю свабодна! Я бачу небагатае дамы, бачу, што ў людзей няма вялікага дастатку, але паўсюль чысціня. Многа пахвалы заслугуе краіна, якая можа так сябе трымаць, не маючы практычна нічога з карысных выкапняў, — разважае рэжысёр. — Дарчы, я праехаў практычна ўсю Расію. І амаль паўсюль бачыў бруд. Я не крытыкую родную краіну, але мяне гэта турбуе. Чому нельга жыць не ў самай беднай краіне (пра Расію). — Аўт.)... Не брудзіць у сябе пад носам? У вас інакш. Я кажу не пра Мінск, Віцебск, Брэст, Гродна ці Гомель, а пра невялікія гарады. Былае, заходжу на задворкі бачу такія ж, як і ў Расі, дзяржлівыя забудовы. Але чаму ж тут так чыста? Чаму людзі дзі вельмі? Гэта не залежыць ад узроўню дастатку...

Аляксандр ПУКШАНСКІ

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ КНІГІ Ў ТЭАТРАЛЬНАЙ АТМАСФЕРЫ

У Мінску прадставілі невядомы старонкі тэатральнай гісторыі Беларусі: у Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя манюграфіі польскага тэатразнаўца Збігнева Ендрыхоўскага «Гродзенскія тэатры 1784—1864».

Як адзначылі падчас імпрэзы, гэтая кніга не толькі пра Гродна, не толькі пра тэатры, і не толькі пра XIX стагоддзе. На пляцістах старонках аўтар сабраў каштоўныя матэрыялы, у тым ліку і тыя, што раней не публікаваліся, з архіваў і бібліятэк Польшчы, Беларусі, Расіі і Лтвы. У кнізе падаюцца звесткі пра развіццё тэатра на Беларусі, у прыватнасці, распавядаецца пра дзейнасць польскага тэатраў у азначаны васьмідзесяцігадовы перыяд. Манюграфія змяшчае афішы, дакументы, поўны рэпертуар тэатраў Гродзеншчыны, паштоўкі і рэдкія фотаздымкі, а таксама жыццёвыя папулярных у тыя часы артыстаў ды прыгоды падчас гастролі. Даследаванне, што ўяўляе сабой у першую чаргу навуковы твор, напісана жывой мастацкай мовай і будзе цікавым аматарам тэатральнага мастацтва, гісторыкам, музыкантам і архітэктарам.

Сама прэзентацыя кнігі праходзіла ў тэатральнай атмасферы: глядацкаму ў залу запрасілі трыма званкамі, гучала жывая музыка, а аўтар, кандыдат гуманітарных навук Збігнеў Ендрыхоўскі, страціў ад хвалявання галас, па-акцёрску эмацыянальна распавядаў пра свой твор.

Дэкарацый да мерапрыемства стала выстаўка «3 гісторыі тэатральнага жыцця Беларусі», спецыяльна падрыхтаваная супрацоўнікамі аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў. На ёй прадстаўлена больш за сто рукапісных і друкаваных дакументаў XVIII—XXI стст. з фонду бібліятэкі, прысвечаных сцэнічнаму мастацтву. Найстарэйшы дакумент у экспазіцыі датаваны 1778 годам — праграма «Сялянскага балета» ў пастаноўцы Гродзенскага тэатра, які належыць вядомаму палітычнаму і грамадскаму дзеячу Вялікага Княства Літоўскага Антону Тызенгаўзу. Таксама на паліцах — прыжыццёвы выданні папулярных у свой час сцэнічных твораў: «Сялянка» (Вільня, 1846) пачынальнай беларускай прафесійнай драматургіі Віцэнта Дуніна-Марцінкевіча, «Хатка ў лесе» (Вільня, 1855), «Каспер Карлінік» (Вільня, 1858) паэта і драматурга Уладзіслава Сыракомлі. Асобныя экспанаты захаваў на сваіх старонках плячкі і рукапісныя запісы знакамітых асоб, у тым ліку пісьменнікаў Елізы Ажэшкі і Максіма Гарэцкага.

Дзіяна СЕРАДЗЮК.

РАДЗІВІЛЫ. ДОС

Няхай вялікія беларускія містыфікатары імі і застануцца.

Хаця б у кіно

«Беларускі відэацэнтр» вырасіў усур'ёз узяцца за Нясвіж і Радзівілаў. Сёлета там знялі 2 дакументальныя стужкі, датычныя гэтай часткі беларускай гісторыі. Новы фільм Настасі Мірашнічэнка «Легенды Нясвіжскага замка» ўжо можна купіць на дысках. А ў панядзелак, 24 снежня, у 11.20 рэцэпты можна будзе паглядзець на тэлеканале АНТ.

Некалі ніхто і меркаваць не мог, што Эльжбэта Радзівіл стане апошняй з вялікага беларускага роду сведкай жыцця ў Нясвіжскім палацы ў 1930-я гады. І хто б мог падумаць, што менавіта дзякуючы падаранаму ёй на 10-годдзе фотаапарату мы з вамі можам сёння хоць часткова бачыць інтэр'еры і экстэр'еры Нясвіжскага замка і парку тых часоў. Паводле гэтых фота замка, па сутнасці, і аднаўляўся. Малая Эльжбэта (яе сыграла цудоўная дзяўчынка Галіна Бушчук) і стала той самай маленькай чараўніцай, якая аб'ядноўвае ў фільме розных прадстаўнікоў роду, розныя эпохі, дзівныя, страшныя і захапляльныя гісторыі, звязаныя з імі. Гэта пераважна і ёсць легенды Нясвіжскага замка: Чорная панна Нясвіжа Барбара Радзівіл, страчаныя скарбы, прыдворныя інтрыгі, тайнае вянчанне... Як у суперсучасным роліку да гістарычнага трылера выглядаюць застайкі, якія ілюструюць гэтыя легенды ў пачатку фільма. Вельмі тэлевізійна.

Зрэшты, як сцвярджаюць аўтары, на тэлебачанне ў першую чаргу і разлічаны гэты фільм. — Мы не ставілі перад сабой мэты раскрыць нейкія таямніцы, правесці гістарычнае расследаванне або развясці міф, — распавядае рэжысёр Настася Мірашнічэнка. — Мы не прэзентуем і на гістарычную дакладнасць. Мы проста хацелі праілюстраваць прыгожы, трагічны і романтичны гісторыі, якіх багата пра Нясвіжскі замак і Радзівілаў.

Гэтае тлумачэнне, безумоўна, адразу здымае шмат пытаньняў. Хаця фільм і мае грунтоўны гістарычны падмурак. Прынцып, на экране мы бачым такіх знаўцаў, гісторыкаў і экскурсаводаў, як Вольга Папко, Аляксей Буднік, Іван Мільніцкі, Надзея Усвава і інш. З іх вуснаў мы чуем, як Нясвіжскі замак не здаваўся падчас шматлікіх войнаў; як змяніў лад жыцця ў горадзе Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка (які перайшоў з пратэстантызму ў каталіцтва); як Міхал

Казімір Рыбанька падтрымліваў маладых закаханых прыгонных артыстаў і што з гэтай выйшла; як Дамінік Іеранім Радзівіл ваяваў у арміі Напалеона Банарпарта і куды схаваў 12 апосталаў; чым выбітная жонка Антонія Вільгельма Радзівіла Марыя дэ Кастэлян дэ Талеіран і шмат чаго іншага.

Ярка Радзівіл Усвава аднапавядае, напрыклад, яшчэ адна цікавінка. Калі некалькі гадоў таму ў Мінску праходзіла канферэнцыя, прысвечаная беларуска-

магла быць такая загарэлай, як прыгажуня Каліна. Але гэта так, эстэцтва. Да загару, калі ўзгадаць каментарый рэжысёра, можна і не прыдзірацца. Тым больш што...

— Галоўнае для нас было не зрабіць гістарычна дакладна, а зрабіць прыгожа, — тлумачыць сцэнарый фільма Алена АНТАНІШІНА.

Фільм зроблены ў трох моўных варыянтах: рускім, беларускім, англійскім. Але арыгінальная мова ме-

— Мне хочацца, каб быў працяг гэтай фільма. Тут вельмі цікавая сюжэтная завязка: дзяўчына і фотаапарат. З гэтай можна зрабіць поўнаметражны мастацкі фільм, — перакананы Сяргей КЛІМАУ, дырэктар Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж». — Мы гатовы паспрыць, пасурацоўнічаць, нашы гісторыі дапамогуць са сцэнарыем. Тым больш, што гэта вельмі цікавы драматычны час. Пераломны 1939 год, час знікнення адсюль



Кадры з фільма М. Мірашнічэнка «Легенды Нясвіжскага замка» («Беларускі відэацэнтр», 2012). Аляксей Гробикуў у ролі Жыгімонта Аўгуста, Каліна Вардомская ў ролі Барбары Радзівіл.

італьянскім культурным сувязям, высветлілася, што ў ніводнай італьянскай крыніцы прозвішча архітэктара Бернардаці, аўтара славуэтага нявіжскага фарнага касцёла, не сустракаецца. Затое сустракаецца прапра Бернардаці. Не дзіўна, калі тое, што касцёл пабудавана вялікі італьянскі архітэктар Бернардаці, — таксама выдумка вялікіх беларускіх містыфікатараў Радзівілаў.

Супрацоўнікі Нясвіжскага замка расказалі, што італьянскі Эльжбеты Радзівіл ужо маюць дыскі з фільмам. Не выключана, што і сама Эльжбэта ўжо стужку паглядзела.

Адметна, што, нягледзячы на «дакументальны статус» фільма, у ім прысутнічае шмат цікавых гульнявых момантаў. Не асабліва раскрываючы інтрыгу, адначасна толькі, што, напрыклад, Барбара Радзівіл іграе вядомаму тэлеведучаю Каліна Вардомскай. Засумуе толькі адна: наўрад ці Барбара (і яе прывід таксама)

навіта гэтай стужкі — руская. Стваральнікі тлумачаць гэта тым, што такі быў заказ Міністэрства культуры. Маўляў, стужка разлічана пераважна на турыстаў. А турысты ў нас пераважна з Расіі... Сёлета, дарчы, Нясвіжскі палацава-паркавы комплекс наведвала больш за 440 тысяч чалавек. Такім чынам, музей выйшаў на 73% акупнасці, і гэта сусветныя паказчыкі. Праўда, ніхто не гарантуе, што такія паказчыкі захаваюцца і налета.

Адмыслова для дакументальнай стужкі «Легенды Нясвіжскага замка» былі зроблены ўнікальныя панарамныя здымкі: лета, зялёныя, прыгажосць, Нясвіж. Усё гэта мы бачым з вышыні тлушчанага пал'эта. У тым ліку і дзякуючы аператару Аляксандру Марозу.

Цікава, што фільм падтрымаў Беларусбанк. Ён жа замовіў ужо і 3,5 тыс. дыскаў. Па словах дырэктара «Белвідацэнтра» Юрыя ІГРУШЫ, банк вельмі зацікавіўся праектам і гатовы надалей працягваць падтрымку і супрацоўніцтва. Гэта гатовы рабіць, да слова, не толькі банк.

Радзівілаў, не менш цікавы, чым легенды. Наогул, пераломныя часы вельмі добра кладуцца на сюжэт. Цікава было б расказаць пра апошніх нявіжскіх ардынатаў. Яны былі вельмі адметнымі людзьмі. Апошні ардынат нявіжскі Лявон Уладзіслаў Радзівіл, напрыклад. Не многія ведаюць, што ён быў афіцэрам расійскага генштаба, і гэта сусветныя паказчыкі. Праўда, ніхто не гарантуе, што такія паказчыкі захаваюцца і налета.

Адмыслова для дакументальнай стужкі «Легенды Нясвіжскага замка» былі зроблены ўнікальныя панарамныя здымкі: лета, зялёныя, прыгажосць, Нясвіж. Усё гэта мы бачым з вышыні тлушчанага пал'эта. У тым ліку і дзякуючы аператару Аляксандру Марозу. Цікава, што фільм падтрымаў Беларусбанк. Ён жа замовіў ужо і 3,5 тыс. дыскаў. Па словах дырэктара «Белвідацэнтра» Юрыя ІГРУШЫ, банк вельмі зацікавіўся праектам і гатовы надалей працягваць падтрымку і супрацоўніцтва. Гэта гатовы рабіць, да слова, не толькі банк.

ОПЕРА-ЭКСТРЫМ

Оперу Вагнера Мінск слухаў да пачатку першай гадзіны ночы

Такога ў нас дакладна не было! Спектакль Сафійскага тэатра оперы і балета «Зігрфрыд», які быў прадстаўлены ў рамках Мінскага міжнароднага опернага форуму, пачаўся а 19-й гадзіне, а скончыўся, каб стрэлка гадзінніка перасягнула за апоўнач. І наша публіка яго перажыла да канца не вытрымалі адзіні і нават на авацый час не эканоміла: усё-ткі артыстаў, якія здзейснілі гэты подзвіг, праспяваючы каля пяці гадзін на сцэне, трэба было аддзячыць. Не, што ні кажыце, людзей у нас краіна мастацтва, якое лічыцца элітарным. Праўда, не кожны доўгі спектакль мінска публіка прымае вельмі тап. Напрыклад, спектакль геніяльнага літоўскага рэжысёра Эймунтаса Някрошуса «Вішнёвы сад», які доўжыўся шэсць гадзін, аднойчы выклікаў не толькі фурор, але (у некаторых) і абурэнне — да канца тады вытрымалі дзёка не ўсе. І ўсё-такі опера дзе магчыма сцэналіца музыкай — няяк вяселай...

І тое, што для некага — оперны экстрэм, для нас — магчымаць атрымаць падоўжанае задавальненне (прычым за тых ж грошы). Тым больш, як жа можна была адмовіць сабе ў ім, калі опер нямецкага кампазітара Рыхарда Вагнера ў нас ніколі не ставілі, не было магчымаць іх паслухаць? Да і не кожны тэатр возьмецца за іх.


Насамрэч, Рыхард Вагнер увайшоў у гісторыю як аўтар самых доўгіх опер, некаторыя з іх ідуць нават пяць гадзін. «Зігрфрыд» — гэта трэцяя частка цыкла «Пярсцёнак нібелунга» з чатырох опер, поўнае гучанне якога займае больш за 15 гадзін. Насамрэч, даўжыня тлумачыцца знічкова: Вагнера прыцягнуў нямецкі фальклор, з якога ён абраў цікавую і вельмі заблытаную гісторыю нібелунгаў, у якіх былі чараўны прысцэнкі, уладальніцтва якім давала магчымаць стаць самім-самым, што магло прывесці да парушэння балансу ў свеце, калі б не герой Зігрфрыд (народжаны ад каханя паміж братам і сястрой), які здолее

і меч сабе чараўны выкаваць, і дракона перамагчы, і Брунгільду ачмурыць. Менавіта ачмурыць — бо яна яму прыходзіцца роднай цёткай і спрабуе сказаць пра гэта, каб прадхіліць забароненую сувязь, але ж ён — герой, устаяць немагчыма. Вось за гэтай апошняй інтрыгай зала назірала асабліва цярпліва. Бо калі дракон быў пераможаны, уласны дзед не здолеў супрацьстаяць шляху Зігрфрыда, Брунгільда абуджана ад сну, здавалася — вось-вось наступіць развязка і можна будзе са спакойным сумленнем пайсці дадому, аказалася, што прыгажуня, якая спала, не такая ўжо і заворлівая. Здавалася — калі ўжо спелі яны дуетам, то ўсё павіна быць... Але потым герой падрабязна сталі высвятляць адносны, з намёкамі на страшную тайну і ўсё няк не маглі прыйсці да згоды. У нашым выпадку — да ложка. Але не быў бы гэта герой... Вяртатка сінкута — і зала выдхнула.

Таму што насамрэч опера хоць і доўгая, але слухалася на адным дыханні. І глядзельца таксама: у трактоўцы баларокага тэатра нібелунгі — гэта сапраўды вельмі загадкавыя людзі, якія жывуць, можа, недзе ў прасторы, у паралельным свеце, нібыта нейкія іншапланецяны. Прынамсі, нейкае незвычайнае, абстрактна-футурэстычнае афармленне на такіх думкі натхніла. А мне незвычайны асобамі здаваліся балгарскія артысты, які сапраўды валодаюць нейкім звышчалавечымі якасцямі: яны могуць спяваць, кувяртаючыся, уніз галавой, могуць спяваць, бегаючы туды-сюды па касмічных левіацах, нават нібыта сапраўды акрабавы гойдаюцца на трэсе (увабальючы тлушчу) і пры гэтым спяваюць! Вось дзе — экстрэм. А нам жа толькі слухаць заставалася...

Сафійскі тэатр мае ў сваім рэпертуары ўсе оперы цыкла «Пярсцёнак нібелунгаў». Калі меркаваць па канцоўцы «Зігрфрыда», то інтрыгі засталася яшчэ на адну немалую оперу. Можна ў наступным годзе нам бы нейкім чынам даведацца, чым жа усё скончыцца...

Ларыса ЦІМОШЫК.



Ларыса ЦІМОШЫК

Імпрэза

У ІХ — ГОЛАС!..

Сярод фіналістаў міжнароднага конкурсу выканаўцаў італьянскай оперы — двое нашых землякаў

Гэта артыст Нацыянальнага аддзялення Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі Ілья Сільчухой і Анатоль Сіюко, імя якога, можа, і невядомае публіцы, але толькі пакуль... Радуе сам факт, што нашы выканаўцы з 60 уздзелнікаў здолелі прайсці ў фінал конкурсу *Competizione dell'Opera*, які цягам тыдня праходзіў у Мінку. Яны ж выйдуць на сцэну 22 снежня ў фінале, каб паказацца за прэстыжную прэмію і кантракты з іншымі выканаўцамі, сярод якіх шасцёра прадстаўляюць Расію: Аюна Базаргуева, Таццяна Барсукова, Анастасія Кікот, Вікторыя Яравая, Марыя Сёмачка, Любоў Сітнік; дзве ўкраінскія спявачкі — Дар'я Князева, Карына Херунт; Рахім Мірзакамалаў (Узбекістан) і Кім Сонг Ё (Карэя).

Менавіта сёння ў выканаўцаў самае адказнае выпрабаванне: яны выступаюць на сцэне Вялікага тэатра Беларусі ў суправаджэнні сімфанічнага аркестра нашага тэатра пад кіраванствам Даніэля Мантана. Вядома, лепшых выбірае журы. Але ў нашай шановай публіцы ёсць магчымаць паўплываць на лёс прыза глядацкіх сімпатый. А на наступны дзень — у гала-канцэрце — можна паслухаць свайго ўлюбленага яшчэ разам з усімі пераможцамі і прызанымі «зоркамі» опернага мастацтва.



Прафесар Ханс-Эахім Фрай.

Але самае галоўнае тое, што ў артыстаў, якія выступілі ў фінале конкурсу *Competizione dell'Opera*, была магчымаць звярнуць на сябе ўвагу прадстаўнікоў опернага тэатраў Еўропы, якія прыехалі з гатовымі кантрактамі, — напрыклад, з Латвійскай нацыянальнай оперы, Польскага нацыянальнага тэатра оперы і балета, Вялікага тэатра Расіі, Сафійскага нацыянальнага тэатра оперы і балета, Эрфурцкага тэатра, Брукерхаўза (г. Лінц, Германія) і г. д.

Прафесар Ханс-Эахім Фрай, старшыня журы конкурсу, прыглядаўся не толькі

да канкурсантаў, але пазнаваў Беларусі і беларускія оперны тэатры, з якім запланавана пастаноўку оперы Рыхарда Вагнера «Лятухы галадзец». Ён прызнаўся, што задаволены тым, што давалася сёлета правесці ў Мінску фінал міжнароднага конкурсу выканаўцаў італьянскай оперы.

Вялікі — і ў Беларусі Вялікі

— Асабліваўсю ўсяго нашага знаходжанна тут з'яўляецца той факт, што ў вас цудоўны, фантастычны Вялікі тэатр, — адзначаў прафесар Фрай. — Цудоўны аркестр, балет, спевакі. Калі ты для сябе адкрываеш — а ў мяне была магчымаць адкрыць для сябе беларускі тэатр, — тады будучы толькі станоўчыя эмоцыі, і прычыны, чаму сюды прывядзеаш, чаму хочацца працаваць.

Калі зыходзіць са стратэгіі нашага конкурсу, то мы ніколі не планавалі выяўдзяць для яго правядзення ў іншых краінах. Калі конкурс быў заснаваны ў 1996 годзе ў Гамбургу, то ён быў ініцыяваны не нейкім дзеячам культуры, а італьянскім вытворцам марозіва. Нам, як членам журы, прыходзілася два гады запар есці шмат італьянскага марозіва. Але італьянская фірма была добрым спонсарам, яна выдаткоўвала вялікія сумы на правядзенне конкурсу. 2 гады нас падтрымлівала гэтая кампанія, але марозіва, напэўна, было не вельмі смачным, і супрацоўніцтва прыйшоў канец. Тым часам я стаў дырэктарам Дрэздэнскай оперы. У той момант мы ўваўлі конкурс у музычны фестываль у горадзе Дрэздэне. Развіццё конкурсу прывяло да таго, што спачатку мы атрымалі запрашэнне ад спадара Аляксандрава, дырэктара Вялікага тэатра Масквы, правесці фінал у іх, а летася — запрашэнне ад Уладзіміра Грыдзюшкі правесці конкурс у Мінску. У наступным годзе фінал конкурсу будзе праходзіць у рамках фестывалю Брукера ў еўрапейскай культурнай сталіцы горадзе Лінц. З аднаго боку,

наша прысутнасць тут — справа выпадку. Але я хачу прызнаць, што мы шчаслівыя сёлета праводзіць фінал у сталіцы Беларусі. Вялікі дзякуй спадару Грыдзюшцы за запрашэнне. Вялікі тэатр у Мінску з'яўляецца адным з найважнейшых тэатраў па постваевай прасторы. Таму рашэнне правесці тут фінал конкурсу мае лагічнае тлумачэнне.

Вядома, месца правядзення конкурсу мае вялікае значэнне. Рэгіянальнасць прысутнічае. Калі конкурс праходзіць у Мінску, то рэгіянальнасць таксама адгрывае сваю ролю. Гады правядзення конкурсу былі напоўненыя па-рознаму. Напрыклад, былі гады, калі шмат удзельнікаў еўрапейскіх выканаўцаў. Былі конкурсныя гады, калі было шмат лацінаамерыканскіх выканаўцаў, або нават калі трэцяя частка удзельнікаў прыехала з Карэі. Сёлета мы спецыяльна не праводзілі адборачны тур у Карэі...

Спевакі ў асобах і... формах

— Гэты конкурс займаецца толькі італьянскім рэпертуарам, таму што італьянская мова з'яўляецца ўніверсальнай для спевачкоў. Наконт італьянскага рэпертуару: мы яшчэ можам ахапіць шмат эпох, ахапіць з дапамогай мовы вялікі перыяд часу ў музыцы. Таму мы вырашылі выкарыстоўваць гэтую мову, каб можна было параўнаць спевачкоў розных нацыянальнасцяў — з Еўропы, Азіі, Лацінскай Амерыкі... Уздзелніцтва ў гэтым конкурсе маладзёў спевакі ва ўзросце ад 20 да 30 гадоў. Усяго было каля 150 удзельнікаў, якія праходзілі адборачны туры. Гэтыя туры прайшлі ў такіх гарадах як Дрэздэн, Сочы, Масква; вядома, і ў Мінску. Мы запрасілі 60 лепшых спевачкоў сюды, у Мінск. Адным з асаблівых пунктаў гэтага конкурсу з'яўляецца склад журы. Членамі журы з'яўляюцца дырэктары оперных тэатраў. Гэта добры шанец для спевачка выканаць сваю арыю перад такім журы. Вядома, што разам з простыміжнімі грашовымі прызамі, у іх ёсць шанец быць пабачанымі і адкрытымі. Ёсць пляч крытэрыяў, паводле якіх мы выбіраем лепшых: галасавы матэрыял, тэхнічны бок, музыкальнасць выканаўцы, яго асобнасны якасці і форма. У шмат якіх оперных тэатрах пяты пункт — вырашалыні. Гэта магчымаць прадставіць музыку і даць публіцы зразумець, што перад ёй — асоба. Гэта вырашалыні момант. Лепшы прыклад — Марыя Калас, якой былі дараваны некаторыя недакладнасці пры



Мы разам — Беларусь!



Краіна моцная рэгіёнамі: ПЕРШАМАЙСКІ раён Мінска

Ігар КУДРЭВІЧ:

«ПРЫГОЖА ЎСЁ, ШТО РОБІЦЦА З ЛЮБОЮ»

На пытанні карэспандэнта «Звязды» адказвае глава адміністрацыі Першамайскага раёна сталіцы Ігар Кудрэвіч

— Ігар Аляксеевіч, ці маглі б вы некалькімі шырокімі маскамі намаляваць партрэт раёна?

— Чаму б і не. Як на мой погляд, дык гэта самы прыгожы і ўтульны для жыцця сталічны раён, які нярэдка называюць усходнім варотамі Мінска, адна з самых прывабных і дагледжаных тэрыторый сталіцы. Першамайскі раён — адзін з самых зялёных і экалагічна чыстых раёнаў Мінска. Па плошчы зялёных насаджэнняў (840,7 га) ён займае першае месца ў сталіцы. Батанічны сад, парк імя Чалюскінцаў, парк каля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, лясныя масівы Севастопальскага парку, сквер у мікрараёне Уручча, Музей валуноў, Сляпянская водная сістэма — любімыя месцы адпачынку мінчан.

Біяграфія раёна пачалася ў чэрвені 1969 года. Сёння ён займае сёму частку тэрыторыі Мінска плошчай больш чым 3,3 тысячы гектараў, на якой жыве каля 216 тысяч чалавек. Наш раён моладзевы. У нас вучацца і працуюць каля 67 тысяч маладых людзей ва ўзросце ад 16 да 31 года. З іх 25 тысяч — навучэнцы вышэйшых, сярэдніх спецыяльных і прафесійных навучальных устаноў. У раёне знаходзіцца 6 вышэйшых і чатыры сярэдніх спецыяльных і прафесійных навучальных устаноў.

У раёна ёсць свой неаўторны архітэктурны твар. Мікрараён Усход, які быў пабудаваны ў канцы 60—пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя, і сёння не страціў прывабнасці і гарманічнасці. Упрыгажэнне горада сталі яркія масаікі на тарцах сямнацінавяровых будынкаў, створаныя народным мастаком Беларусі, заслужаным дзеячам мастацтваў БССР Аляксандрам Кішчанкам: пано «Горад-воін», «Горад навукі», «Горад культуры» і «Горад-будуаінік».

Усім гасцям сталіцы запамінаецца незвычайная архітэктурная форма аднаго з карпусоў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта ў выглядзе марскога карабля. Дзіўная чыгунка, будынак аўтавакзала. Безумоўна, архітэктурнай жамчужнай і раёна, і горада Мінска стаў будынак Нацыянальнай бібліятэкі. Ёсць вядомы выраз: «Прыгожым здаецца ўсё, на што глядзіш з любоўю». Я б яго ў дачынненні да нашага раёна і яго працаўнікоў трохі перайначыў бы: прыгожа ўсё тое, што робіш з любоўю.



У будні і святы мінчане і шматлікія госці сталіцы прыязджаюць наведваць адзіны ў сваім родзе комплекс — Дом міласэрнасці. Унікальны ён сваёй архітэктурай: пабудаваны ў форме праваслаўнага крыжа. У Доме працуе рэабілітацыйны цэнтр «Элеос», сэрвіс тут на еўрапейскім узроўні.

На долю раёна ў апошнія гады прыпадае значная частка новабудоваў, якія вызначаюць аблічча сучаснага Мінска. Зараз актыўна будуюцца комплекс «Маяк Мінска». Плануюцца новае будаўніцтва жылля дамоў у пасёлку Усходні, распрацоўваецца праект жыллой забудовы ў раёне вуліцы Фогеля. Думаю, досыць, бо можна яшчэ доўга «малюваць» партрэт раёна: фарбай і фактурай хоць бы на вялікае палатно.

— Вы так цікава расказваеце, аж захацелася пераехаць у ваш раён. Тым больш, склалася ўражанне: у вас уважліва ставіцца да меркавання яго жыхароў. У холе будынка раённай адміністрацыі я звярнуў увагу на стол з двума сшыткамі ўліку пісьмовых заўваг і прапановаў наконц узвядзення гандлёвага аб'екта непад-

лёк ад скрываўвання вуліц Карбышава і Лагойскага тракта, але кожны пад сваім грыфам: «за» і «супраць». Навошта вам гэтае даследаванне?

— Каб атрымаць для сабе і патэнцыйных інвестараў дакладную інфармацыю аб настроі жыхароў, іх стаўленні да ажыццяўлення таго ці іншага інвестыцыйнага праекта. Так, мы ў адміністрацыі ведаем, дзе наспела неабходнасць адкрыць новыя магазіны, дзе кавярню, дзе службу быту, а дзе аптэку і г. д. Хацелі бы заўважыць, што гандлёвая сетка раёна сацыяльна арыентаваная: функцыянуе больш за 360 крам, 180 аб'ектаў грамадскага харчавання, 530 аб'ектаў бытавога абслугоўвання. Мінчане ўжо ацанілі такія сучасныя і зручныя прадпрыемствы гандлю, як «Еўрапейскі», «Першамайскі», «Дамітрыеў кірмаш», «Аляксандраў пасаж» і інш. У бліжэйшы час будуць рэканструяваны старажылыя раёна — вядомыя рэстараны «Арбат» і «Каменная кветка». Зараз ідзе рэканструкцыя існуючых рынкаў у сучасныя гандлёвыя цэнтры, створэнне сістэмы магазінаў крокавай даступнасці, якія маюць універсальны асартымент тавараў. Развіццё сеткі фірменных магазінаў дазволіць павялічыць агульную гандлёвую плошчу ў раёне больш чым на 66 тысяч кв. м. Да 2015 года яна складзе амаль 140 тысяч кв. м.

Таму мы цяпер прапануем інвестарам гатовы кірунак дзейнасці ў канкрэтным мікрараёне на канкрэтным участку зямлі. Архітэктурная служба раёна загадзя робіць эскіз таго будынка, які б натуральна выглядаў у навакольным асяроддзі. Далей завяршалны этап — грамадскае абмеркаванне праекта, вывучэнне аргументаў за і супраць мэтазгоднасці яго пабудовы. На наш погляд, гэта зручна для інвестараў у сэнсе таго, што яны будуць узводзіць аб'ект з лёгкім сэрцам.

— Як вы адзначылі вышэй, Першамайскі раён — моладзевы. А моладзі ўласціва рызыкаваць, спрабаваць сабе ў нечым новым, у тым ліку і ў прадпрыемліцтве. Таму некалькі слоў аб перспектывах развіцця малага бізнесу ў раёне. На ваш погляд, ці адэкватна сёння ўспрымаецца ўладай і грамадствам яго значнасць?

— Думаю, што адэкватна. Скажу больш: мы не толькі ўсведамляем асаблівую ролю і месца малага і сярэдняга бізнесу ў эканоміцы краіны, але і імкнёмся ствараць прымальныя ўмовы для яго развіцця, якаснага росту ў раёне. Каб кожны чалавек мог правярць на практыцы сваю камерцыйную ідэю: хутка і без перашкод прайсці рэгістрацыю фірмы, падрыхтаваць неабходныя для гэтага дакументы, знайсці офіс, памышканне пад вытворчасць, сыравіну, узяць крэдыт і распачаць справу. А потым без праблем выйсці на рынак са сваёй прадукцыяй ці паслугай. Гэта даволі складаны час будучы рэканструяваць, які пачынае з нуля. Таму яму патрэбны падтрымка, парады дзелавых людзей.

Мы, адміністрацыя раёна, у пэўнай ступені выконваем ролю своеасаблівага інкубатора малага бізнесу, адсочваем шлях ад рэгістрацыі прадпрыемства да яго станаўлення. Сёлета мы трымаем на кантролі ход развіцця 32 такіх прадпрыемстваў. Наша мэта — дапамагчы залучыць іх вытворчасць, шукаем для гэтага зручныя месцы. Напрыклад, на некаторых заводах прастойваюць вытворчыя плошчы. Дык чаму б частку іх не здаць у арэнду бізнесменам-пачаткоўцам? Няма стартавага капіталу? Садзейнічаем у атрыманні крэдыту ў банках. І як вынік: з зарэгістраваных сёлета прадпрыемстваў 12 ужо выпускаюць прадукцыю. З зарэгістраваных у мінулым годзе 36 прадпрыемстваў адкрылі вытворчасць. На УП «Прыборабудуаінічы завод «Аптрон» ужо 2 гады дзейнічае інкубатар для 24 прадпрыемстваў малага бізнесу. Надыходзіць час адпусіць іх у свабоднае плаванне. Замест іх прыйдуць новыя прадпрыемствы.

Валі ўклад у развіццё эканомікі раёна ўносяць прадпрыемствы неадзяраўнай формы ўласнасці. Сёння больш за 7 тысяч камерцыйных арганізацый і каля 7 тысяч індыўідуальных прадпрыемстваў ажыццяўляюць сваю дзейнасць ва ўсіх галінах. Таму мы пастаянна думаем над тым, як павялічыць долю малага і сярэдняга бізнесу ў валавым унутраным прадукце (ВУП) раёна, але і адначасова не забываючы дзяржаўныя прадпрыемствы. Усё ж такі сёння большую частку прамысловай прадукцыі вырабляюць такія старэйшыя прадпрыемствы, як БелОМА — Мінскі механічны завод імя С.І.

Вавілава (15% у валавым унутраным прадукце раёна), каля 10% у Мінскага завода безалкагольных напояў. І гэты пералік можна працягваць.

— І ўсё ж хацелася б больш падрабязна пачуць ад вас аб стане прамысловай прадукцыі раёна, яе колькасці і якасных характэрыстыках.

— У раёне 40 улічваемых прадпрыемстваў — як дзяржаўных, так і прыватных. Гэта тыя прадпрыемствы, дзе колькасць працуючых перабольшвае 100 чалавек ці якія выпускаюць прадукцыю больш чым на 4 млрд рублёў. А ёсць прадпрыемствы і фірмы са штатам 50, 15 і нават 2-3 чалавекі. Мы ім таксама надаём увагу, але галоўны клопат вышэйзгаданым 40 прамысловым прадпрыемствам, прадукцыя якіх добра вядомая ў нашай краіне і за яе межамі: БелОМА — Мінскі механічны завод імя С.І. Вавілава, Мінскі завод безалкагольных напояў, маргарынавы завод, Мабільны Тэле-Сістэмы, Агат-сістэмы кіравання, Белэнергарамналадка, Пеленг, Мінгаз і іншыя.

Сёлета ў супастаўных цэнах рост выпуску прадукцыі да ўзроўню мінулага года склаў 107,2%. Гэта, лічу, нармальны паказчык. Прыемна адзначыць, што вядомае прадпрыемства не скараціла работнікаў. Наадварот, некаторыя самыя буйныя вытворцы пашыраюць набор персаналу пераважна за лік рабочых спецыяльнасцяў. Зараз прадпрыемствамі распрацаваны планы мадэрнізацыі да 2015 года. Мы іх уважліва аналізуем, бо гэтыя дакументы ўвойдуць у раённую праграму мадэрнізацыі. Адным з яе галоўных паказчыкаў будзе выручка на аднаго працуючага, якая павінна склацца ў год у эквіваленце 60 000 долараў. Адзначу, што некаторыя прадпрыемствы ўжо дасягнулі гэтай лічбы. Але ёсць і такія, дзе выручка на аднаго працуючага даволі нізкая: гадзіннікавы і электрамеханічны заводы. Іх мадэрнізацыі мы надаём асаблівую увагу. У прыватнасці, павышэнне каэфіцыента зарукі вытворчых магутаўнасцяў, аптымізацыя заводскай плошчы. Так, адно з нашых праблемных прадпрыемстваў электрамеханічны завод плануе ў 3-4 разы павялічыць выпуск прадукцыі. Пад гэта спатрэбяцца інвестыцыі — прыкладна 57 мільёнаў долараў. Іх мяркуюцца прыцягнуць з розных крыніц.

Днямі разглядалі праграму мадэрнізацыі завода «Тэрмапласт». Згодна з ёй, плану-

ецца ў 2,5 раза павысіць узровень вытворчасці за два гады. Дастойная мэта. Наша справа дапамагчы калектыву ажыццявіць намечанае ў тым ліку і дзякуючы ўваходжанню завода ў холдынг з «Гарызонтам», больш шчыльнаму супрацоўніцтву з «Атлантам».

— Шмат разоў апошнім часам было вядома праблем Мінскага гадзіннікавага завода. Як цяпер сітуацыя на прадпрыемстве?

— Яна наступова стабілізуецца, падзеі там развіваюцца ў станоўчым кірунку. Распрацавана праграма развіцця завода да 2019 года. Інвестар выконвае ўзятыя на сябе абавязальнасці. Сёлета завод выпускае прадукцыю прыкладна на 6 млн дол. ЗША. Гэта не толькі гадзіннікі. Яшчэ ён вырабляе платы, іншую прадукцыю. У рамках дагавора са швейцарскім інвестарам было набыта абсталяванне на суму 3,6 млн дол. ЗША. Гэта дазволіла распачаць выпуск новай калекцыі гадзіннікаў рознай цэнавай катэгорыі. Дарчы, яна прадстаўлена ў новым фірменным магазіне, які 24 лістапада адкрыўся ў цэнтры Мінска. Думаю, гэта таксама дазволіць павялічыць колькасць продажаў асноўнай прадукцыі завода, а значыць, істотна павысіць зарплату работнікам завода.

— 2013 год, як вядома, аб'яўлены Годам беражлівасці. Ёсць ужо планы па ўздзеле ў ім працуючых калектываў?

— Мы збіраемся шырока і актыўна ўдзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах па ўкараненні беражлівасці. Энергазберажэнне, безумоўна, будзе адным з важных, але традыцыйных кірункаў нашай дзейнасці па эканоміі рэсурсаў і энергіі. Увогуле патрэбна, на мой погляд, комплексны падыход да праблематыкі беражлівасці. Уважліва паглядзім на той эфект, які можа даць аптымізацыя выкарыстання гарадской зямлі нашымі асобнымі прадпрыемствамі. Скажам, электратэхнічны завод займае ўчастак 20 гектараў у цэнтры сталіцы, а яму досыць для паспяховай гаспадарчай дзейнасці 5 гектараў. Гэтае пытанне варта вырашаць кардынальна на карысць інтарэсаў жыхароў раёна і горада, каб усё, што створана розумам, талентам і рукамі мінчан, ашчадна і з розумам выкарыстоўвалася, памнажала дабрабыт нашых людзей.

Гутарыў Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Першамайскі раён: РЫСЫ ДА ПАРТРЭТА

АДНА ВЯЛІКАЯ БУДАЎНІЧАЯ ПЛЯЦОЎКА

Раён — гэта вялікая суцэльная будаўнічая пляцоўка. І не дзіўна. Гэты раён — адзін з самых прывабных для інвестараў. Тут рэалізуецца звыш 22 інвестыцыйных праектаў, з якіх 11 — з удзелам замежных інвестараў (Іран, Кіпр, Вялікабрытанія і інш.). Ужо завершаны два інвестыцыйныя праекты: гіпермаркет «Гіпа» (на скрываўванні вуліц Гарадзешкай і Шафарыянскай) і рэстаран «Макдональдс» на Русіянава. Хочацца адзначыць рэканструкцыю будынка кінатэатра «Вільнюс» з перапрафіляваннем у спартыўны аб'ект, будаўніцтва аўтацэнтра «Аўдзі» з сэрвісным цэнтрам, а таксама гандлёва-забавальнага цэнтра «Карона-Уручча» з паркінгам. Працягваецца рэалізацыя такіх буйных праектаў, як узвядзенне шматфункцыянальнага гасцінчна-дзелавога комплексу «Маяк Мінска». Аб'ём інвестыцыі — больш за 200 млн долараў ЗША. На іх узводзіцца 31 збудаванне рознага прызначэння: жылля дамы, адміністрацыйныя будынкi для офісаў, самы

вялікі гандлёва-забавальны цэнтр сталіцы на 200 тысяч кв. м з падземным паркінгам, пляцоркавы аўталі і г. д. Адміністрацыя раёна выставіла на інвестыцыйны конкурс 42 пляцоўкі.

Нельга не адзначыць прадпрыемствы будаўнічага комплексу: закрытае акцыянернае таварыства «Трост «Прамбуд», адкрытыя акцыянерныя таварыствы «Будтрэст № 1», «Будтрэст № 35», ААТ «Прамтэхмантаж», якія будуць новае жыллё і сацыяльна-культурныя аб'екты. Рэканструкцыя опернага тэатра, ажыццяўленая закрытым акцыянерным таварыствам «Эльвіра», атрымала высокую ацэнку.

СВАЯ «СІЛІКОНАВАЯ ДАЛІНА»

Прадпрыемстваў-гігантаў, як аўтамабільны ці трактарны завод, у раёне няма. Затое па навуковым патэнцыяле ён займае вядучае месца ў краіне. У ім знаходзіцца 4 з 7 нацыянальных акадэміяў: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Беларуска-дзяржаўная акадэмія мастацтваў, Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь, Беларуска-медыцынская ака-

дэмія паслядыпломнай адукацыі.

Плэмна працуе беларуская «сіліконавая даліна» — Парк высокіх тэхналогій. Зараз ідзе актыўная забудова тэрыторыі вакол яго: узводзіцца 8 жылых дамоў для супрацоўнікаў Парку і 4 адміністрацыйныя будынкi, гандлёвы цэнтр, гасцініца, фізкультурна-аздараўленчы комплекс. Таксама 3 будынкi зараз знаходзяцца ў стане рэканструкцыі для наступнай перадачы адміністрацыі Парку. Такі клопат аб яго супрацоўніках не выпадковы. Іх працай ствараюцца сучасныя машыны і механізмы, высокія тэхналогіі, новыя матэрыялы, лекавыя прэпараты і многае іншае. Тут ужо зарэгістравана 109 рэзідэнтаў, сума экспарту сёлета павінна склацца больш за 300 млн дол., а да 2015 года — прыкладна адзін мільярд долараў.

ЗНАКАВЫЯ ЎСТАНОВЫ КУЛЬТУРЫ

На тэрыторыі раёна працуюць знакавыя для культуры краіны ўстановы. Самыя вядомыя з іх — Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Дом кіно, Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа, Дзяржаўны музей ваеннай гісторыі Рэспублікі Беларусь, кінастудыя «Беларусьфільм».

У Першамайскім раёне размешчаны цэнтр фарміравання творчай інтэлігенцыі нашай краіны — Беларуска-акадэмія мастацтваў. З ліку выпускнікоў акадэміі можна назваць не адзін дзясятка імянаў, якія з'яўляюцца гонарам беларускага мастацтва і годна прадстаўляюць культуру Беларусі на міжнароднай арэне. Гэта народныя мастакі Беларусі Л.Д. Шчамяйнік, Б.Ф. Герлаван, заслужаны дзеяч мастацтваў рэспублікі В.В. Уродніч і іншыя.

ТУТ РЫХТУЕЦА АЛІМПІЙСКІ РЭЗЕРВ

У Першамайскім раёне знаходзіцца асноўныя цэнтры падрых-


тоўкі спартыўнага і алімпійскага рэзерву Беларусі. Гэта Рэспубліканскія цэнтры па лёгкай атлетыцы, гандболе, спартыўна-аздараўленчы комплекс «Алімпійскі», Спарткамітэт Узброеных Сіл Беларусі, рэспубліканскае, абласное і гарадское вучылішча алімпійскага рэзерву, гарадскі цэнтр алімпійскага рэзерву па водных відах спорту, Цэнтр адзінаборстваў імя Аляксандра Мядзведзя. Будуецца



ЧЭМПІЁНЫ СВЕТУ, 3 ЧЭМПІЁНЫ ЕЎРОПЫ, ЗАСЛУЖАНЫЯ МАЙСТРЫ СПОРТУ І МАЙСТРЫ МІЖНАРОДНАГА КЛАСА.

ПРЫЯРЫТЭТ — ЗДAROЎЕ ЧАЛАВЕКА

Увага да чалавека, яго здароўя — адзін з галоўных прыярытэтаў у рабоце адміністрацыі Першамайскага раёна. Чатыры паліклінікі для дарослых, дзве дзіцячыя, стаматалагічная і паліклініка спецыяльных медыцынскіх агладаў аказваюць неабходную дапамогу жыхарам раёна. Усе ўмовы для атрымання кваліфікаванай медыцынскай дапамогі створаны таксама ў Мінскім гарадскім клінічным акадэмічным дыспансэры



Архітэктурнай жамчужнай на тэрыторыі Першамайскага раёна і ўпрыгажэннем горада Мінска стаў будынак Нацыянальнай бібліятэкі ў форме гіганцкага крыштала, якому прызначана захоўваць і развіваць галоўныя скарбы свету — веды і мудрасць.

і ў 1-й гарадской клінічнай бальніцы. Працуюць больш за 10 раённых кансультацыйна-дыягнастычных цэнтраў, гарадскі траўматалагічны пункт. Базай перадавога вопыту з'яўляецца вядомы ў горадзе ўралагічны цэнтр 19-й гарадской паліклінікі.

АДУКАЦЫЯ НА ЎЗРОЎНІ СУЧАСНЫХ ПАТРАБАВАННЯЎ

Сістэма адукацыі раёна ўключае 32 установы, у якіх больш за 15 тысяч навучэнцаў, у тым ліку 1 пачатковая і 20 сярэдніх школ, 5 гімназій, спецыяльная агульнаадукацыйная школа для дзяцей з парушэннем слыху, кадэцкае вучылішча, пазашкольныя ўстановы. Працуе 47 устаноў дашкольнай адукацыі, якія наведваюць больш за 8 тысяч дзяцей.

Мэтаанакравана выдзелена работа па стварэнні рацыянальнай сеткі навучальных устаноў, якія даюць магчымасць атрымліваць дыферэнцаваную адукацыю, развіваць індыўідуальную здольнасць дзяцей. Пашыраецца сетка гімназій. У 2012 годзе сярэдняя школа № 184 набыла статус гімназіі. 1 верасня 2011-га адкрыта Мінскае гарадское кадэцкае вучылішча № 2. У сценах вучылішча

кадэты атрымліваюць агульную сярэднюю адукацыю і першасныя веды для выбару ваеннай прафесіі і далейшага наступлення ў вышэйшай ваеннай навучальнай установе.

Навучэнцы раёна прымаюць актыўны ўдзел у алімпіядах і навукова-практычных канферэнцыях. Заваявана 6 дыпламаў на рэспубліканскай алімпіядзе па вучэбных прадметах, 20 дыпламаў у інтэрнэт-алімпіядах, 3 дыпламы атрыманы на XVI рэспубліканскай канферэнцыі навучэнцаў і 2 дыпламы — па выніках II-га рэспубліканскага конкурсу даследчых работ на рускай і беларускай мовах, літаратуры, географіі, гісторыі, замежных мовах. Навучэнцы раёна прымаюць удзел у XXIII рэспубліканскім конкурсе біялага-экалагічных работ, у адкрытай міжнароднай алімпіядзе школьнікаў па праграмаванні ў Маскве, міжнародным чэмпіянаце «Дэбаты-2012».

Настаянік географіі гімназіі № 2 Е.Д. Хаменка заняла першае месца на VIII еўрапейскім форуме «Партнёрыства ў адукацыі» (Лісабон) сярод 89 краін-удзельніц у намінацыі «Выбар настаўніка».

Падрыхтаваў Леанід ТУГАРЫН. Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.



Узвядзенне гасцінчна-дзелавога комплексу «Маяк Мінска».

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Белмедінфарм» працуе на фармацэўтычным рынку краіны з моманту рэгістрацыі 31 мая 1994 года. Першая аптэка прадпрыемства адкрылася ўжо ў снежні 1994 года. Менавіта тады фірма пачала рэалізацыю амбіцыйнага праекта — стварэнне ўласнай прыватнай аптэчнай сеткі ў Беларусі. І пастаўлена амаль 20 гадоў назад мэта была з поспехам дасягнутая. Кіруе прадпрыемствам з самага пачатку яго дзяржаўнай рэгістрацыі генеральны дырэктар Мікалай Небышынец.



Генеральны дырэктар «Белмедінфарма» Мікалай НЕБЫШЫНЕЦ:

«ЛАЦІНСКАЯ АМЕРЫКА СТАНЕ ДЛЯ НАС КАНТЫНЕНТАМ ВЯЛІКІХ МАГЧЫМАСЦЯЎ»

Дыверсіфікацыя бізнесу

У падпарадкаванні «Белмедінфарма» зараз 40 аптэк, якія знаходзяцца ў розных рэгіёнах краіны. Шмат аптэк было адкрыта ў глыбінцы: Шаркаўшчына, Столін, Мікашэвічы, Жыткавічы, Давыд-Гарадок і г. д. Нядаўна адкрылася новая аптэка ў Нясвіжы, недалёк ад замка Радзівілаў. Жыхары Нясвіжа ўдзячныя за гэта. Таксама «Белмедінфарм» мае ўласныя аптэкі ў чарнобыльскай зоне. Вядома, не ўсе яны аднолькава паспяхова ў камэрцыйным плане і даюць чаканы даход, але кіраўніцтва фірмы лічыць, што гэтыя інвестыцыі на доўгую перспектыву з часам акупяцца. Як заўважае Мікалай Небышынец, нават высокая чаканая рэнтабельнасць будучай новай аптэкі не галоўны стымул для яе адкрыцця. Найўнасць кваліфікаваных кадраў у перспектывнай для адкрыцця аптэкі мясцовасці, бадай, сёння самая складаная праблема, без вырашэння якой нельга наладзіць нармальную работу аптэкі. Не хапае ў краіне дыпламаваных фармацэўтаў і правізараў. Іх дэфіцыт назіраецца ўжо не першы год і ў пэўнай ступені стрымлівае развіццё аптэчнай справы ў Беларусі. Пасля адкрыцця ў мінскіх вучэбных медыцынскіх установах структур па падрыхтоўцы кадраў для аптэк сітуацыя пачала выпраўляцца. На шчасце, у большасці аптэк «Белмедінфарма» склаўся калектывы кваліфікаваных спецыялістаў, якія не толькі адпускаюць лекі па рэцэптах, але могуць даць параду, проста па душах пагутарыць з пажылым наведнікам, выслухаць яго. Не выпадкова «Белмедінфарм» неаднаразова прызнавалася лепшым прадпрыемствам года ў сферы абслугоўвання насельніцтва. У штатце прадпрыемства высокакваліфікаваныя спецыялісты: правізары і фармацэўты вышэйшай, першай і другой кваліфікацыйных катэгорый, высокакваліфікаваныя юрысты, эканамісты і іншыя спецыялісты, сярод якіх кандыдаты медыцынскіх і тэхнічных навук.

Справа ў тым, што ў XV-XVII стагоддзях аптэкі адкрываліся пераважна пры манастырах, калегіумах, манаскіх ордэнах эзуітаў, кармелітаў, бернардынцаў, картэзіянцаў. Манастырскія аптэкі мелі шэраг манопольных правоў на продаж лекаў. Тагачасны дом, дзе месцілася старажытная мінская аптэка, не захавана — згарэў у палымі вайны. На яго месцы ўзялі прыгожы адміністрацыйны будынак, дзе, у прыватнасці, сёння размяшчаецца Пасольства Францыі. Потым у ходзе стварэння ўласнай аптэчнай сеткі тры архіўныя звесткі, якія ў свой час запаміналі прадпрыемству Мікалаю Небышынец, на тэхнілі яго і партнёраў па бізнэсе адрадылі па меры магчымасці тую першую аптэку на беларускай зямлі. З гэтай нагоды Мікалай Міхайлавіч звярнуўся да гарадскіх улад з просьбай частку забудовы на першым паверсе дома з пасольствам па адрасе плошча Свабоды, 11 прадаставіць «Белмедінфарму» для рэканструкцыі і пераабсталявання памшкання пад старажытную беларускую аптэку. Хацелася не толькі мець у ёй шырокі выбар айчынных і замежных лекаў, медыцынскіх рэпартаў, роднасных тавараў, але і адрадылі атмасферу

члену Мінскага магістрата Яну Давіду Шэйбе адкрыць аптэку, адрадыліце якую ўзяў Мікалай Небышынец з сябрамі і аднадумцамі. Кароль таксама дазволіў усталяваць над аптэкай каралеўскі герб як знак манопольнага права продажу медыкаментаў. Аптэка Шэйбе ў Мінску з'явілася 28 лістапада 1748 года. Для параўнання, першая аптэка для насельніцтва ў Маскве адкрылася ў 1672-м. Праўда, як заўважае Уладзімір Валажынскі, самая першая аптэка ў Расіі абслугоўвала царскую сям'ю. Яе адкрыў у Маскве 19 мая 1581 года англійскі аптэкар Джэймс Фрэнч.



шаша партыя трактароў была адгружана на далёкі востраў. Ідуць перамовы аб пастаўках прадукцыі «Белшыны», а з Дамініканскай Рэспублікі — канцэнтрату сакоў. Дарэчы, у гэтай краіне вечнае лета, чатыры разы на год збіраецца ўрадкая смачная садавіна, у тым ліку цытрусавых. Дарэчы, туды на адпачынак выязджае нямецкая беларусыя — пагрэцца на пячаных пляжах экзатычных курортаў Дамініканскай Рэспублікі.

Наладжаны таксама прыём наведнікаў, у тым ліку і грамадзян. Здраецца, што звартаюцца яны па дапамогу пасля непрыемных гісторый. Аднойчы завіталі два маладыя чалавекі, якіх з-за іх даверлівасці і наўнасці абрабавалі прайдзісветы ў Расіі. Прадстаўнікі Дамініканскай Рэспублікі прыехалі здымаць фільм па сучасную Расію, але не ты выбралі ў якасці консультаўтаў. Замест дапамогі ў іх выманталі грошы, дакументы, пасадзілі на цягнік у Мінск. Маўляў, там вам дапамогуць. Давалася консульству дапамагчы неабракам, адправіць іх на радзіму праз Мадрыд.

Свой дыпламатычны ранг генеральны дырэктар імкнецца выкарыстоўваць на карысць як беларускай дзяржавы, так і «Белмедінфарма». З адкрыццём пасольства ў шэрагу краін Лацінскай Амерыкі (Кубе, Венесуэле, Бразіліі) з'явіліся новыя магчымасці для вядзення ўзаемавыгаднага бізнесу з гэтымі краінамі. У гэтага рэгіёна вялікі патэнцыял, лічыць консул у Мінску. На яго погляд, новых экспертных ніш яшчэ дастаткова. Напрыклад, у Лацінскай Амерыцы можна спрабаваць адкрываць не толькі прадпрыемствы па зборцы беларускай аўтамабільнай і сельскагаспадарчай тэхнікі (напрыклад, трактароў), але і прасоўваць ітарэсы айчыннай фармацэўтычнай прамысловасці. Там патрэба ў якасных леках і медыкаментах будзе нарастаць, і мы маем добрыя шанцы заняць сваю нішу на рынках гэтага далёкага кантынента. Спецыялісты «Белмедінфарма» ўжо рыхтуюць пастаўкі туды сваёй прадукцыі. Увогуле новыя пайдходы ў экспертнай палітыцы могуць ажыццяўляцца па некалькіх асноўных кірунках.

Лацінская Амерыка таксама абяцае стаць для нас кантынентам вялікіх магчымасцяў, упэўнены кіраўнік фірмы. Спецыялісты «Белмедінфарма» ўжо думаюць аб пастаўках туды прадукцыі беларускіх вытворцаў.

— Мы атрымалі зямельны ўчастак побач з Паркам высокіх тэхналогій. Зараз ідзе падрыхтоўка праекта новага сучаснага прыгожага і шматфункцыянальнага будынка фірмы. У ім размесціцца комплекс офісных і дзелавых памяшканняў, — гаворыць Мікалай Міхайлавіч. І дадае: — Туды, відаць, пераеде і ганаровае консульства Дамініканскай Рэспублікі ў Беларусі.

Ганаровы консул

Тут патрэбна невялікая тлумачэнне. Мікалай Небышынец прадстаўляе ў нашай краіне ітарэсы экзатычнай для нас дзяржавы — Дамініканскай Рэспублікі, якая знаходзіцца ва ўсходняй частцы вострава Гаіці ў Карыбскім моры і на шэрагу прыбярэжных астравоў. Заходнюю палову вострава займае дзяржава Рэспубліка Гаіці. Востраў уваходзіць у склад архіпелага Вялікіх Антыльскіх астравоў. Насельніцтва Дамініканскай Рэспублікі супастаўнае з колькасцю жыхароў нашай краіны — прыкладна 9.650.000 чалавек. На пасадку ганаровага консула Мікалай Небышынец быў прызначаны прэзідэнтам Дамініканскай Рэспублікі.

Мікалай Міхайлавіч прызначаў, што, нягледзячы на вялікую занятасць непасрэдна на фірме, ён, тым не менш, заўсёды знаходзіць час для выканання сваіх грамадскіх дыпламатычных абавязкаў. Ён жартуе: «Працоўны дзень вялікі, пры жаданні можна пашырыць яго рамкі». Консульства сёння працуе ў офісе «Белмедінфарма», тут ужо прымалі дэлегацыі дзелавых колаў з Дамініканскай Рэспублікі. Адна з іх цікавілася пастаўкамі трактароў МТЗ. Перамовы закончыліся паспяхова, неўзабаве пер-



шаю партыя трактароў была адгружана на далёкі востраў. Ідуць перамовы аб пастаўках прадукцыі «Белшыны», а з Дамініканскай Рэспублікі — канцэнтрату сакоў. Дарэчы, у гэтай краіне вечнае лета, чатыры разы на год збіраецца ўрадкая смачная садавіна, у тым ліку цытрусавых. Дарэчы, туды на адпачынак выязджае нямецкая беларусыя — пагрэцца на пячаных пляжах экзатычных курортаў Дамініканскай Рэспублікі.

Наладжаны таксама прыём наведнікаў, у тым ліку і грамадзян. Здраецца, што звартаюцца яны па дапамогу пасля непрыемных гісторый. Аднойчы завіталі два маладыя чалавекі, якіх з-за іх даверлівасці і наўнасці абрабавалі прайдзісветы ў Расіі. Прадстаўнікі Дамініканскай Рэспублікі прыехалі здымаць фільм па сучасную Расію, але не ты выбралі ў якасці консультаўтаў. Замест дапамогі ў іх выманталі грошы, дакументы, пасадзілі на цягнік у Мінск. Маўляў, там вам дапамогуць. Давалася консульству дапамагчы неабракам, адправіць іх на радзіму праз Мадрыд.

Свой дыпламатычны ранг генеральны дырэктар імкнецца выкарыстоўваць на карысць як беларускай дзяржавы, так і «Белмедінфарма». З адкрыццём пасольства ў шэрагу краін Лацінскай Амерыкі (Кубе, Венесуэле, Бразіліі) з'явіліся новыя магчымасці для вядзення ўзаемавыгаднага бізнесу з гэтымі краінамі. У гэтага рэгіёна вялікі патэнцыял, лічыць консул у Мінску. На яго погляд, новых экспертных ніш яшчэ дастаткова. Напрыклад, у Лацінскай Амерыцы можна спрабаваць адкрываць не толькі прадпрыемствы па зборцы беларускай аўтамабільнай і сельскагаспадарчай тэхнікі (напрыклад, трактароў), але і прасоўваць ітарэсы айчыннай фармацэўтычнай прамысловасці. Там патрэба ў якасных леках і медыкаментах будзе нарастаць, і мы маем добрыя шанцы заняць сваю нішу на рынках гэтага далёкага кантынента. Спецыялісты «Белмедінфарма» ўжо рыхтуюць пастаўкі туды сваёй прадукцыі. Увогуле новыя пайдходы ў экспертнай палітыцы могуць ажыццяўляцца па некалькіх асноўных кірунках.

Лацінская Амерыка таксама абяцае стаць для нас кантынентам вялікіх магчымасцяў, упэўнены кіраўнік фірмы. Спецыялісты «Белмедінфарма» ўжо думаюць аб пастаўках туды прадукцыі беларускіх вытворцаў.

«ІСКАМЕДТЭХ»

ЗАКРЫТАЕ акцыянернае таварыства «Іскамедтэх» працуе там, дзе часта ўзнікае вострая сітуацыя па выратаванні людзей, якія ў выніку пэўных абставін апынуліся на мяжы жыцця і смерці. Там, дзе раптоўна ўзнікла, скажам, пасля цяжкай аўтамабільнай аварыі, неабходнасць аператыўнага ўмяшальніцтва медыкаў, каб не страціць чалавека.



Дырэктар «Іскамедтэха» Валерый ЯЛЕНСКІ.

«МЫ ў АДНОЙ ЗВЯЗЦЫ З УРАЧАМІ»

Слова дырэктару — Валерый ЯЛЕНСКАМУ:

— Наша галоўная задача — дапамагчы арганізаваць працоўнае месца ўрача-рэаніматолога, урача-анестэзіёлага, хірурга. Гэта вельмі няпростая работа ў свеце высокіх патрабаванняў да пералічанай катэгорыі медыкаў. Бо выкарыстанне, напрыклад, пэўнай кансолі, дазваляе медыцынскаму персаналу свочасова падакціваць пацыента да сучасных сістэм жыццезабеспячэння, што істотна паліпшае якасць лячэння. Раней гэта рабілася на не вельмі дасканалым абсталяванні, напрыклад, у рэанімацыйных палатах стаялі балоны з кіслародам, іншымі газамі і г. д. Усё гэта выглядала і дзейнічала даволі рымітыўна і не заўсёды эфектыўна. Тое «дзедзюўскае» абсталяванне часам псавалася, ламалася ў самы непадыгодны момант. Цяпер беларускія рэаніматолі, у невялікай ступені дзякуючы і супрацоўнікам «Іскамедтэха», працуюць адпаведна строгім еўрапейскім стандартам. Усё абсталяванне, якое мы пастаўляем нашым спажыўцам, знаходзіцца на ўзроўні лепшых сусветных узораў. Адзін з усюсных паказчыкаў, які сведчыць на карысць гэтага: замежныя фірмы аналагічнага абсталявання ў выніку даволі жорсткай канкурэнцыі з нашымі вытворцамі амаль страцілі беларускі рынак. І гэта здарылася без аніякага пратэкцыянізму і лабіравання ўладамі ітарэсаў айчынных вытворцаў і пастаўшчыкоў складанай медыцынскай тэхнікі. Пытанне вырашалася па класічнай рынкавай формуле: перавагу атрымалі беларускія вырабы з лепшымі судносінамі цаны і якасці. Сёння яны не без поспеху канкуруюць з нямецкімі, амерыканскімі, японскімі вядомымі вытворцамі.



Станцыя медыцынскага вакууму высока адзначаны спецыялістамі. Гэтая кіслародная станцыя адпавядае ўсім еўрапейскім нормам.

месеці інтэнсіўнай тэрапіі, рэанімацыі і аператыўных злучаў. Оптыка трохі адрозніваецца ад дзейнаснай віду дзейнасці «Іскамедтэха», але, тым не менш, варты ўвагі. Нагадаю чытачам, па вул. Кашавага, 10 у Мінску знаходзіцца сучасны фірмовы магазін па продажы акулараў. Тут можна хутка правесці дыягностыку зроку наведвальніка, правільна падабраць кантактныя лінзы, акулары з

ўкараненню ў практыку сучасных дасягненняў навукоўцаў, канструктараў, інжынераў, урачаў удаецца захаваць здароўе, а нярэдка і выратаваць жыццё чалавека. Аднак паўтаруся яшчэ раз: без адпаведнай апаратуры, сістэмы камунікацый зрабіць гэта будзе праблематычна незалежна ад узроўню кваліфікацыі доктара. Напрыклад, пасля рэ-

паспрабаваць сабе ў новай справе. У пачатку так званых «нульвых» гадоў апаратуру для аператыўных пакояў і рэанімацыйных палат пастаўлялі ў нашу краіну ў асноўным замежныя фірмы. У Беларусі такое абсталяванне ніхто не вырабляў. Да 2002 года «Іскамедтэх» пастаўляў на рынак Беларусі медыцынскае абсталяванне замежных вытворцаў, пераважна з Расіі, а таксама краін Еўропы і Амерыкі. Паралельна «Іскамедтэх» адкрыў гандлёвыя пункты па продажы спажывецкіх тавараў медыцынскага прызначэння: оптыкі, танометраў для вымярэння крывацэпа і г. д. Сёння валодае невялікай сеткай крамаў тавараў медыцынскага прызначэння.



«Іскамедтэх» патроху заняўся вытворчасцю: пачыналі з элементарных элементаў і нескладаных прыстасаванняў, простых прыбораў. Паступова перайшлі да выпуску больш складанай прадукцыі. І ў адзін дзень прыйшлі ў камісію па тэндары па закупцы медыцынскага абсталявання. Пачыналі з паставак невялікім бальніцам. Адным з першых аб'ектаў стала гродзенская дзіцячая бальніца. Відаць, з-за таго, што гэты першы блін не быў комам, фірму ўключылі ў рэспубліканскую праграму аднаўлення і замены абсталявання абласных бальніц краіны.



На участку, дзе ўстаноўлены высокакладны вертыкальна-фрэзерны станок.



працягваецца 20 годзіні! І ўсё абсталяванне павінна працаваць бездэфектна, без аніякіх збойў. Уяўляецца, якая ступень нашай адказнасці за пастаўленую ў гэты цэнтр апаратуру? **ЭТАПЫ СТАНАўЛЕННЯ І РАЗВІЦЦЯ**

«Іскамедтэх» быў створаны ў 1995 годзе групай аднадумцаў, людзей маладых, энергічных, адукаваных, якія вырашылі



Кожная з іх уяўляла сабой вялікі аб'ект, на мадэрнізацыю якога дзяржава выдаткавала значныя сродкі з бюджэту. Сёння ў абласных бальніцах прысутнасць «Іскамедтэха» відавочная. Яна ў выглядзе апарату: скажам, вакуумных машын, кампрэсарных станцый для забеспячэння аператыўных і рэанімацыйных палат найчымейшым паветрам, неабходнымі медыцынскімі газами.

КАНКУРЭНЦЫЯ — ГЭТА РУХАЛЬНАЯ СІЛА

«Іскамедтэх» за параўнальна непрацягла перыяд як пастаўшчык, а потым ужо і як вытворца заваяваў рэпутацыю надзейнага партнёра ў медыцынскіх колах краіны і дзяржаўных структурах, якія адказваюць у краіне за рэканструкцыю і тэхнічнае забеспячэнне медыцынскіх устаноў рознага профілю і узроўню. Апошнім часам ужо на этапе праектавання рэканструкцыі той ці іншай бальніцы ў праект закладваецца ўстаноўка ў адноўленых палатах абсталявання і апаратуры ад «Іскамедтэха».



Сярэднявечны аптэкар з асістэнтам гатуе лекарную сумесь.

УСЁ ДАСЯГАЕЦЦА ПРАЗ ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ

Прычым часта ініцыятыва выходзіць ад праекціроўшчыкаў. Тая ж нрэдка на спецыялізаваных медыцынскіх выставах наведваюць стэнд «Іскамедтэха», знаёмяцца з параметрамі і характарыстыкамі вырабаў фірмы. А ўжо потым будаўнікі, якім, напрыклад, даручана рэканструкцыя раённай бальніцы, удакладняюць з прадстаўнікамі «Іскамедтэха» рабочыя моманты ўстаноўкі прыбораў, апаратуры, каб гэта потым было зручна медыкам і не перашкаджала пацыентам.

Вядома, усё гэтыя сур'ёзныя заказы на ўдзел у рэканструкцыі фірма атрымлівае пасля правядзення тэндараў, у якіх, як правіла, абавязкова ўдзельнічаюць замежныя кампаніі. І тое, што «Іскамедтэха» з'яўляецца беларускім прэтэндэнтам на заказ, не адыгрывае вырашальнай ролі. Дырэктар фірмы Валерый Яленскі сцвярджае, што ён і яго партнёры па бізнэсу нават удзячныя іншаземцам-канкурэнтам за іх удзел у тэндарах. Бо гэта абвастрае канкурэнцыю, што ў сваю чаргу прымусівае шукаць шляхі павышэння эфектыўнасці вытворчасці. А закупкі без тэндара прыводзяць да самазаспакоенасці вытворцы, і ўрэшце засталося фірме, што з часам адмоўна адаб'ецца на канкурэнтаздольнасці яе прадукцыі.

Нездарма кажуць: калі хочаш загубіць уласную фірму — знішчы канкурэнта, стань маналістам у пэўным сегменце вытворчасці. Канкурэнцыя — гэта рухальная сіла і неабходная ўмова развіцця любога бізнэсу, у тым ліку і нашага, — гаворыць Валерый Фёдаравіч.

Зразумела, так сцвярджаць могуць толькі кіраўнікі тых фірмаў, якія маюць за спінай добрыя актыўны і магчымы перамагачы на тэндарах. Тых фірмаў, якія не першы год паспяхова займаюцца рэалізацыяй мэт імпартазамышчэння, павышэння якасці прадукцыі, якая выпускаецца, пры адначасовым зніжэнні выдаткаў, удасканалення ўнутранага тэхналагічнага працэсу. А гэта, як вядома, робіць прадукт больш танным, прывабным па цане таварам і, значыць, запатрабаваным спажывачамі.

Персанал «Іскамедтэха» — амаль 70 чалавек. Гэта, лічыць дырэктар, аптымальная колькасць для любога сярэдняга прадпрыемства. Тады яно кіраванае, можа гібка рэагаваць на знешнія выклікі, змены кан'юнктуры рынку, хутка прымаць захады ў адказ. Частка людзей занятая ў фірмовым гандлі. Непасрэдна ў сферы вытворчасці працуе прыкладна палова персаналу фірмы. Чаму «прыкладна»? А таму, што ў гарачыя дні на своечасовае выкананне заказу накіроўваюцца супрацоўнікі іншых падраздзяленняў, якія маюць кваліфікацыю для выканання не складаных, але патрэбных на той момант аперацый.

РЭПУТАЦЫЯ — ДЗЕЛАВЫ ФАКТАР

Спецыфіка прадукцыі «Іскамедтэха» заключаецца ў тым, што яна пастаянна патрабуе ўвагі — увесь перыяд эксплуатацыі абсталявання. Недататкова паставіць яго, зманціраваць і перадаць у карыстанне тэхнічнаму персаналу медыцынскай установы. Напрыклад, мантаж і наладка да нармальнага рэжыму работы апаратуры ў Івацэвіцкай бальніцы заняло ў фірмы 7 месяцаў.

Нашы супрацоўнікі рэгулярна выяжджалі туды ў камандзіроўкі. Няхай замежныя канкурэнты паспабюць паўтарыць наш вопыт і таксама рэгулярна будуць накіроўваць сваіх спецыялістаў у райбальніцы ў глыбініцы. Сумняваюся, што яны пойдуць на такія выдаткі. Таму мы аб'ектыўна маем перавагі перад канкурэнтамі, мы лепш адаптаваны да мясцовых умоў, чым іншаземцы, і можам сабе дазволіць 7 месяцаў вясці аб'ект, — расказвае Валерый Фёдаравіч.

Але паставіць сучаснае абсталяванне — гэта палова справы. Не менш адказнай і важнай задачай з'яўляецца адукацыя персаналу, які будзе эксплуатаваць складаную апаратуру. Дарчы, фірма на яе дае тры гады гарантыі. Цяжкая задача, але фірма, як той казаў, трымае марку. Хаця, згодна з беларускім заканадаўствам, дапускаецца і два гады гарантыі. За гэта прадпрыемства таксама паважаюць у асяроддзі медыкаў. Пасля заканчэння тэрміну гарантыі фірма заключае сэрвісныя кантракты на зноў жа вельмі прымальных для медыцынскіх устаноў умовах — фактычна амаль па сабекош-

ЦІКАВЫ ФАКТ

Больш за 150 бальніц і медыцынскіх устаноў, дзе ажыццяўляецца хірургічная дапамога, ёсць аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі, маюць абсталяванне ад «Іскамедтэха». Ды і ўвогуле цяжка знайсці ў краіне бальніцу, якая не мела б справу з фірмай.

це паслуг, своечасовай замене запчастак.

Рэдкі дзень, калі адна ці дзве брыгады «Іскамедтэха» не знаходзяцца ў рэгіёнах па выкліку бальніцы, паліклінікі.

«ЧАЛАВЕК БЕЗ МАНІКЮРУ», ці Меркаванне папличніка па бізнэсе аб дырэктары «Іскамедтэха»

На наша пытанне аб тым, кім яна з'яўляецца ў «Іскамедтэха», Ірына Нагібіна адказвае з гонарам: «У першую чаргу я — папличнік!» Акрамя гэтага, яна і дырэктар фірмы «Белмедфарм-А», якая уваходзіць у «Іскамедтэха». Па сакрэце, безумоўна, Ірына Леанідаўна кажа, што поспех «Іскамедтэха» — гэта ў асноўным заслуга Валерыя Яленскага. Менавіта ён вывёў фірму «ў людзі», дзякуючы яму яна паступова набыла дынаміку, аўтарытэт сярод партнёраў і спажывачоў, наладзіла выпуск якаснай і канкурэнтаздольнай прадукцыі, распачала экспартныя пастаўкі. На думку Ірыны Нагібінай, у Валерыя Фёдаравіча і вялікі маральны аўтарытэт. Ён, паводле яе слоў, «чалавек без манікюру». Гэта значыць, што ў патрэбны момант можа сам стаць за станок, узяць у рукі дрэль, шрубавёрт, можа і дапамагчы грузчыкам, будаўнікам. Карацей, нягледзячы на тое, што Валерый Фёдаравіч Яленскі і дырэктар, і асноўны акцыянер, ён пастаянна ўдзельнічае, прысутнічае пры выпуску вырабаў. Ён тэх-

нічна апрацоўвае, аператыўна дастаўляюць усё неабходнае камплектныя часткі (метал, пластык, электронныя кампаненты і г.д.) і пачынаюцца працэс зборкі вырабаў. Асобныя вузлы і дэталі паяюцца серабром, якое дорага каштуе. Затое дасягаецца неабходна высокая якасць прыбора.

«БЛАГАДЗЕЯ», або Некалькі слоў аб сацыяльнай адказнасці бізнэсу

Крама «Благодея» знаходзіцца ў Мінску на Парызанскім праспекце. Гэта магазін спецыялізаванай дапамогі людзям з абмежаванымі ма-



Дырэктар фірмы «Белмедфарм-А» Ірына НАГІБІНА.



Аўтамабілі сэрвіснага абслугоўвання заўжды гатовыя да выезду.



Токар шостага разраду Сяргей КРЫВІЦКІ працуе на станку з лічбавай індыкацыяй. Ён вырабляе дэталі з дакладнасцю да сотай долі міліметра.

ЦІКАВЫ ФАКТ

Зараз «Іскамедтэха» удзельнічае ў пераабсталяванні знакавых медыцынскіх аб'ектаў краіны, напрыклад, інстытута неўралогіі. «Іскамедтэха» таксама падаў заяўкі на ўдзел у тэндарах на пастаўкі апаратуры інстытуту пульманалогіі і фтызіятрыі, гродзенскай дзіцячай бальніцы (там надаўна ўзведзены новы лячэбны корпус) — той самай, з паставак абсталявання якой «Іскамедтэха» некалі пачынаў.

аліпак алюмінію свой пыласос, для латуні — свой, для пластыку таксама асобны пыласос. Дзякуючы такой прыборцы дасягаецца тая высокая ступень чысціні паветра ў вытворчых памяшканнях, якая неабходна для вырабы якаснай і дакладнай апаратуры. Скажана, на ўчастку радыётэхнічнай зборкі вакуумных прыбораў.

чымасцямі, і якіх яшчэ называюць інвалідамі. Для іх тут прадаюцца якасныя інвалідныя калёскі. Фірма — адзін з вытворцаў такіх калёсак у Беларусі, яны вылучаюцца якаснай зборкай, надзейнасцю, даўгавечнасцю і, што вельмі істотна — прымальнай цэнай. Гэта было дасягнута дзякуючы выкарыстанню некаторых нямецкіх камплектуючых, зборкі калёсак на вытворчых плошчах «Іскамедтэха», украінскага распрацоўшчы спецыялістаў.

Між іншым, назва «Благодея» была падказана святаром, з якім прадстаўнікі «Іскамедтэха» выпадкова сустрэліся ў адміністрацыі Першамайскага раёна. Дырэктар фірмы Валерый Яленскі расказаў аб задуме стварыць магазін, адна з мэт якога — дабрачыннасць у дачыненні да інвалідаў. Святару ідэя спадабалася, ён назваў яе па-руску «благое дело» і вельмі патрэбнай справай, укладам у стварэнне безбар'ернага асяроддзя ў сталіцы.

Важную ролю ў фарміраванні невысокай цаны на нашы вырабы адыгрывае і тое, што продаж калёсак ідзе без пасярэднікаў у фірмовай краме «Іскамедтэха» з мінімальнай рэнтабельнасцю 5-7 працэнтаў. Бо калі з'яўляюцца пасярэднікі, то цана на выраб адрозна павышаецца. Мы ганарымся тым, што нашы калёскі па якасці не саступаюць лепшым замежным аналагам, у прыватнасці, амерыканскім, нямецкім. Прычым па цане калёскі ад «Іскамедтэха» прыемна адрозніваюцца ў лепшы бок, — гаворыць Валерый Яленскі.

Ён прыводзіць такі факт: за ўсе гады існавання «Благодея» не было ніводнага факта вяртання інваліднага калёска па прычыне тэхнічнага браку. Гэтыя калёскі прайшлі выпрабаванні ў розных абставах. Своеасаблівым тэстам стаў чэмпіянат свету па спартыўных танцах для паралімпійцаў, дзе наша суайчынніца Вераніка Мохартава заваявала залатую медаль менавіта на падараванай ад «Іскамедтэха» калёсцы.

ЦІКАВЫ ФАКТ

Сярод надзейных партнёраў — сэрвісны цэнтр Міністэрства аховы здароўя. Яго спецыялісты выконваюць мантаж тубаправодаў для падачы медыцынскіх газаў, а спецыялісты фірмы выконваюць канчатковы мантаж абсталявання ў медыцынскай установе.

У аддзяленні анестэзіялогіі і рэанімацыі 2-й мінскай гарадской клінічнай бальніцы. Загачык аддзялення Дзмітрый КАПЛІЦ (у цэнтры) з галоўным інжынерам Андрэем ХАМЕНКАМ і інжынерам сэрвіснай службы Андрэем ПАБОРЦАВЫМ.



ЦІКАВЫ ФАКТ

Толькі ў сэрвіснай службе «Іскамедтэха» заняты 12 спецыялістаў. Іх работа — выезды на месцы для рамонтна і абслугоўвання медыцынскага абсталявання. Усе сэрвісныя брыгады мабільныя, забяспечаны транспартам.

калясцы, спецыяльна зробленай майстрамі для гэтых танцавальных спаборніцтваў. Над гэтым выбарам працавалі асабліва старанна і доўга — аж 5 месяцаў. Вераніка Мохартава працягвае на гэтай калёсцы выступаць на міжнародных спаборніцтвах.

«Благодея» для інвалідаў-калясканікаў ёсць адна важная перавага — свая ўласная сэрвісная служба. Можна па тэлефоне заказаць візіт майстра-рамонтніка, у распараджэнні якога легкавы аўтамабіль з наборам інструментаў і запчастак. Майстар прыедзе і замяніць, скажам, ручны тормаз, шыну і яшчэ што-небудзь адрамантуе. Такія, заўважце, бясплатная паслуга вельмі зручная для інвалідаў, у якіх няма магчымасці даставіць калёску ў «Благодея».

ЗА ШТО ЁДЗЯЧНЫЯ «ІСКАМЕДТЭХУ»?

Не адзінай вытворчасцю, заказамі, тэндарамі, перамовамі з партнёрамі і іншай камерцыйна-вытворчай дзейнасцю і атрыбутыкай жыве фірма. Ужо не першы год яна дапамагае развіццю ў Беларусі авіямадэльнага спорту.

А калі казаць канкрэтна, то «Іскамедтэха» падтрымлівае клуб авіямадэлістаў у Буда-Кашалёў. Параўнальна нядаўна фірма спансірвала правядзенне там спаборніцтваў, за што яго удзячныя ўдзельнікі даслалі на адрас «Іскамедтэха» цёплае і шчырае падзячнае пісьмо. І такіх падзяк у офісе фірмы захоўваецца шмат. Напрыклад, ад ветэрану Вялікай Айчыннай вайны, ад рэспубліканскага цэнтра па рэабілітацыі воінаў-інтэрнацыяналістаў, якому фірма таксама дапамагае па меры сваіх магчымасцяў, спартыўнай федэрацыі па дзюдо, праваслаўнай царквы ў пасёлку Сокал, што непадалёку ад сталіцы. Так, мінскаму хоспісу ў 2010 годзе падарылі аўтамабіль для штодзённых спраў. Зразумела, усё гэтыя адрасаты гуманітарнай дапамогі імкнучыся выказаць вусна і пісьмова сваю падзяку спонсарам.

ПАПЯРЭДНЯ ВІНІКІ ГОДА

Звычайна канчатковыя вынікі года дзейнасці кожнага прадпрыемства становяцца вядомымі ў студзені наступнага года. Але ўжо зараз можна агучыць прыкладныя лічбы работы за 2012 год. Выручка павінна склаці больш за 20 млрд рублёў. Прадукцыя ўласнай вытворчасці рэалізавана на 12,5 млрд рублёў. Для прыватнай сярэдняй фірмы, якая некалі пачынала з нуля, гэта выдатны паказчык.

Як вядома, сёння асноўным паказчыкам паспяхоўнасці фірмы з'яўляецца выпрацоўка на аднаго работніка. У «Іскамедтэха» гэты паказчык сёлета складе прыкладна 20 тысяч еўра. Гэта дазваляе плаціць людзям добрую зарплату. Сярэдні заробак на вытворчасці (з улікам зарплаты прыбольшчыц, санітарных рабочых) складе больш за 5 мільёнаў рублёў. І гэта пры тым, што ў «Іскамедтэха» цэны на вырабы і паслугі, як правіла, ніжэйшыя, чым у канкурэнтаў, тых жа польскіх, літвійскіх, не кажу пра нямецкіх. Каб займець такія выгадныя пазіцыі ў бізнэсе, неабходна мець аптымальную колькасць персаналу.



Калія кансолі, якая знаходзіцца на завяршальным этапе зборкі, менеджар сектара аптывага гандлю Вячаслаў ПАУЛАВЕЦ.



Галоўны бухгалтар Наталля Чумакова і бухгалтар Юлія Савельева.

Тэхнік-лабарант Юлія ПІСКУН.



«ЗАЛАТЫ ЗАПАС» — на любы густ

НОВЫ ГОД ужо не за гарамі, таму, шануюныя гаспадыні, самы час паклапаціцца пра залаты запас, які, як той казаў, бяды не чыніць. Не памыліцца з выбарам прадукцыі на стракатых паліцах крам сёння нам дапамогуць спецыялісты Мінскага маргарынавага завода.

Выбіраючы маянэз, не бойцеся высокай каларыйнасці!

Неад'емнай стравы навагодняга стала ў большасці сем'яў, пераканана, традыцыйна застаецца аліўе. Не па чутках ведаю, што смак гэтай салаты ў самую першую чаргу залежыць ад высокароднага соуса. Супрацоўніцы тэхналагічнага аддзела Мінскага маргарынавага завода рэкамендуець запраўляць яе высакалустым маянэзам «Правансаль Люкс».

Маянэз падчас Вялікага посту есці **МОЖНА!**

Калі гэта мяккі і гарманічны на смаку маянэз «Залотая капля» «Правансаль «Посны» Мінскага маргарынавага завода. Посны маянэз вырабляецца без яек і малака, у яго рэцэптуры — інгрэдыенты выключна расліннага паходжання.

Зь большага для запраўкі падыдзе любы маянэз, — кажа начальнік тэхналагічнага аддзела ААТ «Мінскі маргарынавы завод» **Наталля САБАЛЕУСКАЯ**. — Але для таго, каб стравы нашых кліентаў былі яшчэ смачнейшымі, пастаянна распрацоўваем усё новае і новае рэцэптуры. Кожны від маянэзу «Залотая капля» асабліва выйгрышна працягвае сябе ў спалучэнні з тымі ці іншымі прадуктамі. Так, збалансаваны смак і далікатная кансістэнцыя «Правансаль Люкс», «Правансаль «Юбілейнага» і «Правансаль «Сталіца» выдатна падыдзюць для мясных салат, бутэрбродаў, запякання мяса, рыбы і птушкі, выпякання пясочнага печыва. «Правансаль «Гарадскі» з характэрнай вастрынкай і кіслінкай — тое, што трэба для піцы. Для дзіцячага і дыетычнага харчавання распрацаваны выдатны мяккі і далікатны маянэз «Школьны», у саставе якога наогул няма ні воцатнай кіслаты, ні гарчыцы. «Правансаль «Аліўкавы» 25-працэнтнай тлустасці з натуральным аліўкавым адценнем у смаку надаець асабліва вытанчанасць любым, нават традыцыйным стравам.

— У такой разнастайнасці зарыентавацца спраўдзі не так проста... Цікава, а якому маянэзу аддае перавагу галоўны тэхналаг завода?



— У нашай лінейцы ёсць высокакаларыйныя (больш за 55% тлушчу), сярэднекаларыйныя (40-55% тлушчу) і нізкакаларыйныя (менш за 40% тлушчу) маянэзы. Асабіста я аддаю перавагу высокакаларыйнаму класічнаму маянэзу «Правансаль 67%», які наш завод выпускае ўжо больш за 57 гадоў. Ужываю яго з дзіцяцінства, магчыма, таму ён для мяне і самы смачны.

— **А як жа быць з такімі непажаданымі лішнімі кілаграмі?**

— Выбіраючы маянэз, не трэба баяцца высокай каларыйнасці, — усміхаецца Наталля Сабалеўская. — Зусім не абавязкова, што, чым вышэй працэнт тлустасці маянэзу, тым больш ад яго папраўляюцца. Усё залежыць ад саставу высокакаларыйнай прадукцыі. Так, пры выбары майго любімага высакароднага соуса густая кансістэнцыя дасягаецца выключна за кошт збалансаванай колькасці аліўе, яечнага парашку і натуральнага экстракту гарчыцы. Без такога папулярнага загустальніка, як крухмал (гэты лёгкаасваляльны вуглявод якарз і спрыяе з'яўленню лішніх кілаграмаў) можна абыйсціся!

Цікава ведаць

Стварэнне маянэзу звязваюць з імем французскага герцага Рышэлья, які ў 1757 годзе заваяваў горад Маон. Калі сталіцу іспанскага вострава акружылі брытанцы, аказалася, што ў французаў з прыватнага засталіся толькі яйкі і аліўкавы алей. Яечня хутка надакучыла французскім афіцэрам. Таму, каб не злаваць салдат, знаходлівы кухар узбіў яечны жаўток з аліўе, дадаў у гэтую сумесь вострыя прыправы, соль, цукар. Уладаваны соус у гонар горада Маон назвалі маянэзам.



Аператар Тацяна ЛАГОЙКА абслугоўвае машыну па вытворчасці маянэзу. За гадзіну такое абсталяванне дапамагае выпусціць каля 2 тон прадукцыі.



Дырэктар **Аляксандр ШАЦЛА**.

Выдатная якасць па даступным кошце

Прадукцыя Мінскага маргарынавага завода выпускаецца пад гандлёвай маркай «Залотая капля» і абазначана слаганам «Залаты запас гаспадыні».

За больш як 60 гадоў існавання Мінскага маргарынавага завода было ўсякае: і ўзлёты, і падзенні. Але горшыя часы прадпрыемства перажыло годна — пад умелым кіраўніцтвам Аляксандра Шацілы самастойна, без дапамогі дзяржавы, выйшла ўсё даўгі і тым самым выйшла з банкруцтва. Сёння завод не толькі рэнтабельна працуе, але і займаецца мадэрнізацыяй вытворчасці.

— Як бачыце, мы правялі сур'ёзную рэканструкцыю маянэзнага цэха, — распавядае Аляксандр Шаціла. — Цяпер працуем на новым, сучасным абсталяванні, якое дазволіла павялічыць прадукцыйнасць працы і выпускаць прадукцыю самай высокай якасці. Такі маянэз, як мы, пэўна, ніхто не робіць. Практычна ўсе канкурэнты працуюць на кампаундах (гатовай сумесі), мы ж кожны від маянэзу вырабляем па індыўідуальнай рэцэптуры выключна са свежых інгрэдыентаў. У прыватнасці, рафінаваны і дэзадараваны алей трапляе ў маянэз на працягу 24 гадзін — і ў гэтым з намі мала хто можа канкураваць.

Працэс прыгатавання маянэзу на прадпрыемстве закрыты, надзейна абаронены ад уплыву звонку. Плюс да таго, каб палепшыць якасць, сухое малако тут змяняюць на натуральны малочны блок, які выкарыстоўваецца ў вытворчасці дзіцячага харчавання. Па словах Наталлі Сабалеўскай, Мінскі маргарынавы завод,



Цэх рафінацыі, дэзадараванні, тлушту і вытворчасці маргарыну. Укладчык-упакоўшчык **Вольга КРАЧОУСКАЯ** і аператар-машыніст **Ала АЛЯШКЕВІЧ**.

Не маянэзам адзіным

Калі раней Мінскі маргарынавы завод выпускаў толькі маргарын ды кандытарскі тлушч, то цяпер асартымент прадукцыі, якая выпускаецца, налічвае больш за 100 найменняў.

— Акрамя маргарыну, тлушчу і маянэзу, пра якія мы гаварылі вышэй, выпускаем алей у бутэльках, — распавядае Наталля Сабалеўская. — Не толькі сланечнікавы, але і рапсавы-сланечнікавы, сланечнік-алаўкавы, рапсавы, у тым ліку з рознымі смакавымі напаяннямі. Я лічу, што рапсавы алей з водарам кропу — знаходка для гаспадыні, калі пад рукой няма свежай зеляніны. Нічога не прыдумеш смачней за бульбу, пасмажаную на рапсавым алеі з водарам сметанковага масла. Нашы рапсавы алей неаднойчы заваўвалі ўзнагароды. Так, у кастрычніку з Санкт-Пецярбурга, дзе праходзіў конкурс алейна-тлушчавай прадукцыі, нашы дзючы пры-везлі сярэбраны медаль якарз за рапсавы алей з водарам сметанковага масла. Крыху раней, вясной, рапсавы алей з водарам кропу быў высока ацэнены конкурснай камісіяй міжнароднага агляда якасці алейна-тлушчавай прадукцыі ў Маскве. Калі наша прадукцыя заваўвала медалі на дзюгустачынных конкурсах, гэта, несумненна, вартая прадукцыя.

Выпускаюць на заводзе таксама соусы на маянэзнай аснове («Беларускі з хрэнам», «Грыбны», «Гарчычны», «Тысяча астравоў», «Тар-тар»), спрэды («Сялянскі», «Хатні», «Люкс»). Не так даўно істотна пашырылі лінейку сырных прадуктаў — «сыроў», вырабленых на аснове раслінных

Дарэчы, у рэйтынгу па карысці для здароўя на першым месцы ў краінах Еўропы стаяць аліўкавы і льяны, за імі — рапсавы і толькі потым традыцыйны для нас сланечнікавы алей. Але аліўкавы і льяны алей, у адрозненне ад рапсавога, згадзіцеся, можа дазволіць сабе далёка не кожны.

тлушчаў з выкарыстаннем малака. Цяпер, акрамя сырных прадуктаў «Сметанковы» 50% тлустасці і «Беларускі» 40% тлустасці, спажыўчы могуць паспытаць сырыя прадукты з натуральнымі смакавымі кампанентамі: «Беларускі з грыбамі» 40%, «Беларускі з папрыкай» 40%, «Беларускі з часнаком і зелянінай» 40%, «Беларускі з кіямі» 40%. Наш сыры прадукт выдатна падыдзе для прыгатавання бутэрбродаў, піцы, запякання мяса і рыбы. Акрамя таго, ён змяшчае карысныя кіслоты і клетчатку.

Адкрылі на Мінскім маргарынавым заводзе і два цэхі па вытворчасці кетчупу, хрэну, гарчыцы. Два пер працуюць над пашырэннем яго асартыменту.

Любімы прадукт — у новай упакоўцы!

5 відаў кетчупаў маркі «Залотая капля» — «Шашлычны», «Класічны», «Таматны», «Пяшчотны» і «Аджыка» — цяпер выпускаюцца ў новай яркай упакоўцы дой-пак. — Распрацоўваючы дызайн гэтай упакоўкі, мы імкнуліся максімальна паказаць якасны перавагі нашага прадукту, які вырабляецца з натуральнай таматнай пасты і натуральных спецыяльных фарбавальнікаў, ароматызатараў і ўзмацняльнікаў смаку, — падкрэсліла Наталля Сабалеўская.

Не збіраюцца на прадпрыемстве адмаўляцца і ад далейшага тэхналагічнага абнаўлення — у бліжэйшыя гады плануюць пераўзброіць вытворчасць па рафінацыі рапсавога алей, асвоіць выпуск новых відаў кетчупаў, маянэзу, спрэды расліннага «Сонечны» 50% тлустасці...

Прадукцыя ААТ «Мінскі маргарынавы завод» неаднаразова прызнавалася лепшай прадукцыяй года ў Беларусі.

які адным з першых пачаў выпускаць маянэз, заўсёды аддаваў перавагу вытворчасці натуральнай прадукцыі і цярпелі застаецца верным традыцыям якасці. Гэта, дарэчы, пацверджана сертыфікатам адпаведнасці сістэме менеджменту якасці з улікам патрабаванняў СТБ ISO 9001-2001 і сістэме НАССР — кіравання якасцю і бяспекай вытворчасці і захоўвання прадукцыі.

— Як вядома, асноўнае адрозненне натуральнага і якаснага прадукту — невялікі тэрмін захоўвання (да 2-х месяцаў), — тлумачыць Наталля Сабалеўская. — А паколькі мы клапацімся аб сваіх пакупніках, сярэд якіх усе сваякі і знаёмыя, то не гонімся за павелічэннем тэрмінаў захоўвання, дадаючы антыаксідылянты.

За адпаведнасцю ўсім патрабаванням і стандартам якасці гатовы прадукцыі, так і сьраваны, з якой яна вырабляецца, пільна сочаць у атэставанай вытворчай лабараторыі. Апошняя, як і завод, працуе кругласутачна, у тры змены. Без правэркі ніводна партыя прадукцыі не будзе перададзена ў краму!

У лабараторыі нас сустрае інжынер-тэхналаг **Ягор СЯРОУ**. Ён папрасіў падрыхтаваць пакупнікоў да таго, што аднойчы яны прыйдуць у краму і не ўбачаць на паліцах нізкатлустата маянэзу. Але не трэба пужацца: ён не знікне, а проста стане называцца соусам.

Справа ў тым, што з ліпеня 2013 года ўступае ў дзеянне Тэхнічны рэгламент М'ягкіна саюза на алейна-тлушчавую прадукцыю, у якім пазначана новая класіфікацыя маянэзаў. Так, да маянэзу будзе залічана прадукцыя, якая змяшчае не менш за 50% тлушчу. Маянэзы ж з нізкатлустай лінейкі прыйдуць у разрад соусаў.



Інжынер-тэхналаг вытворчай лабараторыі аддзела тэхнічнага кантролю **Ягор СЯРОУ** праводзіць выпрабаванні прадукцыі.

Чаму жыхары Германіі выбіраюць рапсавы алей?

Адным з перспектывных напрамкаў у дзейнасці Мінскага маргарынавага завода з'яўляецца вытворчасць рапсавога алей. Аднак, нягледзячы на яго карыснасць, большасць беларусаў па-ранейшаму аддаюць перавагу сланечнікавому.

Інжынер-тэхналаг Ягор Сяроў тлумачыць гэта тым, што беларусы памятаюць той час, калі беларускі рапсавы алей па якасці саступаў імпартнаму. Між тым, прайшло 15 гадоў, з тых часоў змянілася усё: тэхналогія адшліфавана, даведзена да дасканаласці.

— Якасці нашага рапсавога алей спраўдзі можна давярць, — кампэтэнтна заявіў Ягор Сяроў і як прыклад прыводзіць нямецкі вольф барыць са стэрэатыпамі.

Чатыры дзесяцігоддзі таму жыхары Германіі, як і сучасныя беларусы, спажывалі выключна сланечнікавы алей, хоць у іх кліматычных шыротках выдатна рос рапс. Пераканаць кансерватыўных жыхароў Германіі перайсці на больш танную і карысную алейную культуру дапамагла толькі

дзяржаўная праграма і разнапланавая рэклама. Цяпер жа ў Нямеччыне з 10 бутэлек алей, якія прадаюцца ў супермаркетах, 8 прыпадаюць менавіта на рапс.

— Не трэба баяцца рапсавога алей, ставіцца да яго прудзятна, — кажа дырэктар Мінскага маргарынавага завода. — Бо ён нічым не горшы за сланечнікавы, да якога мы проста прывыкліліся. А па саставу тлушчавых кіслот алей, якія атрымліваюцца з насення рапсу, блізка да аліўкавага. Невыпадкова рапс часам называюць таямнічай аліўкай.

Спраўдзі, рапсавы алей змяшчае такія не-замежныя тлушчавыя кіслоты, як амега-3, амега-6, якія паляпшаюць кровазварот і павышаюць імунітэт. А таксама ліналеювую і ліналеювую кіслоты, якія наогул не вырабляюцца арганізмам. Іх дэфіцыт выклікае звужэнне сасудаў і парушэнне кровазвароту.

Папулярнасць беларускага рапсавога алей, паводле слоў Аляксандра Шацілы, расце і за мяжой. Восі і нядаўна прадпрыемства заключыла кантракт на яго пастаўку ў Ізраіль. Юрэй — мудрая нацыя: падумалі, навошта ім пераплачваць за аліўкавы алей, калі ёсць нічым не горшы, але больш танны рапсавы.

А яшчэ варт аказаць, што, як бы мы яго ні пазбягалі, ад рапсу нам ужо нікуды не па-дзецца. Самі таго не ведаючы, мы ядзім яго ў складзе маянэзаў, спрэды, напаяльнікаў для цукерак, вафляў і печыва. Напрыклад, той жа Мінскі маргарынавы завод пастаўляе свае тлушчы і маргарыны, у склад якіх уваходзіць менавіта рапсавы алей, на хлебаводы, на кандытарскія прадпрыемствы «Сладзіч», «Спартак», «Камунарка».

УНП 100185236

А ВЫ ВЕДАЛІ, ШТО РАПСАВЫ АЛЕЙ...

- ✓ рэгулюе ўзровень цукру ў крыві;
- ✓ рэкамендаваны для дыетычнага і лячэбнага харчавання, бо дапамагае выводзіць шкодны плазменны халестэрын з арганізма чалавека;
- ✓ мае самы нізкі сярэд усіх відаў раслінных алей, узровень насычаных тлушчавых кіслот (7%) якія павышаюць узровень халестэрыну ў арганізме;
- ✓ змяшчае шмат кантоўных антыаксідантаў, такіх, як вітамін Е, які яшчэ называюць вітамінам маладосці. Адною сталовай лыжкі рапсавога алей, дабавіўнай, напрыклад, у салату, дастаткова для забеспячэння 30% сутрачнай патрэбы арганізма ў вітамін Е;
- ✓ рэкамендаваны таксама цяжарным і дзецям ад 6 месяцаў.



«Дабрада»: працуем прафесійна і з душой!

За час існавання ТАА «Дабрада» прайшла шлях ад дробнай гандлёвай кампаніі-імпарцёра да сур'ёзнага гульца на рынку спажывецкіх тавараў краіны, аднаго з вядучых дыстрыб'ютараў тавараў айчынных і замежных брэндаў, а таксама вытворцы і экспарцёра ўласных прадуктаў.

Замест прадмовы

Замежныя эксперты, якія нядаўна вывучалі ролю малага і сярэдняга бізнесу ў Беларусі, звярнулі ўвагу на тое, што ў нас колькасць дастаткова малых і сярэдніх прадпрыемстваў. Але і агучылі іх агульны недахоп — прыватныя фірмы і кампаніі, якія былі створаны 7-10 гадоў таму, у асноўным так і засталіся на былым узроўні — яны слаба развіваюцца, не растуць, не набіраюць вытворчую моц, амаль не павялічваюць колькасць персаналу. А вельмі важна, каб яны паступова сталелі, набіралі абароты, заваўвалі суседнія рынкі збыту, засвойвалі новыя віды прадукцыі. У гэтым сэнсе «Дабрада» прыемна адрозніваецца ад сотняў і тысяч беларускіх малых і сярэдніх гандлёвых прадпрыемстваў, з'яўляюцца станючым прыкладам для пераймання. Бо гэта шлях павышэння ролі прыватных прадпрыемстваў у стварэнні дабаўленай вартасці на тэрыторыі краіны.



Нарадзіўся 1 мая 1977 г. у г. Усць-Каменагорск, Казахстан. З 1980-га па 1995 г. пражываў у Эстоніі, дзе і закончыў сярэднюю школу. З 1995 г. жыве ў Беларусі.

У 2000 г. скончыў юрыдычны факультэт Беларускага інстытута правазнаўства і тады ж пачаў сваю працоўную дзейнасць юрысконсультам адной з камерцыйных арганізацый у Мінску. У перыяд з 2000-га па 2010 г. працаваў юрысконсультам, кіраўніком юрыдычных аддзелаў буйных камерцыйных фірмаў. У 2007 годзе скончыў магістратуру факультэта міжнародных адносін БДУ па спецыялізацыі «Міжнароднае прыватнае права». Дырэктарам прадпрыемства «Дабрада» працуе са студзеня 2011 г.

Дзмітрый Уліткін, дырэктар ТАА «Дабрада»

— Наша таварыства з абмежаванай адказнасцю «Дабрада» было створана амаль 10 гадоў таму. Тады яго персанал складаў усяго некалькі чалавек. Сёння ў нас больш за 400 супрацоўнікаў. «Дабрада», без перабольшвання, ведае ўся гандлёвая супольнасць краіны, усе буйныя вытворцы алейна-тлушчавай прадукцыі.

Чым мы займаемся? «Дабрада» ажыццяўляе ўвоз якасных харчовых тавараў, у асноўным тых, якія адносяцца да катэгорыі крытычнага імпарту. Гэта аліўкавы і сланечнікавы алей, садавіна і грыбная кансервацыя, розныя крупы, аліўкі і масліны. Як імпарцёры мы працавалі і працуем толькі з вядомымі і вартымі даверу вядомымі міжнароднымі фірмамі, якія пастаўляюць якасную прадукцыю ў розныя краіны, у тым ліку і ў постсавецкія рэспублікі. Мы маем дзевяць сувязі прыкладна ў 30 краінах свету.

Пасля прыняцця праграмы па імпарце з замежжы «Дабрада» яшчэ ў 2008 годзе пачала актыўна ажыццяўляць пакаравую рэалізацыю мерапрыемстваў па аптымізацыі імпарту і імпартазамышчэння. Да станючым момантаў нашай дзейнасці можна аднесці і той факт, што на тэрыторыі Беларусі няхайна расце рэалізацыя прадуктаў харчавання айчынных вытворцаў. Для нас лозунг «Купляй беларускае» напоўнены канкрэтным зместам. Калі ў 2007 годзе ў таваразвароце фірмы доля айчынных тавараў займала не больш за 5%, то ў 2008-м ужо 8%, а ў 2010 — 11%. Сёння доля рэалізаваных айчынных тавараў складала больш за 20%.

Сярод пастаянных партнёраў ТАА «Дабрада» такія вядомыя вытворцы беларускіх прадуктаў харчавання, як прадпрыемства па выпуску сокаў пад айчыннай маркай «Сочны фрукт», Мінскі камбінат хлеба-

прадуктаў, ВТЦ ДП «Браслаў» (рыбная кансервацыя), Гомельскі камбінат хлебапрадуктаў (айчынныя крупы), Пружанскі кансервавы завод (айчыныя сокі) і іншыя, прадукцыя якіх добра вядомая нашым спажыўцам. Вось цікавы прыклад: у 2007 годзе мы прадалі ўсяго 4 фуроў беларускіх сокаў, а ўжо сёння — 144 фуроў. Гэта гаворыць, з аднаго боку, пра цікавасці кампаніі да паставак беларускай прадукцыі, а з другога, пра рост якасных параметраў прадуктаў харчавання айчынных вытворцаў.

Сёння ўсё больш важнае значэнне набывае саюз вы-

творцаў і прадаўцоў іх тавараў. У кожнага з бакоў свая роля і задача. Складаюцца такі падзел адказнасці і інтарэсаў: прадпрыемства займаецца канкрэтнай вытворчасцю, а гандаль — працоўным з рэалізацыяй яго прадукцыі. Апошняе, між іншым, вельмі сур'ёзна і адказна напрамак дзейнасці. Мы тут з'яўляемся злучальным ланцужком паміж вытворцамі і гандлем.

Мы працуем выключна па прызрыстых схемах. У нас іная задача, чым у звычайнага пасярэдніка. Мы зацікаўлены ў прасоўванні прадукцыі вядомых айчынных і замежных брэндаў. Тут ёсць свая спецыфіка. Вытворцы, якія даражаць сваёй маркай, клапацяцца пра

ЛІЧБЫ І ФАКТЫ

Кліентамі ТАА «Дабрада» з'яўляюцца каля 8 000 гандлёвых кропак рознага маштабу і ўсіх форм уласнасці. Сёння кампанія дастаўляе прадукты харчавання практычна ва ўсе больш-менш значныя гандлёвыя прадпрыемствы. У кліентскай базе кампаніі больш за 4000 актыўных кліентаў, сярод іх усе вядомыя гіпермаркеты і дыскаўнтары, напрыклад, «Гіпа», «Карона», «Бігз», «Прастор» і інш. Шырокімі магчымасцямі ТАА «Дабрада» таксама карыстаюцца буйныя гандлёвыя сеткі: «Рублёўскі», «Віталор», «Суседзі», «Еўраопт», «Белмаркет», «Алмі» і г.д.

пані дзякуючы яе сетцы філіялаў і прадстаўніцтваў у абласных і раённых цэнтрах дазваляюць пакрываць усю тэрыторыю Беларусі.

Хачу падкрэсліць, што прывільна пастаўлена лагістыка зніжжае выдаткі на захоўванне і дастаўку тавараў, а гэта прыносіць эканамічны эффект як для нас, так і для спажыўцоў нашых паслуг. Мы пастаўляем разнастайны асартымент тавараў, здольны забяспечыць патрэбы і густы лапункі рознага ўзроўню даходаў.

Што нам дапамагае ў рабоце? У прыватнасці, і тое, што мы як суб'ект гаспадарання Першамайскага раёна сталіцы, не першы год уваходзім у раённую Рату па развіцці прадпрыемальніцтва. Мы адчуваем падтрымку мясцовай улады, іх зацікаўленасць у тым, каб наш

бізнес стабільна развіваўся. І мы ведаем, чаму — кампанія «Дабрада» уяўляе мабільную структуру з вялікім патэнцыялам. Такой яна застаецца, упэўнены, і ў будучыні. Дзівіцца кампаніі: «Працуем прафесійна і з душой».

Лічбы і факты

Сёння кампанія «Дабрада» — адзін з буйнейшых і паважаных дыстрыб'ютараў прадуктаў харчавання на тэрыторыі Беларусі. Асартыментны пералік тавараў прадстаўлены 68 гандлёвымі маркамі, якія, у сваю чаргу, здольны забяспечыць запавенне гандлёвых паліц больш чым 420 папулярнымі і запатрабаванымі таварнымі пазіцыямі. Прафесійна падрыхтаваны, таварыскі і спагадлівы персанал заўсёды адкрыты для дыялогу з кліентам, для ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва.

Ад гандлю да вытворчасці

Да гонару «Дабрады», яна аперацыйна адрэагавала на прыняцце дзяржаўнай праграмы па імпартазамышчэнні. Быў наметаны план мерапрыемстваў па аптымізацыі імпарту і імпартазамышчэння. У пачатку 2010-га яна набыла і запусціла 3 лініі па фасуюцы круп і макарону. Прычына простая — нашошта завозіць гэтыя фасаваныя прадукты здалёк, калі іх можна фасавать у сябе дома, распаўсюджаць пад сваёй гандлёвай маркай і тым самым ствараць дабаўленую вартасць? Акрамя іншага, гэта дазваляе адсыці ад залежнасці ад імпартнага брэнда.

Гэты праект стаў важным этапам у развіцці кампаніі. Увогуле ТАА «Дабрада» ўдалося зрабіць важны, можна нават сказаць знакавы ў яе гісторыі крок ад імпарта да выпуску тавараў. На яе плошчах фасуюцца пераважна прадукты айчынных вытворцаў, напрыклад, грэчка беларуская, крупы ра-



сійскія і украінскія, рыс — з Пакістана.

Новая вытворчасць спрыяла адкрыццю і новых працоўных месцаў.

— Сёння ў нас занятая на фасуюцы 26 чалавек. Усе працэсы кантралююцца камп'ютарам, электронікай. Прадукцыя карыстаецца попытам у насельніцтва краіны, таму працуем у дзве змены. Людзі задаволены ўмовамі работы і зарплатай, — гаворыць начальнік участка фасуюкі Вячаслаў Смірноў. Паводле яго слоў, па сваіх якасных характарыстыках прадукцыя не саступае аналагам замежных марак, і па цане таксама прывабная.

Праект Olivia Mix

Ён стаў наступным і ў пэўным сэнсе паваротным крокам

у развіцці кампаніі «Дабрада». Як вядома, шлях ад ідэі да яе рэалізацыі ў поўным аб'ёме (у гэтым выпадку — выпуску якаснага алею пад уласнай маркай Olivia Mix і El Olivo) не заўсёды хуткі, просты і беспраблемны. Але ўсё па парадку.

— Яшчэ летас мы вывучылі кулінарныя скільнасці і меркаванні гаспадынь Беларусі з мэтай высветліць іх спажывецкія густы адносна алею. Нас цікавіла, які алей яны жадаюць бацьціць у сябе пад рукой на кухні.

Адказ нас не здзівіў: большасць жан-

узаты крэдыты, частку абсталявання набылі ў лізінг. Намі было закуплена лабараторнае абсталяванне на ўзроўні сучасных патрабаванняў. Яна адпавядае строгім міжнародным стандартам.

Інжынер-тэхнолаг Юлія Сярова гаворыць, што кантроль за якасцю гатовай прадукцыі вядзецца штотдзень і строга па інструкцыі. Спачатку правяраецца алей, які прыбыў у Мінск ад пастаўшчыкоў для наступнага разліву і змешвання, потым не менш строга ідзе праверка гатовай прадукцыі.

Але самае галоўнае — трэба было знайсці, зацікавіць і прыцягнуць спецыялістаў высокай кваліфікацыі, арганізаваць іх паездку за мяжу на прадпрыемствы вядомых аўтарытэтных фірмаў

па выпуску аліўкавага алею: у Італію ці Іспанію. А гэта ўсё, як самі разумеюць, таксама вялікі выдаткі. Галоўны тэхнолаг аліўкавага праекта (яна ж начальнік вытворчасці) Елена Васілеўская раскажае, што, перш чым распачаць вытворчасць, яна і яшчэ некалькі новых супрацоўнікаў кампаніі прайшлі грунтоўную стажыроўку за мяжой, бо ў Беларусі дагэтуль не мелі дастатковага вопыту ў працы з аліўкавым алеем. Гэта прадукт краіны Паўднёвай Еўропы і басейна Міжземнага мора. Не адразу ў кампаніі вызначыліся, куды лепш ехаць па досвед. Пасля вывучэння і маніторынгу прадукцыі лепшых еўрапейскіх фірмаў вырашылі — у Іспанію. Спачатку думалі пазнаёміцца з арганізацыяй вытворчага працэсу на яе вядучых прадпрыемствах як патэнцыяльных пастаўшчыкоў. Але ўдалося яшчэ вывучыць і тэхналогіі, падрыхтоўку неабходнай дакументацыі для разліву менавіта аліўкавага алею, даведацца з першых вуснаў пра тую нюансы, якія трэба было ведаць беларускім партнёрам на будучыню, каб пазбегнуць памылак.

Каб зрабіць новы прадукт больш смачным, вырашылі класіфікаваць у бутэлькі некалькі маслін ці алівак, якія падкрэсліваюць натуральнасць прадукту, дапаўняюць яго водарам і хачуць выказацца на карысць аліўкавага алею. Але аліўкавы алей — нятанны прадукт. Як зрабіць яго даступным? Вось тады і ўзнікла бізнес-ідэя: самім разліваць яго ў посуд у Беларусі, а яшчэ на яго аснове выпускаць сумесі з іншымі відамі алею, — раскажае начальнік службы маркетынгу ТАА «Дабрада» Кацярына Радзюк.

Каб зрабіць новы прадукт больш смачным, вырашылі класіфікаваць у бутэлькі некалькі маслін ці алівак, якія падкрэсліваюць натуральнасць прадукту, дапаўняюць яго водарам і ха-

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею. Але аліўкавы алей — нятанны прадукт. Як зрабіць яго даступным? Вось тады і ўзнікла бізнес-ідэя: самім разліваць яго ў посуд у Беларусі, а яшчэ на яго аснове выпускаць сумесі з іншымі відамі алею, — раскажае начальнік службы маркетынгу ТАА «Дабрада» Кацярына Радзюк.

Каб зрабіць новы прадукт больш смачным, вырашылі класіфікаваць у бутэлькі некалькі маслін ці алівак, якія падкрэсліваюць натуральнасць прадукту, дапаўняюць яго водарам і ха-

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею. Але аліўкавы алей — нятанны прадукт. Як зрабіць яго даступным? Вось тады і ўзнікла бізнес-ідэя: самім разліваць яго ў посуд у Беларусі, а яшчэ на яго аснове выпускаць сумесі з іншымі відамі алею, — раскажае начальнік службы маркетынгу ТАА «Дабрада» Кацярына Радзюк.

Каб зрабіць новы прадукт больш смачным, вырашылі класіфікаваць у бутэлькі некалькі маслін ці алівак, якія падкрэсліваюць натуральнасць прадукту, дапаўняюць яго водарам і ха-

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею. Але аліўкавы алей — нятанны прадукт. Як зрабіць яго даступным? Вось тады і ўзнікла бізнес-ідэя: самім разліваць яго ў посуд у Беларусі, а яшчэ на яго аснове выпускаць сумесі з іншымі відамі алею, — раскажае начальнік службы маркетынгу ТАА «Дабрада» Кацярына Радзюк.

Каб зрабіць новы прадукт больш смачным, вырашылі класіфікаваць у бутэлькі некалькі маслін ці алівак, якія падкрэсліваюць натуральнасць прадукту, дапаўняюць яго водарам і ха-

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею. Але аліўкавы алей — нятанны прадукт. Як зрабіць яго даступным? Вось тады і ўзнікла бізнес-ідэя: самім разліваць яго ў посуд у Беларусі, а яшчэ на яго аснове выпускаць сумесі з іншымі відамі алею, — раскажае начальнік службы маркетынгу ТАА «Дабрада» Кацярына Радзюк.

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею. Але аліўкавы алей — нятанны прадукт. Як зрабіць яго даступным? Вось тады і ўзнікла бізнес-ідэя: самім разліваць яго ў посуд у Беларусі, а яшчэ на яго аснове выпускаць сумесі з іншымі відамі алею, — раскажае начальнік службы маркетынгу ТАА «Дабрада» Кацярына Радзюк.

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею. Але аліўкавы алей — нятанны прадукт. Як зрабіць яго даступным? Вось тады і ўзнікла бізнес-ідэя: самім разліваць яго ў посуд у Беларусі, а яшчэ на яго аснове выпускаць сумесі з іншымі відамі алею, — раскажае начальнік службы маркетынгу ТАА «Дабрада» Кацярына Радзюк.

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею: у Італію ці Іспанію. А гэта ўсё, як самі разумеюць, таксама вялікі выдаткі. Галоўны тэхнолаг аліўкавага праекта (яна ж начальнік вытворчасці) Елена Васілеўская раскажае, што, перш чым распачаць вытворчасць, яна і яшчэ некалькі новых супрацоўнікаў кампаніі прайшлі грунтоўную стажыроўку за мяжой, бо ў Беларусі дагэтуль не мелі дастатковага вопыту ў працы з аліўкавым алеем. Гэта прадукт краіны Паўднёвай Еўропы і басейна Міжземнага мора. Не адразу ў кампаніі вызначыліся, куды лепш ехаць па досвед. Пасля вывучэння і маніторынгу прадукцыі лепшых еўрапейскіх фірмаў вырашылі — у Іспанію. Спачатку думалі пазнаёміцца з арганізацыяй вытворчага працэсу на яе вядучых прадпрыемствах як патэнцыяльных пастаўшчыкоў. Але ўдалося яшчэ вывучыць і тэхналогіі, падрыхтоўку неабходнай дакументацыі для разліву менавіта аліўкавага алею, даведацца з першых вуснаў пра тую нюансы, якія трэба было ведаць беларускім партнёрам на будучыню, каб пазбегнуць памылак.

Каб зрабіць новы прадукт больш смачным, вырашылі класіфікаваць у бутэлькі некалькі маслін ці алівак, якія падкрэсліваюць натуральнасць прадукту, дапаўняюць яго водарам і ха-

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею: у Італію ці Іспанію. А гэта ўсё, як самі разумеюць, таксама вялікі выдаткі. Галоўны тэхнолаг аліўкавага праекта (яна ж начальнік вытворчасці) Елена Васілеўская раскажае, што, перш чым распачаць вытворчасць, яна і яшчэ некалькі новых супрацоўнікаў кампаніі прайшлі грунтоўную стажыроўку за мяжой, бо ў Беларусі дагэтуль не мелі дастатковага вопыту ў працы з аліўкавым алеем. Гэта прадукт краіны Паўднёвай Еўропы і басейна Міжземнага мора. Не адразу ў кампаніі вызначыліся, куды лепш ехаць па досвед. Пасля вывучэння і маніторынгу прадукцыі лепшых еўрапейскіх фірмаў вырашылі — у Іспанію. Спачатку думалі пазнаёміцца з арганізацыяй вытворчага працэсу на яе вядучых прадпрыемствах як патэнцыяльных пастаўшчыкоў. Але ўдалося яшчэ вывучыць і тэхналогіі, падрыхтоўку неабходнай дакументацыі для разліву менавіта аліўкавага алею, даведацца з першых вуснаў пра тую нюансы, якія трэба было ведаць беларускім партнёрам на будучыню, каб пазбегнуць памылак.

Каб зрабіць новы прадукт больш смачным, вырашылі класіфікаваць у бутэлькі некалькі маслін ці алівак, якія падкрэсліваюць натуральнасць прадукту, дапаўняюць яго водарам і ха-

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею: у Італію ці Іспанію. А гэта ўсё, як самі разумеюць, таксама вялікі выдаткі. Галоўны тэхнолаг аліўкавага праекта (яна ж начальнік вытворчасці) Елена Васілеўская раскажае, што, перш чым распачаць вытворчасць, яна і яшчэ некалькі новых супрацоўнікаў кампаніі прайшлі грунтоўную стажыроўку за мяжой, бо ў Беларусі дагэтуль не мелі дастатковага вопыту ў працы з аліўкавым алеем. Гэта прадукт краіны Паўднёвай Еўропы і басейна Міжземнага мора. Не адразу ў кампаніі вызначыліся, куды лепш ехаць па досвед. Пасля вывучэння і маніторынгу прадукцыі лепшых еўрапейскіх фірмаў вырашылі — у Іспанію. Спачатку думалі пазнаёміцца з арганізацыяй вытворчага працэсу на яе вядучых прадпрыемствах як патэнцыяльных пастаўшчыкоў. Але ўдалося яшчэ вывучыць і тэхналогіі, падрыхтоўку неабходнай дакументацыі для разліву менавіта аліўкавага алею, даведацца з першых вуснаў пра тую нюансы, якія трэба было ведаць беларускім партнёрам на будучыню, каб пазбегнуць памылак.

Каб зрабіць новы прадукт больш смачным, вырашылі класіфікаваць у бутэлькі некалькі маслін ці алівак, якія падкрэсліваюць натуральнасць прадукту, дапаўняюць яго водарам і ха-

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею: у Італію ці Іспанію. А гэта ўсё, як самі разумеюць, таксама вялікі выдаткі. Галоўны тэхнолаг аліўкавага праекта (яна ж начальнік вытворчасці) Елена Васілеўская раскажае, што, перш чым распачаць вытворчасць, яна і яшчэ некалькі новых супрацоўнікаў кампаніі прайшлі грунтоўную стажыроўку за мяжой, бо ў Беларусі дагэтуль не мелі дастатковага вопыту ў працы з аліўкавым алеем. Гэта прадукт краіны Паўднёвай Еўропы і басейна Міжземнага мора. Не адразу ў кампаніі вызначыліся, куды лепш ехаць па досвед. Пасля вывучэння і маніторынгу прадукцыі лепшых еўрапейскіх фірмаў вырашылі — у Іспанію. Спачатку думалі пазнаёміцца з арганізацыяй вытворчага працэсу на яе вядучых прадпрыемствах як патэнцыяльных пастаўшчыкоў. Але ўдалося яшчэ вывучыць і тэхналогіі, падрыхтоўку неабходнай дакументацыі для разліву менавіта аліўкавага алею, даведацца з першых вуснаў пра тую нюансы, якія трэба было ведаць беларускім партнёрам на будучыню, каб пазбегнуць памылак.

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею: у Італію ці Іспанію. А гэта ўсё, як самі разумеюць, таксама вялікі выдаткі. Галоўны тэхнолаг аліўкавага праекта (яна ж начальнік вытворчасці) Елена Васілеўская раскажае, што, перш чым распачаць вытворчасць, яна і яшчэ некалькі новых супрацоўнікаў кампаніі прайшлі грунтоўную стажыроўку за мяжой, бо ў Беларусі дагэтуль не мелі дастатковага вопыту ў працы з аліўкавым алеем. Гэта прадукт краіны Паўднёвай Еўропы і басейна Міжземнага мора. Не адразу ў кампаніі вызначыліся, куды лепш ехаць па досвед. Пасля вывучэння і маніторынгу прадукцыі лепшых еўрапейскіх фірмаў вырашылі — у Іспанію. Спачатку думалі пазнаёміцца з арганізацыяй вытворчага працэсу на яе вядучых прадпрыемствах як патэнцыяльных пастаўшчыкоў. Але ўдалося яшчэ вывучыць і тэхналогіі, падрыхтоўку неабходнай дакументацыі для разліву менавіта аліўкавага алею, даведацца з першых вуснаў пра тую нюансы, якія трэба было ведаць беларускім партнёрам на будучыню, каб пазбегнуць памылак.

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею: у Італію ці Іспанію. А гэта ўсё, як самі разумеюць, таксама вялікі выдаткі. Галоўны тэхнолаг аліўкавага праекта (яна ж начальнік вытворчасці) Елена Васілеўская раскажае, што, перш чым распачаць вытворчасць, яна і яшчэ некалькі новых супрацоўнікаў кампаніі прайшлі грунтоўную стажыроўку за мяжой, бо ў Беларусі дагэтуль не мелі дастатковага вопыту ў працы з аліўкавым алеем. Гэта прадукт краіны Паўднёвай Еўропы і басейна Міжземнага мора. Не адразу ў кампаніі вызначыліся, куды лепш ехаць па досвед. Пасля вывучэння і маніторынгу прадукцыі лепшых еўрапейскіх фірмаў вырашылі — у Іспанію. Спачатку думалі пазнаёміцца з арганізацыяй вытворчага працэсу на яе вядучых прадпрыемствах як патэнцыяльных пастаўшчыкоў. Але ўдалося яшчэ вывучыць і тэхналогіі, падрыхтоўку неабходнай дакументацыі для разліву менавіта аліўкавага алею, даведацца з першых вуснаў пра тую нюансы, якія трэба было ведаць беларускім партнёрам на будучыню, каб пазбегнуць памылак.

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею: у Італію ці Іспанію. А гэта ўсё, як самі разумеюць, таксама вялікі выдаткі. Галоўны тэхнолаг аліўкавага праекта (яна ж начальнік вытворчасці) Елена Васілеўская раскажае, што, перш чым распачаць вытворчасць, яна і яшчэ некалькі новых супрацоўнікаў кампаніі прайшлі грунтоўную стажыроўку за мяжой, бо ў Беларусі дагэтуль не мелі дастатковага вопыту ў працы з аліўкавым алеем. Гэта прадукт краіны Паўднёвай Еўропы і басейна Міжземнага мора. Не адразу ў кампаніі вызначыліся, куды лепш ехаць па досвед. Пасля вывучэння і маніторынгу прадукцыі лепшых еўрапейскіх фірмаў вырашылі — у Іспанію. Спачатку думалі пазнаёміцца з арганізацыяй вытворчага працэсу на яе вядучых прадпрыемствах як патэнцыяльных пастаўшчыкоў. Але ўдалося яшчэ вывучыць і тэхналогіі, падрыхтоўку неабходнай дакументацыі для разліву менавіта аліўкавага алею, даведацца з першых вуснаў пра тую нюансы, якія трэба было ведаць беларускім партнёрам на будучыню, каб пазбегнуць памылак.

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею: у Італію ці Іспанію. А гэта ўсё, як самі разумеюць, таксама вялікі выдаткі. Галоўны тэхнолаг аліўкавага праекта (яна ж начальнік вытворчасці) Елена Васілеўская раскажае, што, перш чым распачаць вытворчасць, яна і яшчэ некалькі новых супрацоўнікаў кампаніі прайшлі грунтоўную стажыроўку за мяжой, бо ў Беларусі дагэтуль не мелі дастатковага вопыту ў працы з аліўкавым алеем. Гэта прадукт краіны Паўднёвай Еўропы і басейна Міжземнага мора. Не адразу ў кампаніі вызначыліся, куды лепш ехаць па досвед. Пасля вывучэння і маніторынгу прадукцыі лепшых еўрапейскіх фірмаў вырашылі — у Іспанію. Спачатку думалі пазнаёміцца з арганізацыяй вытворчага працэсу на яе вядучых прадпрыемствах як патэнцыяльных пастаўшчыкоў. Але ўдалося яшчэ вывучыць і тэхналогіі, падрыхтоўку неабходнай дакументацыі для разліву менавіта аліўкавага алею, даведацца з першых вуснаў пра тую нюансы, якія трэба было ведаць беларускім партнёрам на будучыню, каб пазбегнуць памылак.

чачуць выказацца на карысць аліўкавага алею: у Італію ці Іспанію. А гэта ўсё, як самі разумеюць, таксама вялікі выдаткі. Галоўны тэхнолаг аліўкавага праекта (яна ж начальнік вытворчасці) Елена Васілеўская раскажае, што, перш чым распачаць вытворчасць, яна і яшчэ некалькі новых супрацоўнікаў кампаніі прайшлі грунтоўную стажыроўку за мяжой, бо ў Беларусі дагэтуль не мелі дастатковага вопыту ў працы з аліўкавым алеем. Гэта прадукт краіны Паўднёвай Еўропы і басейна Міжземнага мора. Не адразу ў кампаніі вызначыліся, куды лепш ехаць па досвед. Пасля вывучэння і маніторынгу прадукцыі лепшых еўрапейскіх фірмаў вырашылі — у Іспанію. Спачатку думалі пазнаёміцца з арганізацыяй вытворчага працэсу на яе вядучых прадпрыемствах як патэнцыяльных пастаўшчыкоў. Але ўдалося яшчэ вывучыць і тэхналогіі, падрыхтоўку неабходнай дакументацыі для разліву менавіта аліўкавага алею, даведацца з першых вуснаў пра тую нюансы, якія трэба было ведаць беларускім партнёрам на будучыню, каб пазбегну

Універсам «Першамайскі»: свята кожны дзень

Напярэдадні калядна-навагодніх свят каманда звяздоўцаў пазнаёмілася з асаблівасцямі паказальнага гандлю аднаго са сталічных універсамаў. Вось як трэба гандляваць харчовымі таварамі, думалі мы, калі ладзілі фотаздымачны працэс і калі пакідалі магазін з поўнымі пакетамі прадуктаў, набывшымі ў пералічаныя паміж нашым асноўным заняткам. Сумясцілі, так бы мовіць, карыснае з прыемным...

СЫРНЫЯ ПАЛАЧКІ І БУЛАЧКІ З МАКАМ

Чуткі данеслі, што чыясыці знаёма адмаўляцца перадаваць з малой кватэры свайго Уручча ў больш прасторную на Каменнай Горцы. Ні за што не здагадаецца, у чым была прычына такога здзіўнага нежадання. Галоўным аргументам супраць пераезду выступілі... прадуктовы магазін! Днямі нам пашчасціла наведацца гэты «аргумент». Ім аказаўся універсам «Першамайскі», што па вуліцы Русінава, 7.



Валкі выбар садавіны і гародніны на лубы густ вам прапануюць прадаўцы Алена ВАЛЫТЭР і Ларыса ЛЯВІЦКАЯ.

Універсам не новы — яму 25 гадоў. Аднак на свой узрост не выглядае... Паўна, таму, што з 2007 па 2009 год тут адбылася маштабная рэканструкцыя. Адміністрацыя магазіна прыцягнула як уласныя, так і крэдытныя сродкі. І з 2010-

га гэта быў ужо, як кажуць, іншы фармат — і знешне, і ўнутры. Па-першае, сам будынак прырос наперад метраў на дзесяць, па-другое, з'явілася прыгожая (а самае важнае, зручная) лэсвіца, неабходнае на цяперашнім часе безбар'ернае асроддзе. Па-трэцяе, знешнімі істотнымі пераўраўнаваннямі справа не абмежавалася. Змены напаткалі «змест» усёй установы.

Перш за ўсё накіраваліся ў сыры. Гэты аддзел нячаста ўражае багаццем выбару. Што вы думаеце, у «Першамайскім» адшукаліся нават «сырныя палачкі» аднаго з блізкасамежных вытворцаў — а іх

Прадуманы асартымент не мог не ўразаць. Асабліва калі мы пабачылі эксклюзіўны з дзяцінства — катлеткі з бурокоў...

Калі ў іншы раз мы і праходзілі міма выпечкі, то «Першамайскі» не даў нам гэтага зрабіць. Здаецца, выпечка сёння ўжо нікога не здзіўляе. Любы больш-менш вялікі універсам мае сваю лярну. Але ж смак, пагадзіцеся, ва ўсіх атрымаецца аднаго.

У тутацкіх булачак (падзяліліся мы пазней сваімі ўражаннямі) смак — як у дзяцінстве. Таго ж маку — не кот наплакаў, а шчодрата, з веданнем справы дабаўлена.

У вёсцы Матнявічы Чачэрскага раёна надзвычай шануюць зімовага Міколу. Пра гэта сведчыць захаваны абрад пераносіць свечкі. Больш за тое, у вёсцы ў дзень праваслаўнага свяціцеля Мікалая пераносіцца адразу тры свечкі. Наогул, у вёсцы іх чатыры. Адна свечка ўжо «спынілася» — гэтак кажуць, калі больш за тры гады абрад не выконваецца. Калі свечку ніхто не бярэ. А тры свечкі — «жывыя».

Мікольская свечка ў Матнявічах «ходзіць» па вуліцах Лясной, Садовай і Юбілейнай. Разам са свечкай носяць абраз Святога Мікалая. Спачатку ладзяцца провады, развітанне, затым — сустрэча.

Гэтым разам свечкі выносілі з хат жанчын-удоў Марыі Дамасканавой і Лідзіі Халаевай.

— Цэлы год Мікола мне ўсімхаўся, калі яго забяруць, хата будзе пустая — так я да яго прывыкла, — сказала перад вынасам іконы свяціцеля Марыя Сямёнаўна Дамасканавая.

Калі ў хату прыйшлі суседзі і родныя, гаспадыня наладзіла ім шчодры полудзень. А спачатку ўсе маліліся каля запаленых свечак, клалі да Міколы грошы і высыпалі зерне, як вядзецца гэта спрадвеку.

— Мікола для мяне — як чалавек, — кажа 75-гадовая Лідзія Дзямянаўна Халаева, — буду сумаваць і плакаць без яго.

ДОБРЫ ТАВАР ДЛЯ РОЗНЫХ КАШАЛЯКОЎ

— У нас была такая страшная лэсвіца, а цяпер — бачыце? — гэтымі словамі сустрэла нас гаспадыня гандлёвага прадпрыемства, дырэктар закрытага акцыянернага таварыства «Універсам «Першамайскі» Зінаіда ПЯБОРЦАВА, якая, дарэчы, у 2010 годзе атрымала ганаровае званне «Мінчанін года».

— Вось зрабілі добрую аўтастаню з камфортным зваздам. Лэсвіца перайшла сустрэкае наша пакупнікі. Сталаму чалавеку трэба лёгка і падняцца, і пасля спусціцца. Гэта мы прадугледзелі. Унутры магазіна зараз лабачыце наш шыкоўны ліфт на другі паверх, у вялікую гандлёвую залу... На першым жа паверсе быў і застаецца аддзел прамысловых тавараў. Ён пашырыўся больш чым у два разы. Прыйшлі да выносы, што нашаму пакупніку трэба прапанаваць трыкатажныя, панчошына-шкарпятачныя вырабы, блізіны, касметыку з парфумерыяй. Асобна працуе секцыя бытавой хіміі. Адкрыты павільён з дзіцячым асартынтам, цацкамі, наборамі для нова-

народжаных. Працуе хімічэтка, аптэка... — Яшчэ ў савецкі час ва ўсіх буйных універсамах працавалі кафетэрыі, адкрыліся кавярні... — Раней у магазіне быў толькі кафетэрыі. Пасля рамонта мы яго пакінулі, зрабілі ў такім пазіўным аранжавым колеры. Там вельмі кватэрна. Але вырашылі адкрыць яшчэ і кавярню. Нашы людзі, як вы кажаце, яшчэ з савецкіх часоў прывыклі да магчымасці перакусіць у кафетэрыі за невялікі грошы. Хоць, трэба заўважыць, і ў нашай кавярні «Маленькая Вясельца» днём невясокія нацэнкі, і таксама можна наядрага паесці. Скажам, першае каштуе ад 4 да 9 тысяч рублёў. Штомесяц наведвальнікі кавярні пакідаюць шмат падзяк за смачную ежу.

— Што вы як кіраўнік робіце для таго, каб прадукцыя негатыўнае водгукі? — Мне давалося пабачыць, як наладжаны харчовы гандаль у многіх краінах. Ідэальны парадак там не толькі таму, што дзесяць чалавек бяскоўна складаюць тавар прыгожа. Самі пакупнікі — вельмі выхаваныя, выбіраюць тавар вачыма, а пасля акуратна бяруць тое, што ляжыць зверху. Гэта толькі адзін з момантаў, які дазваляе абслугоўваць кліентаў. У «Першамайскім» можна спакойна ўзяць любы тавар, не глядзячы на дату рэалізацыі. Наша пакупнікі мы прывычлі да таго, што пра тэрмін год-

Кухары Наталія КАРАКОВА і Волга ДЗЕРАВЯГА. Універсам «Першамайскі» прапануе з 21.00 да 7.00 на прадукцыю ўласнай вытворчасці, тэрмін рэалізацыі якой 12 гадзін, зніжка — 15%.



Кухары Наталія КАРАКОВА і Волга ДЗЕРАВЯГА. Універсам «Першамайскі» прапануе з 21.00 да 7.00 на прадукцыю ўласнай вытворчасці, тэрмін рэалізацыі якой 12 гадзін, зніжка — 15%.

насці можна не думаць. Бо пра гэта пастаянна думаем мы.

Раней нярэдка сталыя людзі прасілі пачытаць ім дробныя лічыбы даты выбару тавару. Апошнім часам такіх просьбаў амаль няма. Многія ўжо ведаюць, што ў нас толькі свежы тавар. Непасрэдна ў гандлёвай зале тэрміны адсочвае спецыяльны работнік. Тым не менш, пакупнік павінен ведаць, што адсачыць кожную адзінку не рэальна. Уявіце сабе: штодня ў магазін прыязджае 130-150 машын з накладнымі. А ў накладной можа быць да 50-60 найменняў! Іншая справа — мы ніколі не бяром у вытворцаў ці пастаўшчыкоў тое, што страціла палову тэрміну рэалізацыі.

— Як вы тавару — вельмі важны, але не адзіны складнік станючага іміджу устаноў гандлю? — Патрэбны яшчэ шырокі асартымент і высокая культура абслугоўвання. Кожны магазін арыентаваны на пажаданы пакупнікі. Сёння адчуваецца патрэба ў кулінарыі — як гатовай прадукцыі, так і паўфабрыкатах. У панядзелак, напрыклад, меню можа быць і больш таннае. Але будучы і класічныя стравы, і стравы да святочнага стала. Адна пакупніца нам нека зрабіла заўвагу наконт адсутнасці заліўных. Маўляў, у яе шмат сябровак, і яны прыходзяць у гэты неабавязкова ў выхадны. Так што ёй хацелася б, каб у нас у любы момант былі курыныя фаршыраваныя ножкі, заліўное. Сапраўды, у любы дзень у некага ёсць нагода для святочнага стала. Пры гэтым у пятніцу і суботу мы звычайна прапануем больш дарагі асартымент — скажам, салаты з морапрадуктамі...

— Як вы тавару — вельмі важны, але не адзіны складнік станючага іміджу устаноў гандлю? — Патрэбны яшчэ шырокі асартымент і высокая культура абслугоўвання. Кожны магазін арыентаваны на пажаданы пакупнікі. Сёння адчуваецца патрэба ў кулінарыі — як гатовай прадукцыі, так і паўфабрыкатах. У панядзелак, напрыклад, меню можа быць і больш таннае. Але будучы і класічныя стравы, і стравы да святочнага стала. Адна пакупніца нам нека зрабіла заўвагу наконт адсутнасці заліўных. Маўляў, у яе шмат сябровак, і яны прыходзяць у гэты неабавязкова ў выхадны. Так што ёй хацелася б, каб у нас у любы момант былі курыныя фаршыраваныя ножкі, заліўное. Сапраўды, у любы дзень у некага ёсць нагода для святочнага стала. Пры гэтым у пятніцу і суботу мы звычайна прапануем больш дарагі асартымент — скажам, салаты з морапрадуктамі...



Па навагодня падарункі і прысмакі — толькі ў «Першамайскі!» На фото: прадавец Марына ДУБАСАРСКАЯ.

належна чынама. Практыка мі-

— Вы заклікаеце пакупнікі загадзя паклапаціцца пра навагодні стол ці спакінае ставіцеся да айчынай звычкі ўсе набываць у апошні момант? — Мне падабаецца перадавагодні асяжытаж. У святочныя дні выкладваецца яшчэ больш тавару, задзейнічаюцца дадатковыя супрацоўнікі. Пакупнікі прыходзяць з нейкім асаблівым надзеям. У гэтай агульнай мітусні адчуваецца нейкі своеасаблівы душэўны ўздэм. Пад Новы год перад калектывам ставіцца задача абслужыць кожнага пакупніка належна чынама. Практыка мі-

— Як вы тавару — вельмі важны, але не адзіны складнік станючага іміджу устаноў гандлю? — Патрэбны яшчэ шырокі асартымент і высокая культура абслугоўвання. Кожны магазін арыентаваны на пажаданы пакупнікі. Сёння адчуваецца патрэба ў кулінарыі — як гатовай прадукцыі, так і паўфабрыкатах. У панядзелак, напрыклад, меню можа быць і больш таннае. Але будучы і класічныя стравы, і стравы да святочнага стала. Адна пакупніца нам нека зрабіла заўвагу наконт адсутнасці заліўных. Маўляў, у яе шмат сябровак, і яны прыходзяць у гэты неабавязкова ў выхадны. Так што ёй хацелася б, каб у нас у любы момант былі курыныя фаршыраваныя ножкі, заліўное. Сапраўды, у любы дзень у некага ёсць нагода для святочнага стала. Пры гэтым у пятніцу і суботу мы звычайна прапануем больш дарагі асартымент — скажам, салаты з морапрадуктамі...



Па навагодня падарункі і прысмакі — толькі ў «Першамайскі!» На фото: прадавец Марына ДУБАСАРСКАЯ.



З пачаткам посту ўводзім поспыя стравы — прычым як у аддзеле грамадскага харчавання, так і ў кавярні. На Вялікдзень выкладаем шыкоўныя булкі. Яны бліжэй па смаку да «хатніх», з кароткім тэрмінам захоўвання. Самую розную выпечку прапануем штодня.

— Як вы тавару — вельмі важны, але не адзіны складнік станючага іміджу устаноў гандлю? — Патрэбны яшчэ шырокі асартымент і высокая культура абслугоўвання. Кожны магазін арыентаваны на пажаданы пакупнікі. Сёння адчуваецца патрэба ў кулінарыі — як гатовай прадукцыі, так і паўфабрыкатах. У панядзелак, напрыклад, меню можа быць і больш таннае. Але будучы і класічныя стравы, і стравы да святочнага стала. Адна пакупніца нам нека зрабіла заўвагу наконт адсутнасці заліўных. Маўляў, у яе шмат сябровак, і яны прыходзяць у гэты неабавязкова ў выхадны. Так што ёй хацелася б, каб у нас у любы момант былі курыныя фаршыраваныя ножкі, заліўное. Сапраўды, у любы дзень у некага ёсць нагода для святочнага стала. Пры гэтым у пятніцу і суботу мы звычайна прапануем больш дарагі асартымент — скажам, салаты з морапрадуктамі...

— Як вы тавару — вельмі важны, але не адзіны складнік станючага іміджу устаноў гандлю? — Патрэбны яшчэ шырокі асартымент і высокая культура абслугоўвання. Кожны магазін арыентаваны на пажаданы пакупнікі. Сёння адчуваецца патрэба ў кулінарыі — як гатовай прадукцыі, так і паўфабрыкатах. У панядзелак, напрыклад, меню можа быць і больш таннае. Але будучы і класічныя стравы, і стравы да святочнага стала. Адна пакупніца нам нека зрабіла заўвагу наконт адсутнасці заліўных. Маўляў, у яе шмат сябровак, і яны прыходзяць у гэты неабавязкова ў выхадны. Так што ёй хацелася б, каб у нас у любы момант былі курыныя фаршыраваныя ножкі, заліўное. Сапраўды, у любы дзень у некага ёсць нагода для святочнага стала. Пры гэтым у пятніцу і суботу мы звычайна прапануем больш дарагі асартымент — скажам, салаты з морапрадуктамі...



У аддзеле прамысловых тавараў. Прадавец Таццяна ЗАЙЦАВА.

— Як вы тавару — вельмі важны, але не адзіны складнік станючага іміджу устаноў гандлю? — Патрэбны яшчэ шырокі асартымент і высокая культура абслугоўвання. Кожны магазін арыентаваны на пажаданы пакупнікі. Сёння адчуваецца патрэба ў кулінарыі — як гатовай прадукцыі, так і паўфабрыкатах. У панядзелак, напрыклад, меню можа быць і больш таннае. Але будучы і класічныя стравы, і стравы да святочнага стала. Адна пакупніца нам нека зрабіла заўвагу наконт адсутнасці заліўных. Маўляў, у яе шмат сябровак, і яны прыходзяць у гэты неабавязкова ў выхадны. Так што ёй хацелася б, каб у нас у любы момант былі курыныя фаршыраваныя ножкі, заліўное. Сапраўды, у любы дзень у некага ёсць нагода для святочнага стала. Пры гэтым у пятніцу і суботу мы звычайна прапануем больш дарагі асартымент — скажам, салаты з морапрадуктамі...

Тры Міколы ў Матнявічах



У вёсцы Матнявічы Чачэрскага раёна надзвычай шануюць зімовага Міколу. Пра гэта сведчыць захаваны абрад пераносіць свечкі. Больш за тое, у вёсцы ў дзень праваслаўнага свяціцеля Мікалая пераносіцца адразу тры свечкі. Наогул, у вёсцы іх чатыры. Адна свечка ўжо «спынілася» — гэтак кажуць, калі больш за тры гады абрад не выконваецца. Калі свечку ніхто не бярэ. А тры свечкі — «жывыя».



Мікольская свечка ў хаце бабы Ліды была толькі адзін раз. Толькі ў яе дзяцінстве Мікола быў у бацькоўскай хатцы. Цяпер, як і раней, атрымаць свечку ахвотных шмат. А чарга цягнуцца дзесяцігоддзямі. Нават маладыя семі пачалі браць да сябе вясковую святыню. Сустрэліся сёлетня свечку і ікону Юхім Серыкаў і Алена Паўлюкова. У ад сустрэчы перад брамамі сваіх падворкаў уздымаюцца абразы трыох цілючых абраз і прапазачы пад ім. Гаспадыня абменьваецца хлебам і пацалункамі. Шэсць ад парага да парага адбываецца па уславнай саломай дарозе, прычым абраз нясуць выключна мужчыны. Перад тым, як увайсці ў хату, двор акрапляецца свяцёнай вадой. Калі на Садовай малітву і акраплена ладзіў святар, айцец Аляксандр з суседняй вёскі Батывава, дык на Лясной гэта рабіла старэйшая жыхарка Фаіна Патапенка.

Шпацыр па Камароўцы ЦЭНЫ АБЯЦАЮЦЬ «СТАЯЦЬ НА МЕСЦЫ»

Падняліся толькі «мандарынавыя» кошты

Скарыстаўшыся тым, што вось-вось беларусы пачнуць запасацца смакатой да зімовых святаў, мы вырашылі правесці, як змяніліся кошты на самыя папулярныя навагоднія прадукты. Колькі тыдняў таму (гл. «Звязду» ад 1 снежня) тыя ж мандарыны ў Мінску каштавалі ад 14 тысяч рублёў, а кілаграм свёнай паляндвіцы — 70 тысяч. На якія сумы дзевяццацца разлічваецца цяпер, чытайце ў перадвызначаным рэпартажы са сталічнага Камароўскага рынку.

...Маразы прымуслі гандляроў, што прадаюць садавіну, «свацца» ў крытым рынку. Цяпер шэрагі са свежымі яблыкамі, грушамі, бананамі значна меншыя, а людзей ля іх, аднаведна, стала больш. Калі глядзець на кошты, то першае, што кідаецца ў вочы — змены ў цэнах на мандарыны. Самыя дарагія ў пачатку снежня прапанавалі набываць за 25 тысяч рублёў за кілаграм. Цяпер жа кошт ад 25 тысяч рублёў толькі пачынаецца. Ёсць і за 15 з нечым тысяч, але гэта самыя маленькія і зеленабоккі.

— За 30 тысяч лепш вазьміце. Як па мне, яны смачныя, — раіла мне прадавец, але і сціпла адмаўлялася, трымаючы ў памяці такія сімптычныя лічбы дваццацідзённай даўніны.

Але пакупнікі вакол, відавочна, не турбаваліся ад такіх змен і бралі мандарыны хто па кіло, хто па два.

Рухам далей. Ага, што сапраўды радуе, дык гэта кошт на сельдзюў. 32,2 тысячы рублёў за кілаграм — ніякіх змен. Па тым жа кошыце засталіся і шпроты (ад 11 тысяч рублёў), карп (31-33 тысячы за кіло) і чырвоная рыба (250-270 тысяч за кілаграм).

Пытаюся, ці не плануецца цэннікі бліжэй да Новага года крыху змяніць свой «выгляд»? — Не збіраемся мы нічога павышаць, на чырвоную ікру вось цана добрая — 140 тысяч за бляшанку, — запэўнілі мяне на рынку. Змяніліся кошты і на сырваэнджаную каўбасу. На лубы густ — ад 120 тысяч за кілаграм.

Пасля рыбы накіроўваемся да мяса. А тут вось змены крыху заўважныя. У мінулы раз была магчымасць набываць кіло свёнай паляндвіцы па кошыце ад 70 тысяч рублёў. Цяпер у асноўным гэта 78 тысяч. Кілаграм кумпяка — 63 тысячы. Ялавічына (таксама паляндвіца і кумпяк) — 125 тысяч за кіло.

Што датычыць іншых прадуктаў, то тут прадаўцы таксама запэўніваюць: спецыяльна перад Новым годам павышэння не чакаецца, так што можна не хвалявацца і не забіваць загадзя лядоўныя прадуктамі. Ды і не забывайцеся, што вы на рынку — прасіце зніжкі. Напрыклад, паўлітра мёду замест 80 тысяч мяне былі гатовы прадаць за 60. Чэрагу ў перадвызначаную тлуму на сталічнай Камароўцы пакуль не назіраецца. Так што ёсць чакаць і магчымасць прыгледзецца, прыціпацца, каб выбраць найсмачнейшае для гасцей і блізкіх.

ЛІЧЫЛЬНІК «ЗВЯЗДЫ»: Камароўскія кошты за дзесяць дзён да Новага года

Апельсіны і бананы — 13,9 тысячы за кілаграм; Гарошак (бляшанка) — ад 6,5 тысячы; Яблыкі — ад 9,5 тысячы; Салёнае сала — 68-69 тысячы за кілаграм; Варыныя каўбасы — ад 49 тысяч за кілаграм; Ківі — 25 тысяч за кілаграм; Цвёрдыя сыры — ад 48 тысяч за кілаграм; Вінаград — 50-70 тысяч за кілаграм; Тварог (350 г) — ад 9,5 тысячы; Масліны (250 г) — ад 9,8 тысячы; Мёд — 80-90 тысяч за паўлітровы слоік; Аліўкі (250 г) — ад 9 тысячы; Кукуруза (бляшанка) — ад 5,9 тысячы; Маянэз (250 г) — ад 3,5 тысячы.

Ганна ГРУСТОВІЧ.



Ранкам у цэнтры Мінска заўважыў, як на вуліцах рытуальна да сустрачы Новага года. Падумаўся: які «канец свету» прымусяць чалавек адмавіцца ад прыемных перадавагодніх клопотаў? Тым больш што вось-вось святла прыбавіцца — дзень пачне прырастаць.

Хай мороз надсумоўвае вынікі, Адступіце нянавістыя цень — Праверайце, панове, гадзіннікі: Прырастае на кропельцы дзень!

Хай шалягоў усярэдзе снежавы, Але сюзіны хайрусь не навек - Кропай сонейка, кропай надзеі У завеях жыве чалавек.

Недарэмна гавораць, што ліркі ў снежнай чуюць напавы ясны — Праверайце, панове, гадзіннікі, Хутка згрынуць святочна званы.



Баранавіцкі аўтобусны парк станавіцца больш сучасным і ўніверсальным. Падставай для такога сцвярджэння можна лічыць тое, што адкрытае акцыянернае таварыства «АП г. Баранавічы» з наядуўня часу папоўнілася цэлым арсеналам новай тэхнікі для пасажырскіх перавозак, а таксама стала прыкладам для прафесійных аўтамайшчыцкаў у плане наяўнасці глянца на машынах: на прадпрыемстве запрацавала новая вытворчая «касметычная лінія».

Для нас вельмі значымым аказалася лістапад 2012 года, кажа дырэктар прадпрыемства Уладзімір Пучко. У самым пачатку месяца была адкрыта новая механічная ўстанова па прафесійным прызначэнні. Яна ўключае ў сябе дзве партальныя аўтамайшчыцкаў калектыву ААТ «АП г. Баранавічы» — аўтамайшчыцкаў камітэту і персанальна яго старшыні Віктару Іванавічу Дзюцюку, а таксама кіраўніка фінансавага аддзела Наталі Мікалаеву Фёдараву. Іх увага і дапамога, якія ўдзяляюцца аўтапарку для выканання сацыяльна значных задач па абслугоўванні пасажыраў, надзвычай важныя для прадпрыемства. Мы таксама дзякуем за значную падтрымку ў вырашэнні наяўных праблем генеральнаму дырэктару ААТ «Брэстбальтаўтранс» Ананію Ананевічу Хвасцюку.

Дырэктар ААТ «АП г. Баранавічы» ўпэўнены, што набыццё з дапамогай гарадскіх улад аўтобусы створаць не толькі камфортныя і бяспечныя ўмовы для перавозак людзей, але і стануць у пэўнай меры візітоўкай горада, які апошнім часам значна папыржае.

Новая аўтобусы, разумею Уладзімір Уладзіміравіч, — гэта ўпэўненасць у тым, што мы прыкладзем усе намаганні для таго, каб праца грамадскага транспарту ўдасканалілася і павышалася якасць аказаных паслуг.

«Я спадзяюся, што будучы год стане годам толкі станавішчы і шчаслівых падзей. Што навянні ў гэтым годзе будучы толькі радаснымі, вынікі нашай працы — паспяховымі».

Новы год — доўгачаканае, лямбэе свята. Давайце сустрэнем яго з радасцю і надзеяй на лепшае. Прыміце шчырыя віншаванні з Новам годам і Нараджэннем Хрыстоўым! Жадаем вам моцнага здароўя, дабрабыту, міру і спакоўнага жыцця ў доме, упэўненасці ў заўтрашнім дні. Будзьце шчаслівымі! З Новам годам!

Дырэктар ААТ «АП г. Баранавічы» ПУЧКО У.У.

УНП 290237319

Ліст у нумар СВЯТЛО НА НАШАЙ ВУЛІЦЫ ЗАГАРЭЛАСЯ

Баюся, многія з людзей не ведаюць, з якога боку сэрца, пакуль яно не забаліць, акурт таксама і з дэбрэцямі. Цягам дня, напрыклад, мы можам не адзінаццаць разоў наіскацца на розныя кнопкі — уключаць і выключыць электрычнасць і ўсё, што ёсць сілкуюцца, і не задумвацца, якая за гэтым праца. Пакуль... У нашай вёсцы вядзецца замена ліній электраперадач. Згодна з аб'явай, на частцы вуліцы Савецкай святло павінны былі адключыць больш чым на тры суткі. Для нас гэта быў спраўдзены жах, нават, можна сказаць, канец свету, бо дні цяпер кароткія, у лядя гадзін цяжэй. І што рабіць, калі ў хаце няма святла? Без яго ж не ўключыш тэлевізар, не пачытаеш, не пахынеш, не прыбярэш... Аднак абурэнне не выпадала: трэба — значыць трэба.

Нехта ў гэтыя дні збіраўся ў клуб ці бібліятэку, нехта сцяло, нехта купляў свечкі... Але ж вярта было з'явіцца электраматэрыял, і мы зразумелі, што без святла доўга сядзець не давядзецца. Бригада Максіма Міхайлавіча Кавалёва з Рагачоўскай электрасетак крыў больш чым за паўдзень «зваліла» старыя слупы і паставіла новыя. Следам да справы прыступіла бригада Александра Міхайлавіча Белга з закрытага акцыянернага таварыства «Захадэлектрасеткісэрвіс». У гэты ж дзень — пад кантралём ветрам са снегам — яна пракала агульны кабель забеспячэння і падвала правады да ўсіх дамоў. Мы, вясцюкы, вядома ж, радаваліся такім тэмпам, яны дама ж, шкадавалі хлопцаў, бо нялёгка ў іх работа. Яны — толькі усміхаліся, казалі, што самі такую выбралі.

Асабліва хочацца адзначыць іх майстра Андрэя Мечыслававіча Гарохавіка. Па-першае, ён не аддэжваўся недзе ў цяпле, а, арганізаваўшы работу, вёў яе наоўні з электраматэрыяламі С.У. Кутасам, А.М. Васілеўскім, А.А. Жукам, А.А. Осіпавым... А па-другое, быў вельмі прыемным да людзей. Калі нехта нешта пытаўся — адказваў, тлумачыў. Каму на рускай мове, каму на беларускай. Казаў, што родам ён са Стаўбужчыны... У выніку святло на нашай вуліцы загарэлася ўжо... назаўтра! Таму шчыры дзякуй усім, чый працай у нас адмяніўся «канец свету».

Соф'я КУСЯНКОВА, в. Лучын, Рагачоўскі раён

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Организатор аукциона: фонд «Минскоблгосимущество», г. Минск, ул. Чкалова, 5, тел. (8017) 228 60 13, 224 39 76, 500 47 10
Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5
Дата и время проведения аукциона: 22 января 2013 г. в 11.00

Лот № 1
Недвижимое имущество и право заключения договора аренды земельного участка: капитальное строение (инв. № 640/С-42186) — одноэтажное здание КТП (инв. № 11/118) общей площадью 31,3 кв. м, 1966 года постройки, фундамент бутабетонный, стены кирпичные, перегородки кирпичные, оштукатуренные, чердачное перекрытие железобетонное, крыша совмещенная рулонная. Недвижимое имущество расположено на земельном участке площадью 0,0062 га по адресу: Минская обл., г. Слуцк, ул. Социалистическая, назначение: земельный участок для содержания и обслуживания здания КТП (инв. № 11/118). Земельный участок предоставляется в аренду сроком на 20 лет. Условия использования земельного участка: разрешено использовать земельный участок для содержания и обслуживания объектов производственно-складского назначения, объектов офисного, торгового назначения, бытового обслуживания населения. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в двухмесячный срок после заключения договора аренды земельного участка осуществить государственную регистрацию прав на него; получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта, иной проектной документации.

Начальная цена предмета аукциона: 4 126 487 рублей (в т.ч. недвижимое имущество — 2 873 087 рублей, право заключения договора аренды земельного участка — 1 253 400 рублей). Размер задатка: 800 000 рублей. Начальная цена продажи недвижимого имущества понижена на 50%.

Продавец: государственное учреждение «Борисовское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Борисов, ул. Парковая, 68, тел. (80225) 481011, 481040, 483636).

Лот № 2
Недвижимое имущество и право заключения договора аренды земельного участка: капитальное строение (инв. № 640/С-25295) — административное здание с 3 верандами, общей площадью 198,5 кв. м, 1936 года постройки, фундамент бутабетонный, стены бревенчатые, перегородки деревянные, чердачное перекрытие деревянное утепленное, крыша шиферная. Капитальное строение (инв. № 640/С-25293) — одноэтажное здание гаража общей площадью 71,9 кв. м, 1975 года постройки, фундамент бутабетонный, стены и перегородки кирпичные, крыша шиферная. Недвижимое имущество расположено на земельном участке площадью 0,4339 га по адресу: Минская обл., г. Слуцк, ул. Петра Маглыша, д. 4, назначение: земельный участок для содержания и обслуживания административного здания и гаражей. Земельный участок предоставляется в аренду сроком на 20 лет. Условия использования земельного участка: использование земельного участка без изменения назначения. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды земельного участка осуществить государственную регистрацию прав, ограничение прав на земельный участок; обеспечить беспрепятственный проезд, проход к зданию гаража ГУ «Слуцкая райветстанция», расположенного по ул. Маглыша, 4.

Начальная цена предмета аукциона: 394 842 259 рублей (в т.ч. недвижимое имущество — 110 976 719 рублей, право заключения договора аренды земельного участка — 283 865 540 рублей). Размер задатка: 70 000 000 рублей.

Продавец: республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу «Минское племпредприятие» (г. Минск, ул. Казинца, 88, тел. (8017) 2070688, 2075441).

Арендодатель земельных участков (Лоты №№ 1-2): Слуцкий районный исполнительный комитет (Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленинская, 189, тел. (801795) 22982).

Расписка внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка (по Лотам №№ 1-2) предоставляется Слуцким райисполкомом по заявлению победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося аукциона, которое подается не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола.

Лот № 3
Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 645/С-4960) — одноэтажное здание отделения почтовой связи с холодной пристройкой, общая площадь 34,6 кв. м, 1965 года постройки, фундамент бутабетонный, стены бревенчатые, облицованы силикатным кирпичом, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, утепленное, крыша шиферная двухскатная. Принадлежности: дощатый сарай (22 кв. м), дощатая уборная (2 кв. м), кирпичная дорожка (8 кв. м), забор. Недвижимое имущество расположено на земельном участке площадью 0,0775 га по адресу: Минская обл., Стародорожский район, дер. Верхутино, пер. Школьный, д. 1, назначение: земельный участок для обслуживания и эксплуатации строений. Введены ограничения в использовании части земельного участка площадью 0,014 га в связи с нахождением в охранных зонах линий электропередачи. Земельный участок предоставляется в аренду сроком на 50 лет. Условия использования земельного участка: возможно изменение в установленном порядке целевого назначения земельного участка и использование его для размещения торгового объекта и оказания услуг населению. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в течение двух месяцев со дня заключения договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией возникновения права на земельный участок; по истечении срока аренды земельного участка, совместно со Стародорожским районным исполнительным комитетом, в установленном порядке решить вопрос о его дальнейшем использовании.

Начальная цена предмета аукциона: 15 911 020 рублей. Начальная цена продажи недвижимого имущества понижена на 50%. Размер задатка: 3 000 000 рублей.

Продавец: республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» (Минский филиал, г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, тел. (8017) 2227585, 2243202, 2132818).

Лот № 4
Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 645/С-6643) — одноэтажное здание насосной станции общей площадью 59,3 кв. м, 1966 года постройки, фундамент бутабетонный ленточный, стены кирпичные, чердачное перекрытие — деревянные балки с настолом из досок, крыша шиферная двухскатная. Недвижимое имущество расположено на земельном участке площадью 0,1613 га по адресу: Минская обл., г. Старые Дороги, ул. Советская, д. 5, назначение: земельный участок для обслуживания зданий и сооружений. Земельный участок предоставляется в аренду сроком на 50 лет. Условия использования земельного участка: возможно изменение в установленном порядке целевого назначения земельного участка и использование его для размещения торгового объекта и оказания услуг населению. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в течение двух месяцев со дня заключения договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией возникновения права на земельный участок; по истечении срока аренды земельного участка, совместно со Стародорожским районным исполнительным комитетом, в установленном порядке решить вопрос о его дальнейшем использовании.

Начальная цена предмета аукциона: 5 980 419 рублей. Начальная цена продажи недвижимого имущества понижена на 80%. Размер задатка: 1 000 000 рублей.

Продавец: республиканское производственное унитарное предприятие «Дорводоканал» (г. Минск, ул. Брест-Литовская, 12, тел. (8017) 2250641, 2254513, 2253020).

Лот № 5
Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 610/С-23989) — одноэтажное здание почти с холодной пристройкой, общая площадь 51,8 кв. м, 1986 года постройки, фундамент бетонный, стены сборно-щитовые, облицованы кирпичом, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша шиферная. Принадлежности: кирпичный сарай (15 кв. м). Недвижимое имущество расположено на земельном участке площадью 0,0356 га по адресу: Минская обл., Борисовский район, дер. Больше Гнеговичи, ул. Центральная, 147, назначение: земельный участок для размещения административных зданий. Введены ограничения в использовании части земельного участка площадью 0,0018 га в связи с нахождением в охранных зонах линий электропередачи напряжением до 1000 Вольт. Земельный участок предоставляется в аренду сроком по 29 июля 2032 г. Условия использования земельного участка: использование земельного участка для обслуживания здания с возможным изменением направления его использования в установленном порядке — создание на базе приобретенного имущества объектов финансово-кредитного учреждения, торгового центра, фирменного и специализированного магазина, ресторана, кафе, предприятия бытового обслуживания, ателье, салона, парикмахерской, мастерской, прачечной пункта, мини-прачечной, самообслуживания. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в двухмесячный срок со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок; получить в установленном порядке разрешение Борисовского районного исполнительного комитета, архитектурно-планировочное задание (АПЗ) и заключения (технические условия) заинтересованных служб на проектирование и строительство (реконструкцию) объекта; осуществить реконструкцию (строительство) объектов в сроки, определенные проектно-сметной документацией; сносимый плодородный слой использовать для нужд, связанных со строительством объектов (благоустройство и озеленение); произвести благоустройство прилегающей территории и строительство внеплощадочных инженерных сетей к объекту согласно разработанной и утвержденной проектной документацией.

Начальная цена предмета аукциона: 17 060 385 рублей. Начальная цена продажи недвижимого имущества понижена на 50%. Размер задатка: 3 400 000 рублей.

Продавец: республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» (Минский филиал, г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, тел. (8017) 2227585, 2243202, 2132818). Арендодатель земельного участка: Борисовский районный исполнительный комитет (Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 6, тел. (80177) 34016).

Лот № 6
Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 613/С-10376) — одноэтажное здание мастерской общей площадью 334,1 кв. м, 1960 года постройки, фундамент бутабетонный, стены кирпичные, перегородки кирпичные, блочные, перекрытия — железобетонные плиты, крыша двухскатная из облицованных листов по деревянным стропилам. Недвижимое имущество расположено на земельном участке площадью 1,9610 га по адресу: Минская обл., Крупский район, дер. Малые Жаберчи, назначение: земельный участок для обслуживания здания мастерской. Земельный участок предоставляется в аренду сроком на 50 лет. Условия использования земельного участка: возможно изменение в установленном порядке целевого назначения земельного участка и использование его для производственных целей с размещением производственных, административно-бытовых и складских зданий (помещений), объектов административного назначения, розничной торговли. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в двухмесячный срок после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона осуществить государственную регистрацию права на земельный участок; получить в установленном порядке разрешение Крупского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции существующего объекта или строительство нового объекта; осуществлять реконструкцию (строительство) объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией; сносимый плодородный слой использовать для нужд, связанных со строительством объекта (благоустройство и озеленение); произвести благоустройство прилегающей территории и строительство внеплощадочных инженерных сетей к объекту согласно разработанной и утвержденной проектной документацией.

Начальная цена предмета аукциона: 91 615 873 рубля. Размер задатка: 18 000 000 рублей.

Продавец: государственное производственное объединение по машиностроению «Белгормаш» (г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 68, тел. (8017) 2135268, 2135291). Арендодатель земельного участка: Крупский районный исполнительный комитет (Минская обл., г. Крупки, ул. Советская, 8, тел. (801796) 55663).

Лот № 7
Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 602/С-36361) — площадка аттракционов 1998 года ввода в эксплуатацию. Составные части и принадлежности: пешеходная часть площадью 3448 кв. м, концентричная площадка площадью 1101 кв. м, теннисный корт 749 кв. м, ограда металлическая на бетонном фундаменте протяженностью 322,5 м, ограждение из металлической сетки протяженностью 253,2 м. Атракцион «Вальс», Атракцион «Зурб», Атракцион «Взлет». Имеются многолетние насаждения. Многолетние насаждения, расположенные на земельном участке, предоставленном для обслуживания недвижимого имущества, в соответствии с нормами Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» отчуждаются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) на безвозмездной основе. Недвижимое имущество расположено на земельном участке площадью 1,1600 га по адресу: Минская обл., Пуховичский район, п. Дружный, назначение: земельный участок для содержания и обслуживания сооружений аттракционов в п. Дружный. Земельный участок предоставляется в аренду сроком на 25 лет. Условия использования земельного участка: в случае изменения целевого назначения земельного участка использование его для размещения объектов административного, социально-бытового, культурно-просветительного, туристического назначения. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: осуществить в установленном законодательством порядке регистрацию права на земельный участок; получить в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки проекта на строительство (реконструкцию) объекта в срок, не превышающий двух лет и осуществить строительство (реконструкцию) объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией; осуществлять всякое строительство и реконструкцию в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. На недвижимое имущество имеется обременение в виде договора аренды площадью 1101 кв. м сроком по 06.02.2015.

Начальная цена предмета аукциона: 684 780 966 рублей. Размер задатка: 100 000 000 рублей.

Продавец: Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго» (г. Минск, ул. Аранская, 24, тел. (8017) 2184297, 2227111). Арендодатель земельного участка: Пуховичский районный исполнительный комитет (Минская обл., г. Маршина Горка, ул. Ленинская, 47, тел. (801713) 52166).

Лот № 8
Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 632/С-10056) — одноэтажное здание приводной радиостанции общей площадью 82,1 кв. м,

1958 года постройки, фундамент бутабетонный, стены и перегородки кирпичные, чердачное перекрытие железобетонное, крыша рулонная совмещенная. Принадлежности: кирпичная агрегатная (47 кв. м), дощатая уборная (2 кв. м) и сарай (29 кв. м), деревянный решетчатый на бетонных столбах забор (346,75 м.п.), металлические ворота с калиткой, асфальтобетонное покрытие (304 кв. м), водопровод, подземная кабельная линия. Недвижимое имущество расположено на земельном участке площадью 0,7434 га по адресу: Минская обл., Воложинский район, гт. Ивевцы, ул. Дзержинского, д. 51, назначение: земельный участок для обслуживания зданий и сооружений. Земельный участок предоставляется в аренду сроком на 50 лет. Условия использования земельного участка: возможно изменение целевого назначения земельного участка и использование его для размещения объектов рекреационного назначения, спорта и туризма, административных, общественных и жилых зданий, предприятий по обслуживанию населения и других производств, размещение которых допускается в зоне жилой застройки. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в двухмесячный срок со дня заключения договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией возникновения прав на земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона: 289 059 470 рублей. Начальная цена продажи недвижимого имущества понижена на 20%. Размер задатка: 50 000 000 рублей.

Продавец: республиканское унитарное предприятие по авионавигационному обслуживанию воздушного движения «Белавононавигация» (г. Минск, ул. Короткевича, 19, комн. 224, тел. (8017) 2225220, 2225302, 2260692). Арендодатель земельного участка: Воложинский районный исполнительный комитет (Минская область, г. Воложин, пл. Свободы, 2, тел. (801772) 55572).

Земельные участки (по Лотам №№ 3-8) предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) в аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды. Задаток для участия в аукционах перечисляется с даты публикации данного извещения по 18 января 2013 г. включительно на текущий (расчетный) счет № 364290000084 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.

Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задаток по каждому лоту.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 310, 312. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 18 января 2013 г. до 12.00.

Информация о предметах аукциона дополнительно размещается на сайте Минского облисполкома www.minsk-region.gov.by на странице фонда «Минскоблгосимущество».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462, с учетом норм Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

Для участия в аукционе в указанные в извещении сроки необходимо подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранному юридическим лицом — копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариальным заверением переводом на белорусский или русский язык, иностранным гражданином или лицом без гражданства — документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариальным заверением переводом на белорусский или русский язык; представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариальным заверением переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявителем (его представителем) предъявляется документ, удостоверяющий личность, а руководителем юридического лица также документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе в соответствии с заявлением прилагаются следующие документы: копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микро-организаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе; сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.

Победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона) обязан:
1. Подписать протокол о результатах аукциона.
2. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (при приобретении капитального строения (инв. № 640/С-42186) и капитальных строений (инв. № 640/С-25295, инв. № 640/С-25293); выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.
3. После совершения названных действий и представления организатору аукциона, продавцу, и в местный исполнительный комитет копии платежных документов, но не позднее 2 рабочих дней, заключить с продавцом договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом — договор аренды земельного участка.
Расписка оплаты недвижимого имущества может быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
результатов розыгрыша по срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Юбилейный-90», проведенного 20.12.2012 г. в ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

По результатам проведения аукциона результаты розыгрыша выигравшими признаются следующие лицевые счета срочных банковских вкладов в белорусских рублях «Юбилейный-90»:

№ п/п	Номер лицевого счета	Номер структурного подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк»
1.	116000001	511/345
2.	116000001	216/216
3.	116000001	400/163
4.	116000003	302/123
5.	116000001	514/200
6.	116000004	200/085
7.	116000001	527/192
8.	116000001	500/275
9.	116000001	121/136
10.	116000001	510/284
11.	116000002	726/726
12.	116000002	620/607
13.	116000001	511/420
14.	116000005	500/020
15.	116000005	514/312
16.	116000001	511/378
17.	116000002	511/268
18.	116000004	514/004
19.	116000002	700/081
20.	116000004	511/415
21.	116000002	802/051
22.	116000001	215/068
23.	116000001	215/036
24.	116000001	113/122
25.	116000003	615/515
26.	116000003	700/068
27.	116000001	215/094
28.	116000001	121/058
29.	116000001	302/113
30.	116000004	511/189
31.	116000005	200/185
32.	116000009	200/108
33.	116000005	511/189
34.	116000002	615/013
35.	116000003	215/068
36.	116000003	121/075
37.	116000001	500/140
38.	116000004	510/303
39.	116000003	400/424
40.	116000007	514/154
41.	116000002	400/096
42.	11600000	



Рубрыку вядзе Дунька Шып.

Гумарэска

ПАКВІТАЛІСЯ

Стары Цімох — знакамiты палюўнічы. Бывала, ніхто з акругі столькі дзічыны не палюваў... Узімку, прынамсі, ён і разу не вяртаўся без беляка... Але ж апошнім часам не шанцуе яму.

— Страціў ты, відаць, нюх, — жартуе жонка. — А можа, так дзе шляхешся? Стральбу для прыліку бярэш?

— Гэта ўсё экалогія вінавата, — апраўдваецца палюўнічы.

— Ды і браканьераў развалюся — больш, чым тых зявроў.

— Кажы так, а зайчачыні ж хочацца.

Як тут раптам чутка: Верка з іхній вёскі ў горадзе зайца злавіла! «Вось табе і маеш, — зніякавеў Цімох. — Звычайна баба змагла — злавіла. А я янават

са стрэльбай рады не дам».

І так гэта зачаліся яго, што не вытрымаў дзед — паехаў у горад. Верку тую на працы знайшоў — у аўтапарку. Павітаўся з ёй ды кажа:

— Гэта ж я, зямлячка, спецыяльна да цябе прыехаў. Хачу даведацца, дзе ты таго зайца злавіла? А то ж мне, палюўнічыму, сорамна...

— Ой, дзядуля, — расмяялася дзедка, — ды я гэтых зайцоў кожны дзень лаюлю, пакмакі, па некалькі штук, бывае... У адным аўтобусе. Я ж кантраблерам працую.

Супакаюцца стары пасля гэтых слоў, бо зразумеў, што зайцоў Верка, можа, і ловіць, але ж... не есьць.

Міхась СЛІВА, г. Рагачоў.

Янусь МАЛЕЦ
Гісторыяка

Увесь дзень Васю (за свой рост і целасклад ён атрымаў мянушку Кнопачка) карцела выпіць. У галаве проста неадчэпна круціліся магчымыя варыянты, але глебы пад сабой яны не мелі. Дзень, між тым, хіліўся да вечара. Вася на сваім «трапятунчыку» (як празвалі ў вёсцы яго трактарок) хоць-нехаць вяртаўся дахаты.

І раптам (не, шчасце бывае!) Васю спыніў яго былы настаўнік Мікалай Ануфрыевіч — на працы з лесу прывезці друо.

«Будзе, будзе чарка!» — радаваўся Кнопачка, дапамагаючы настаўніку з разгрузкай...

Нарэшце работа скончыла. Задавалены Мікалай Ануфрыевіч паліпаў трактарыста па плячы і сказаў: «Вася, калі б я ведаў, што ты станеш такім добрым трактарыстам і такім чалавечкам, то двоек табе ніколі б не ставіў! Адно слова: малайчына! Шчыры дзякуй табе! Усё, момаш ехаць дахаты...»

Ці ўдалося Кнопачцы ў гэты дзень выпіць, гісторыя, як кажуць, замоўчана. Несумненна адно: у душу былога вучня запала крыўда на былога настаўніка. Куды горшая, чым некалі за даўкі...

г. Мінск.

Міхась ПАЗНЯКОЎ
Байка

Аднойчы ў дзень праменісты, вясновы Воўк, падышоўшы сціпла да каровы, Укленчыў перад ёю і прызнаўся, Што вельмі моцна ў тую закаханы.

Рагуля светлай радасцю заззяла І Воўка малаком пачаставала. Хадзіла цэлы дзень, нібы пад мухай, І штосьці яму мукала на вуха. Воўк, «моцна закаханы», на часіну

Затойваў звычайна нораў свой зварыны. Ды мяса (малака было замала) Натура воўчая яго жадала.

І гэтак, што забыўся пра каханне. І, ноч пагаладаўшы, ціхім раннем, Клыкі свае ашчэрўў на кароўку, З ёй абышоўся, як належыць Воўку...

«СЭКСАФОН»

Што такое саксафон? Ды жыцця права. Можа быць за грошы ён, Можа й на халяву.

Падаецца ж як дэсерт Дарагому гошці: Каб «прыправіць» канцэрт Смакам прыгажосці.

Для пацехі глядачу, Што сядзіць на лаўцы?... Не, карысці, я лічу, Больш у выканаўцы.

Калі ў песнях ён, як клоп, Голасу не мае — Гэты «дробны» недахоп «Фонам» прыкрывае.

На азадкі пазірай, Ногі там «ад вуха»... Вершаў і песні не шукай, «Бла-бла-бла» паслухай...

...Твор мой нібы марафон, Доўгі, як вярхоўка, Што такое саксафон? Гэта ж — падтанцоўка.

Анатоль ГАРАЧОЎ,
в. Дайнуры, Іўеўскі раён

Альтэрнатыва

Увi, што мы купiлі дiагностыкi лек. Шцiць з'еў, а чатыры пакунулi.

Гэта i ёсць альтэрнатыва?

Пачкаў! З тым лек, што засталася, мы вывезу i iнубатары куратн. Яны выраслi. Дзюх курцы мы з'еў, а дзюх пакунулi.

Гэта i ёсць альтэрнатыва?

Не. Курцы нiсць нам янi. Частку мы з'едем, а частку праданi.

З'явіліся грошы.

Пачкаў! На тым грошы мы купiлем яшчэ курцы каб яны неслi нам яшчэ больш лек.

Гэта i ёсць альтэрнатыва?

Не разумей — дык што ж такое альтэрнатыва?

Кiнцi!

І раптам... латон! Усё запыла вадон. Курцы патанулі — i мы забраклi!

Не разумей — дык што ж такое альтэрнатыва?

Кiнцi!

Дзіячы пакой

ЖАЛЕЗНАЯ ЛОГКА

Аднойчы мой унучак (тады яму гадкі 4 было) гусанят з бабуля карміў. А праз некалькі час і мяне да скрынкі той цягне: хадзем, маўляў, нешта пакажу.

Падвозіць, паказвае на шасцёрку малых, па-змоўніцку шпачка:

— Усе хлопчыкі, я прыверў.

— Як?

Унук бярэ ў ручкі адно гусанятка, падймае — садзіць назад, потым другое, трэцяе...

— Бачыш, я ўсіх перабраў, — тлумачыць нарэшце. — І нiводнае не піснула! Значыць, хлопчыкі.

Жалезная логка, праўда?

Л.Р. КАРОТКІН,
в. Вярэнькі, Пастаўскі раён.

ВЯСЁЛЫ СЛОЎНІК

Банка — супрацоўніца банка.

Банкрут — завадатар баняды.

Водпуск — вадзяная помпа.

Картуз — галоўная ігральная карта.

Прайдзісвет — турыст.

Стрыж — цырульнік.

Шашаль — ігрок у шашкі.

Даслаў **Уладзімір ШПАДАРУК,**
г. Рагачоў.

ЛАЎРЭАТЫ ВІКТОРЫЯ АЗАРАНКА І СЯРГЕЙ МАРТЫНАЎ — НАЙЛЕПШЫЯ СПАРТСМЭНЫ БЕЛАРУСІ 2012 ГОДА

Першая ракетка планеты Вікторыя Азаранка і стралок Сяргей Мартынаў названы лепшымі спартсменамі Беларусі 2012 года. Такі вынік традыцыйнага апытання газеты «Спортивная панорама», паведамляе карэспандэнт БЕЛТА.

Па выніках галасавання лепшая беларуская тэнісістка набрала 964,5 ачка. У адыходзячым годзе 23-гадовая Вікторыя Азаранка стала алімпійскай чэмпіёнкай у міксе (разам з Максімам Мірным), заваявала бронзавы медаль у адзіночным разрадзе лонданскіх Гульняў-2012. Акрамя таго, яна ўпершыню выйграла турнір серыі «Вялікага шлема» (Australian Open) і таксама ўпершыню стала пераможцай ракеткай у усветным рэйтынгу.

Алімпійскі чэмпіён-2012 у стральбе з малакалібернай вінтоўкі 44-гадоваы Сяргей Мартынаў набраў 913 ачкоў. Акрамя лонданскага трыумфу вопытны стралок у гэтым годзе двойчы выйграваў этапы Кубка свету і яшчэ раз быў другім.

Тройку лідараў замкнула плыўчыха Аляксандра Герасіменя, у якой 908 балаў. На Алімпіядзе ў Лондане 26-гадовая беларуская «залатая рыбка» стала ўладальніцай двух сярэбраных медалёў (100 м і 50 м вольным стылем). Зусім нядаўна, ужо ў самым канцы гэтага сезона, яна стала чэмпіёнкай свету на «кароткай вадзе» і заваявала поўны комплект узнагарод на кантынентальным першынстве ў 25-метровым басейне.

У дзясятку лепшых беларускіх атлетаў-2012 таксама ўвайшлі біятлістка Дар'я Домрачава (777 ачкоў), тэнісіст Максім Мірны (506,5), гімнастка-«мастачка» Любоў Чаркашына (484), экіпаж байдаркі-двойкі — Раман Петрушэнка/Вадзім Махнёў (396), экіпаж каноз-двойкі браты Аляксандр і Андрэй Багдановічы (388), штангістка Марына Шкерманкова (157) і капітан гандбольнай зборнай Беларусі Сяргей Рутанка (122).

У тройку лепшых трэнэраў Беларускай ўвайшлі настаўнік нацыянальнай зборнай па веславанні на байдарках і каноз Уладзімір Шантаровіч, «гадоўкам» футбалістаў барысаўскага БАТЭ Віктар Ганчарэнка і трэнэр Аляксандры Герасімені Алена Клімава.

Сярод каманд на гульнявых відах спорту па-за канкурэнцыйнае дзевяціразовае чэмпіёны краіны футбалісты БАТЭ, на другой пазіцыі мужчынская зборная па гандболе, а на трэцім месцы гандбалісты мінскага «Дынама».

У негульнявых камандных відах на першым месцы зборная па мастацкай гімнастыцы, «мастачкі»-групавікі другія, а жаночая байдарка-чацвёрка заняла трэцяе месца.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Тыдзень абяцае быць надзвычай актыўным. Можна паспець зрабіць для дасягнення жаданай мэты. Атрымаеце доўгачаканую вестку здалек. Калі існуюць сямейныя ці працоўныя праблемы — спыяціцеся іх вырашыць да свята. У канцы тыдня сваякі могуць звярнуцца да вас па дапамогу. Паспрабуйце, па магчымасці, іх не расчараваць, нягледзячы на перадсвятуючону мітусню.

ЦЯЛЕЦ. Чакаецца цікавая дзелавая паездка, якая дазволіць пашырыць кола стасункаў і адкрые новыя перспектывы. Паспрабуйце вучыцца слухаць і чуць, і вы знайдзеце для сябе шмат цікавага і станеце мудрай. Магчыма значнае пасоўванне наперад у прафесійнай сферы. Паспрабуйце па-філасофску паставіцца да ўнутранай напруж. Яна будзе толькі пабочным эфектам сабаранасці, якая спатрэбіцца для дасягнення мэт.

БЛІЗНЯТЫ. Настае перыяд, калі вы можаце з лёгкасцю, адным скачком пераадолець шматлікія перашкоды і бар'еры. Спрыяльны час для наладжвання сувязяў і кантактаў. Ваша абаяне і аўтарытэт могуць аказацца такімі значымі, што наваколныя ўспрымуць як належнае ўсе вашы ініцыятывы і пранавоы.

РАК. З'явіцца рэальны шанец ажыццявіць задуму. Аднае, што можа перашкоджаць, — гэта ўласная мітуслівасць. Усё, ці амаль усё, зможае рэалізавацца, прадрываючы расушыцца дзеянні і выяўляючы лагічную паслядоўнасць. Першая палова тыдня на працы можа быць асабліва насычанай і напружанай, але энергіі і сілы у вас хоць дарма аддава.

ЛЕУ. Будзеце уважлівыя да інфармацыі, якую можна атрымаць з размоў наваколных, краем вока прагледжаных тэлепраграм, балбятні на радыё і ў іншых даступных крыніц. Не выключана, што ў нейкі момант атрымання квалачкі злучацца ў цэлую мазаіку і адкрыюць перад вамі новыя перспектывы. Не давайце волі гневу: негатыўныя эмоцыі будуць толькі спрыяць пагаршэнню сітуацыі.

ДЗЕВА. Давядзецца адстоіваць свой аўтарытэт і магчыма, пацярпець прафесійную кампэтэнцясць. Можна паспрабуйць цікава інфармацыя. Рабіце сваю працу і дайце магчымасці іншым займацца сваімі пытаннямі. Зараз неабходна працаваць на найбліжэйшую будучыню. Гэта добры перыяд для зацвярджэння новых планаў і пачатку іх рэалізацыі.

ШАЛІ. Вашых сіл і аўтарытэту можа хапіць на многае, але не варта распяляцца, бо паміаі і увагі, хутчэй за ўсё, акажацца недастаткова. У чацвер сітуацыя, якая складалася, можа запатрабаваць ад вас суразнага і засяроджанага, будзе проста неабходна прадумаць увесь парадок дзеянняў, а затым прыступіць да рашэння пэўных задач.

СКАРПІЕН. Давядзецца забыцца пра адпачынак і перадсвятуючону хатнюю мітусню: вас чакае шмат працы. Калі жадаеце справіцца з гэтым і павярнуць сітуацыю на сваю карысць, спатрэбіцца незвычайная расушычасць і хуткая рэакцыя. Імкніцеся не прагнуць неадкладных змен, прыслухайцеся нават да самага цікага шпты сваёй інтуіцыі.

СТРАЛЕЦ. Можна дасягнуць многага. Паспрабуйце не зваячаць на нязначныя непрыемнасці — засяродзьцеся на самым галоўным: не варта марнаваць каштоўную жыццёвую энергію на дробязі. Цяжкасці гэтага перыяду не настолькі вялікія, каб упадаць у істерыку, — яны цалкам пераадольныя.

КАЗЯРОГ. Назапашаныя сілы спатрэбіцца для інтэнсіўнай і плённай працы. Толькі бярэце на грузку, суразмерна са сваімі магчымасцямі. Сіл, можа, і хопіць, але часу ў сутках больш не стане. Абвостраная пранікліваць будзе спрыяць дзелавому і прафесійнаму поспеху. Не здавайце пры першых цяжкасцях, вы можаце быць вельмі і настолькі, а менавіта гэтая тактыка — ключ да дасягнення мэты.

ВАДАЛЕЙ. Займіцеся зборам інфармацыі, вывучэннем спецыяльных дысцыплін. Не хвалюйцеся, калі вашы планы ўвасабляюцца з дакладнасцю да наадварт. Паспрабуйце выкарыстоўваць сітуацыю, якая складалася, сабе на карысць. З-за залішняй занятацы працоўнымі праблемамі вы можаце выпусціць важныя дэталі. Не звяртаючы на іх увагі, вы паспрыяеце ўзнікненню напружання ў адносінах з калегамі і партнёрамі. Больш давярайце сваім адчуванням, яны вас не падмануць.

РЫБЫ. Добры тыдзень. Будуць раптам унікальны рэалізацыя спрыяльныя магчымасці. У панядзелак загадаеце жаданне, і яно можа ажыццявіцца. Вырашаюць усё справы без мітусні і паспеху. Не лянуйцеся звярнуцца да мінулага досведу і разузнага сэнсу, прымаць рашэнні з нуля вас ніхто не прымушае. Неабходна правяць ініцыятывы і адвагу.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

«Калядная качка з грыбамі і арэхамі»

Спатрэбіцца: грыбы (белыя, сушаныя) — 20 г, качка — 2—2,5 кг, размарын (сушаны) — 1 ч. л., фарш мясны (не тлусты) — 500 г, яйка — 1 шт., арэхі грэцкія — 2 ст. л., сухары паніровачаныя — 2 ст. л., соль, чорны перац.

Заліваем сушаныя баравікі цёплай вадой хвілін на 20—30.

Качку мыем ледзяной вадой, абсушваем і нацераем сумессю солі і спецыі. Грыбы адціскаем, дадаём да іх яйка, мясны фарш, здробненыя арэхі, паніраваныя сухары, соль, перац. Усё добра змешваем. Атрыманым фаршам запануем качку, скуру на брушку зашываем ці заколваем драўлянай зубачысткай.

Качку укладваем на бляху грудкай уніз і адпраўляем у разгартую да 220 °C духоўку на 20 хвілін.

Затым памяншаем тэмпературу да 200 °C і запякаем яшчэ 20 хвілін. Пераварочваем на спінку, памяншаем тэмпературу да 180 °C і смажым яшчэ 40-50 хвілін.

Падчас смажэння перыядычна паліваем качку сокам, які утварыўся. Духоўку выключаем, але качку вымаем праз 10—15 хвілін.

«Калядны пірог «Макавы штолен»

Спатрэбіцца: мак — 600 г, малако (мак + цеста па 250 мл) — 500 мл, мёд — 300 г ці 100 г меду і 200 г цукру, соль — 1 ч. л., малако — 250 мл, яйка (цеста) — 1 шт., начынка — 2 шт.) — 3 шт., дрожджы свежыя, — 50 г масла сметанковае (сметанковы маргарын) — 150 г, карыца (начынка) — 1 ч. л., мука — 750 г, цукровая пудра (для прыгожвання).

З гэтай колькасці прадуктаў атрымаецца адзін вялікі штолен ці 2 невялікія.

«Калядная качка з грыбамі і арэхамі» -2902-

«Калядны пірог «Макавы штолен» -2903-

СЁННЯ

Месяц
Першая квадра 20 снежня. Месяц у сусор'і Цяльца.

Сонца

Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск — 9.27	16.50	7.23
Віцебск — 9.24	16.32	7.08
Магілёў — 9.17	16.40	7.23
Гомель — 9.05	16.45	7.40
Гродна — 9.41	17.07	7.26
Брэст — 9.33	17.16	7.43

Імяніны
Пр. Ганны, Ефрасінні, Аляксандра, Васіля, Сцяпана, Уладзіміра, К. Ганараты, Зянона, Францішка.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 756мм рт.сп. -13...-11°С -15...-13°С

ГРОДНА 756мм рт.сп. -17...-15°С -14...-12°С

МІНСК 749мм рт.сп. -12...-10°С -15...-13°С

МАГІЛЕЎ 756мм рт.сп. -13...-11°С -16...-14°С

БРЭСТ 756мм рт.сп. -14...-12°С -13...-11°С

ГОМЕЛЬ 758мм рт.сп. -12...-10°С -14...-12°С

Абазначэнні:
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— слабая геамагнітная бура

...у суседзях

ВАРШАВА -13...-11°С	КІЕЎ -13...-11°С	РЫГА -11...-9°С
ВІЛЬНЮС -13...-11°С	МАСКВА -19...-17°С	С.ПЕЦЯРБУРГ -21...-19°С

УСМІХНЕМСЯ

— Аб'яўляю вас мужам і жонкай!
— Як мужам?! Ты ж казалы — у кіно пойдзем!

Жанчыны, запамніце! Лепшы падарунак мужу на дзень нараджэння — грошы! І падарунак зрабілі, і грошы ў сям'і засталіся.

Адзкі дворык.
— Фіма! Вы чулі навіну? Сёму абрабавалі! Вынеслі з кватэры ўсё!
— Так ён ім усё і аддаў!..
— Яго распаленым прасам катавалі!
— Што вы кажаце! Дык яму яшчэ і за святло наматала!..

У краме прадавец мяняе цэннік на ноўтбуку з 3,5 мільёна рублёў на 3 мільёны. Пакупнік:
— З чаго гэта ён раптам так патанеў?
— Навагоднія зніжкі скончыліся.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.**

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н.КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), В.КЛЮЧНІК (намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, Л.ЛАХМАНЕНКА, С.ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, Л.СВІДРЫЦКАЯ, А.СЛАНЕУСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЮШК, Л.ЦМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыі: пісьмаў — 287 18 64, падліку і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, арыхдчынага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адрэдакцыя за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самарванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брасце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31; бухгалтары: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; **ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,**
e-mail: info@zviazda.minsk.by; **РЭКЛАМЫ** e-mail: rek@zviazda.minsk.by
(для зваротаў): zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца суадпавядаючымі з меркаваннямі рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрэсаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.

Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдакцыяна ў Рэспубліканскім унітарным прапарымстве «Вываліцтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год.

Тыраж 26.325. Індэкс 63850. Зак. № 5799.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **Нумар падпісаны ў 19.30**
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **21 снежня 2012 года.**